

№ 1, 2008

ЖЫРАНДОЛЯ

Мінскі атмосферны альманах

*Брэсцкага
адласнога
аддзялення
Саюза
беларускіх
пісомнікаў*



Мінск
«Кнігазбор»
2008

УДК 821.161.3(82)
ББК 83.3 (4 Беи)
Ж 11

Рэдакцыйная калегія:
Ніна Мацяш (укладальнік і рэдактар),
Алесь Каско,
Іван Мельнічук,
Зінаіда Дудзюк,
Мікола Пракаповіч

Жырандоля: літаратуры альманах Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, № 1, 2008. — Мінск: Кнігазбор, 2008. — 248 с.

ISBN 978-985-6852-21-6.

Паэзія і проза, пераклады і творы для дзяцей, сатыра ды гумар і фальклорна-краязнаўчыя тэксты чакаюць зацікаўленага чытача на старонках «Жырандолі» — першага такога кшталту выдання берасцейскай абласнай сябрыны Саюза беларускіх пісьменнікаў. У альманаху змешчаны творы 43 аўтараў Берасцейшчыны — як прафесійных літаратаў, чия творчасць знаная не адно ў Беларусі, а й за яе межамі, так і меней спрэктываваных у пісьменніцкім майстэрстве здольных асабаў. На старонках «Жырандолі» можна пазнаёміцца і з чатырма беларускамоўнымі паэтамі з Беласточчыны, Чехіі і Гарадзеншчыны.

УДК 821.161.3.09(092)+929
ББК 83.3 (4 Беи)

ISBN 978-985-6852-21-6

© Калектыў аўтараў, 2008
© Афармленне, ПУП «Кнігазбор», 2008

Шаноўны Чытач!

Вось і магчыміцца Табе ўбачыць творчае аблічча берасцейскай абласнай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Аблічча абрывае, контурнае, рухомае стылем і зместам мастацкага пісьма: у альманаху творы амаль паўсотні аўтараў. Табе няцяжка будзе заўважыць, якія мы ўсе адрозненія, непадобныя адно да аднаго. Калі ўзяць пад увагу і Твой, як у любога-кожнага, зменлівы душэўны настрой, які заўжды ёсць важлівай падсветкай індывідуальнага ўспрымання вакольнага свету ў цэлым і мастацтва ў прыватнасці, дык спакойна думаецца, што нейчая паэзія ці проза абавязкова заадпавядае Тваім інтэлектуальным шуканням і эстэтычнаму густу. Што праўда, вольны і годны творца ня стане дагодліва патрапляць анічым прынцыпам і вымогам. Но, пры «нечалавечым глядзенні ў цемрадзь бездарожную» (Я. Дашина), яго натхнене толькі ўласная корць сягання ў прадонныя вышыні ідэальнаага. А паколькі ў Ты, свядома ці неусвядомлена, а прагнеш уздымнага даладдзя і прыгажосці ў жыцці, дык не маєм сумнення: паразумеемся!

Гэты альманах рыхтаваўся з думкай пра найпершага на Берасцейшчыне пісьменніцкага *гуртавога* і *вадара*, нашага непасрэднага кіраўніка, настаўніка і выхаваўцу Уладзіміра Андрэевіча Калесніка. Ён і з неўявімай далечы запайнаванага тагасвецця дапытліва ўзіраецца і ў тых, кім непасрэдна апекаваўся на няпростай дарозе ў літаратуру, і ў тых, з кім ён не паспеў пазнаёміцца асабіста, і хochaцца верыць, што яму не сорамна за нашую творчую сябрыну.

З пачуццём удзячнасці складаем даніну павагі ўсім духоўным папярэднікам, сябрам-землякам, якія зарана аддяцелі ў незваротны вырай, пакінуўшы нам добрую памяць і няпісаное права прылюдна згадаць імёны і натхнёны плён

тых, чые юбілеі прыпадаюць на 2008 год: Міколу Засіма, Яўгенію Янішчыцу, Васіля Гадульку, Васіля Сахарчука.

Сардэчна віншуем і гронку цяперашніх нашых таленавітых сяброў-паплечнікаў — Міколу Тэлычку, Міколу Пракаповіча, Алеся Паплаўскага, Аляксея Белага, Аляксандра Анцікяна, Алеся Зайку ды Міколу Аляхновіча; няхай і за сёлетнім юбілейным парогам захоўваюць вам вернасць чыстае сумленне, годная грамадзянская пазіцыя, непадкупная Муза і добрае здароўе!

Шчыра дзякуем за бескарыслівия ахвяраванні ўсім, чия лепта паспрыяла здзяйсненню гэтага калектыўнага выдання. Берасцейская — ад Паўлюка Багрыма — «Жырандоля» з яе жаваранкамі (сімвалам натхнення) ды свечкамі (сімвалам святла) не тулілася б да рук дзеяля й Тваёй супраць духу, дарагі Чытач, калі б хоць у пэўных колах грамадства не жыла ўпартая любоў да беларушчыны і павага да творчай інтэлігэнцыі. Дзякуй!

Ніна МАЦЯШ,
старшина Брэсцкага абласнога аддзялення СБП

Памяць



Мікола Засім
1908–1957



Анатоль ГАРАЙ

РАЛЛЯ, УЗАРАНАЯ ВЕРШАМ

Ёсць паэты, вядомыя больш на сваёй радзіме, чым на чужыне. Шчаслівия паэты!.. Пастаянная прапіска на бацькоўскай зямлі не прыніжае іхнюю Музу. Наадварот, надае ёй трываласць, а вершы набываюць новую каштоўнасць.

Мая пружанская зямліца,
Твае палі і сінь нябёс
Мне будуць бачыцца і сніцца,
Куды б мяне ні кінуў лёс.

Гэтыя шчырыя радкі з верша «Родная зямліца» напісаны Міколам Засімам у перадапошня гады яго жыцця. Паэт як быццам спяшаўся выказаць свае пачуцці да роднай зямлі, на якой шмат пагараваў і якой вельмі ганарыўся.

Мая ты родная зямліца,
Хто пакахаў цябе навек,

Таму ты творчасці կрыніца
І той шчаслівы чалавек.

Трэба зазначыць, што чуллівасць і замілаванасць не былі ўласцівія творчасці Міколы Засіма. Але ў 50-я гады мінулага стагоддзя такія інтанацыі з'явіліся ў ягоных вершах. Пра гэта сведчаць і радкі, прысвеченныя гораду над Бугам, дзе пасля вайны ён жыў і працаваў.

Ёсць у Брасце вуліца,
Дзе каштаны туляцца
Да дамоў дабротных кожнаю вясной,
Калі белацветам,
Сонейкам сагрэтым,
Прыбяруцца, быццам снежнаю фатой.
Колькі на тых вуліцах
Песняў мілых чуеца,
Калі дзеці ў школу рушаць раніцой,
І праходзіш, рады,
Бы зялёным садам,
Ды і сам падпей бы:
«Брест любімы мой»...

Так мог пісаць чалавек, які вельмі цаніў мір і шчасце людзей. Пяшчота і ласка прыйходзяць да барацьбітоў, калі спраўджваюцца іх імкненні. Мікола Арцёмавіч Засім дажыў да такога часу.

Ён нарадзіўся і вырас на Пружаншчыне, у вёсцы Шані. Яго маленства суправаджалася свістам панскіх нагаек і бізunoў, рана спазнаў ён сацыяльную несправядлівасць, уціск і крыўду памешчыкаў.

Мы нічым так не багаты,
Як багаты мы бядой.
Нашы хаты — ў шыбах латы,

Сцены сыплюцца трухой.
Наш кажух — у куце плесня,
Электрычнасць — корч смальны,
Плача з намі наша песня
Пад хаўтурныя званы.
Наша страва — з квасам бульба,
Наш абутак — гумаў круг,
Наш цягнік — у рукі қульба,
Голад — верны брат і друг.

Праўдзіва і з'едліва пісаў Мікола Засім пра здзекі буржуазна-польскай санацыі, паказваў сапраўднае становішча прыгнечанага народа, заклікаў да барацьбы з пілсудчынай. У гэтых перыяд яго неаднойчы арыштоўвалі, ён зведаў паліцэйскі пастарунак і турму.

Маю я пакой асобны,
Гардэробы шмат:
Нары, столічак свабодны,
Проста як магнат.
Спаць паложаць,
Збудзяць рана,
Есці падясуць
І на шпацир пад ахранай,
Як туза, вядуць.

Вершы сялянскага самавука таго часу густа аздоблены іроніяй, сатырай, сарказмам. Паэт смяеца з так званай «панскай культуры», з тых дзівакоў, што дазваляюць ашукваць сябе абяцанкамі райскага жыцця ў Парагваі, з тых, хто верыць у «рэформы» буржуазна-памешчыцкага ладу панской Польшчы.

На фоне рэвалюцыйнага ўздыму мас самавітая фігура Міколы Засіма набывае сімвал народнага абаронцы, пеюна і звестуна. Ён пачынае верыць у сваё паэтычнае

прызначэнне, у яго творчасці з'яўляецца тэма паэта і на-
рода, якую ён распрацувае да канца жыцця.

Дзе ні глянь — паэтаў,
Як на дрэве лісця,
Слізкіх, як паркеты
Панскія калісьці.
А вось мне падобных
З іх замалавата.
Я пяром, як доўбняй,
Глушу трывухатых.
Мо яно й нязграбна,
Ды затое ёмка.
Верш кастрюбаваты,
Як з пянькі пастромка:
Плуг зачэпіш — цягне,
Не пакіне ззаду.
На пятлю згадзіцца
Дзе якому гаду.

Гэты верш напісаны Засімам у 1936 годзе ў той час, калі я з'явіўся на белы свет. Магло стацца так, што, жывучы ў Гомелі, я ніколі не даведаўся б пра яго, а калі б даведаўся, то мала чаго зразумеў бы. Ды лёсу было пажадана, пасля вызвольнага паходу Чырвонай Арміі ў верасні 1939 годзе, перасяліць нас у Брэст.

Неспадзянная вайна апаліла тут дзяцінства маё і маіх аднагодкаў. Але мы выжылі, дачакаліся Перамогі і пераросткамі пайшли ў школу.

І вось аднойчы нас паклікалі ў актавую залу. Даволі вялікую, запоўненую шумлівым народам падстрыжаных на-
гала, як кажуць, «пад нулёўку», і авбясцілі, што перад на-
мі выступіць беларускі паэт. Прозвішча ягонага я тады не
ўчуў. Ды й навошта яно мне было? Вершы ў нашай хлапе-

чай свядомасці асацыяваліся з непатрэбнай працай іх за-
вучвання напамяць. Мала хто з нас быў здольны на такі
«подзвіг». Мы маглі гадзінамі вышукваць у старых дзотах
і бліндажах кулі і гранаты, забыўшыся на ўрокі, на хатнія
заданні.

Але калі за трывунай паўстаў чалавек, не падобны на ін-
шых, мы насыярожыліся. Шмат бачылі мы мужчын, але
такога — упершыню. Перад намі стаяў сапраўдны волат.
Высокі, плячысты, з магутным рукамі, з шырокім тварам,
крыху пасечаным воспай.

Зала сціхла. Эздіўлена глядзелі мы на новага Гулівера.
З вялізной кішэні шырачэзнага пінжака ён дастаў малень-
кую кніжачку ў шэрай вокладцы і пачаў чытаць. Голос яго
гучаў узрушана і з кожным перагортваннем старонкі на-
бываў усё болей упэўненасці і моцы.

Паэт чытаў творы пра жыццё сялян былой Заходняй
Беларусі. Запомніўся яго верш «Секвестратар». У ім бе-
ларускія слова перамешваліся з польскімі. Той, хто вырас
у Прыбуежжы, разумеў пыхлівы і злосны қрык секвестра-
тара, падатковага чыноўніка, які адбіраў маё масць за няў-
несенія падаткі. Ведаў, што қрыўдзіць бедных людзей,
але хаваўся за гнусную браваду.

Мільчэць, хаме! Нашэ панство
Згубіць можэ таке хамство...

Эздек паэта нам спадабаўся. Мы смехам адгукнуліся
на яго. Тады ён яшчэ шырэй павёў плячамі, і ў зале загу-
чалі вершы больш зразумелыя нам — пра партызанаў,
пра іх барацьбу з немцамі. Голос паэта гучаў то гнеўна, то
насмешліва... Разам з ім мы псовалі пад Тэўлямі чыгун-
ку, каралі солтыса, шкадавалі Марысю, што не дачакалася
жніва, ішлі ў разведку. Вершы вялі нас у партызанскі лес,
нараджалі няnavісць да вайны.

Калі фашизму скруцім руکі,
Прымусім смердъ адпачываць,
Тады сваім парабо ўнукам
Вось гэты верш перачытаць.
Ў радках шурпатых ды праўдзівых
Яны убачаць страшны год
І тыя жудасныя дзівы,
Якія зносіў мой народ.
Страшною помстай загарыцца
Унukaў сэрца і душа
Да тых, хто зараз весяліцца
Або шукае барыша.

Урэшце, паэт скончыў чытанне, мы абступілі яго. Папрасілі падзвіцца на ягоную кнігу. На вокладцы было надрукавана: Мікола Засім «Ад шчырага сэрца».

Так я пазнаёміўся з паэтам, чый вобраз і дагэтуль жыве ў маёй душы. І сёння асабліва прыемна трymаць у руках яго першую кнігу, з якой ён чытаў нам вершы. Яны далаучылі нас, падлеткаў, не толькі да гісторыі Захадняй Беларусі, але і дыхнулі родным матчынным словам.

З таго часу я не раз сустракаў паэта на брэсцкіх вуліцах, чытаў яго творы ў газэце «Заря», у часопісе «Полымя» ды іншых выданнях, наведваў паэтычныя вечарыны. А калі сам пачаў спрабаваць сілы ў паэзіі, быў некалькі разоў у яго на кансультацыі.

Творчасць Засіма — цікавая з'ява ў беларускай літаратуры. Яна грунтуецца на глебе фальклору і грамадскага самавызначэння асобы.

Асаблівую значнасць набыў партызанскі летапіс паэта. Засім вельмі ганарыўся, што Аляксандр Твардоўскі пераклаў на рускую мову некаторыя яго вершы, сярод якіх быў «Сястра мая»:

Ты дзе цяпер, сястра мая,
Аб гэтым я не знаю.
Адно, аб чым дачуўся я:
Схапілі паліцаі.
І павязлі на Беласток,
У Прусію рабою,
І хлеба не далі кусок
Узядлі каб з сабою.
Каб па дарозе не ўцякла,
Скавалі рукі туга,
І каля кожнага сяла
Цябе сцябалі пугай.
Табой наводзілі ўсім страх,
Каб ўсе былі пакорны,
А я, сяstryца, у карчах
Аблёг, быў моцна хворы.
Не мог, каханая, павер,
Прыйсці на дапамогу...
Заліў крывёю люты звер
Усе шляхі, дарогі.
Ты дзе цяпер, сястра мая,
Аб гэтым я не знаю.
Адно — надзею маю я,
Ў Берліне што спаткаю.

Пазней, калі выйшлі пасмяротныя выданні Міколы Засіма, да мяне прыйшло новае адкрыццё ягонай творчасці, яго асобы як паэта. Гэта вельмі глыбока і таленавіта тлумачыў наш брэсцкі пісьменнік, вядомы беларускі крытык і літаратуразнаўца Уладзімір Андрэевіч Калеснік. Па сутнасці, усё жыццё Засім пісаў адну кнігу, яна дапаўнялася ўкладальнікамі. Першым з іх быў Міхась Клімковіч. Ён паважаў і любіў Засіма, дапамог яму ў двух выданнях. Творчасцю паэта-барацьбіта апекаваўся і Аркадзь Ку-

I РАДАСНА, I БАЛЮЧА

Такі ўжо шчасны лёс кожнага з нас, хто ў меру сваіх сіл і здольнасцей прадаўжае сілкаваць «берасцейскае вогнішча», запаленае М. А. Засімам і разшуганае У. А. Калеснікам, што сказаць слова пра брата па дарагім душы заняту, не адштурхнуўшыся ад праведнай мудрасці апошняга, не зможаш. Таму пачынаю свой сціплы аповед пра нашага «запальшчыка» Міколу Арцёмавіча Засіма ў год ягонага векавога юбілею высыновамі Настаўніка: «Засім на пачатку сваёй літаратурнай дарогі дайшоў да ісціны, што мастацкі твор складаецца не проста са слоў, а з жыщёвага лёсу самога аўтара і яго чытача... Напісанae ім было праўдзівым і самабытным... Сказаць праўду ў тую пару азначала задзець несправядлівы і аблюдны парадак жыцця... творчая праца вымагала не толькі дапытлівасці, а перад усім сумлення і грамадзянскай мужнасці...»

Наўрад ці можна змястоўней і вызначальней сказаць пра паэта, паэзію і час.

З пеюном «пружанскае зямліцы» я, шаснаццацігадовы студэнт-чыгуначнік, упершыню сустрэўся ў інтэрнаце Брэсцкага педінстытута ў асяродку пачынаючых літаратараў-студэнтаў Івана Мельнічука, Васіля Жуковіча, Аляксея Майсейчыка і трох Міколаў — Купрэева, Радзюка і Крываблоцкага.

Паэту-змагару, партызану, асілку Засіму на той час было ўсяго 47, а нам наўна здавалася, што ён пажылы ўжо чалавек. Але дзіва: побач з ім, вядомым паэтам, якога перакладалі Michał Lukoniń і Аляксандр Твардоўскі, старшынёй абласнога літаратурнага аб'яднання, супраноўнікам абласной газеты, пачувалася па-сяброўску нязмушана, проста і шчыра.

ляшоў. Але раскрыць сутнасць паэзii Засіма, паказаць яе моцныя і слабыя бакі, вызначыць месца паэта ў беларускай літаратуре, асабліва ў яе заходнебеларускім перыядзе, калі ўзнялася хвала жорсткай класавай барацьбы, партызанскаага руху на акупаваных ворагам землях Заходняй Беларусі, удалося толькі аднаму Уладзіміру Андрэевічу Калесніку. Ён адшукаў паэтычны партызанскаі дзённік Засіма, беражліва выпісаў з яго вершы і ў адной з трох сваіх прадмоў да зборніка паэта цвёрда, без перабольшання, сказаў: «Ніводзін паэт Беларусі не адлюстраваў партызанскай эпапеі ад пачатку да канца яе паводле ўласных уражанняў і перажыванняў, як гэта давялося зрабіць Міколу Засіму».

...Можна бясконца чытаць і перачытваць простиля, немудрагелістыя радкі паэта, і яны заўжды па-новаму будуть адкрываць нам мінулае берасцейскага краю, жыццё і барацьбу народа, яго мірную стваральную працу. Адкрываецца ў іх душа Засіма, што выдыхнула, як запавет, слова:

Я гляджу праз вакно, як пажоўклы зноў ліст
Асыпаецца з клёна паволі...
Гэтаксама і будзе са мною калісьць —
Занясе мяне ветрам у полі.
Адарвуся, як ліст, ад жывога галля,
Замаўчыць мая муза навекі...
Толькі тая ралля, што ўзараў вершам я,
Сумна будзе цвісці на карысць чалавеку.

Сапраўды, паэзія — гэта не столькі слова і вобразы, за якімі часта ганяюцца модныя творцы, колькі подых чалавечай душы. І калі гэты подых ёсьць у цябе, тады будуць жыць у народзе твае слова і вобразы, паэт...

Дасціпнасць, уважлівасць, беларускія сялянскія прастата і сціпласць свяціліся ў ягоных сініх вачах на шыракалобым, круглявым твары з мужнаю складкаю губ і ваявым падбароддзем. Мікола Арцёмавіч любіў слухаць маладых, бо меў абвостраную душэўную патрэбу бачыць, чуць чыгача, крыткіца няхай сабе і губашлёпага. Ён тонка адчуваў маладую адоранасць, паважаў назапашаныя не па ўзросце веды. І не толькі заходзіў да студэнтаў, але і да сябе іх запрашаў. Вялікі пакой на другім паверсе па Гогаля ўражваў адзінаю, таксама не малых памераў, канапаю, сталом і двумя табурэткамі, грудамі чыстай і спісанай паперы, гарою здымкаў пра фашистыкія зверсты на нашай зямлі. Щыimeў боль трагічных пакут, гарэла помстаю душа паэта да гітлераўскіх вылюдкаў. Яго бязмерна жахала, што адзінакроўцы Шылера, Гёте, Бэтховена прынеслі ў ягоны край, як і ва ўсю Еўропу, такое варварства і пачварства. Палымяны змагар за волю і долю свайго народа, Засім яшчэ больш узненавідзеў фашистыкую зграю за тое, што яна самым крывавым спосабам — вайною — спыніла ўпэўнены, як верылася натхнёнаму юнаку, поступ яго вялікай краіны ў жаданы свет перамогі мазольнае прауды, у свет хараства, навукі, творчасці. Быў у Мікалая Арцёмавіча і асабісты нясплатны рахунак да забойцаў старых бацькоў, да катаў роднай сястры. Пра ўсё гэта ён і сам шчыра скажа паэтычнымі радкамі, а У. А. Калеснік суперажывальна згадае ў прадмове да «Выбранага» Міколы Засіма ды ўласных кнігах «Час і песні» і «Зорны спеў».

Успаміналіся падполле і партызанка Засімам і ў размовах з маладымі. Ён быў шчаслівы, што ацалеў, што лёс дараўаў яму дачушку, што жывем мы, дзеці вайны, і ўсе разам зноў шырокая крохым да запаветных вяршынь. Чытаў нам новыя вершы пра «Апанасаў», якія ўступаюць у калгасы», пра «брэсцкія вуліцы, па якіх можна праісці толькі

абуўшы ногі ў восем пар галёш». Заўважаў нашы ўсмешкі, неваявіта абураўся, пакідаў малады паэтычны самасей-падлесак, дагледжаны руплівым «лесаводам» Калеснікам, за гаспадароў у кватэры. А сам сыходзіў з хаты да больш сталых сяброў, вяртаўся пачаставаным апоўначы...

У той час пружанскі волат, як і многія, нават буйныя, савецкія паэты, перажываў творчы крызіс. Не пазбегнуў урачыста-святочнага, тэндэнцыйна-ўрапатрыятычнага тона павезіі, які прыкрываў павярхоўнасць зместу, свядома наступаў на горла інтymна-лірычнай песні, што прасілася з душки. Часам на «літаратурных серадах» і «чацвяргах» і Уладзімір Андрэевіч уздыхаў, слухаючы гэтага, як сам казаў, «напаказ расхрыстанага паэта-партызана». А той ніякавата ўсміхаўся і з пакораю, з «наіўна-дзіцячаю журбою» ў голасе прасіў:

— Ну, не сярдуй, не сярдуй, Валодзя, я дома па гэтым вершыку гэблікам прайдуся.

— Які там гэблік, — нібы толькі самому сабе заўважаў адмысловы і ў цяляйскай справе мастак Калеснік. — Дома ў цябе, Мікола, і шархебель затупіўся...

Мікалай Арцёмавіч паважаў людзей, і яны яго таксама. У гэтым я неаднойчы радасна пераконваўся і потым, калі Міколы Арцёмавіча не стала. Ведаю па сустрэчах з яго землякамі ў Шанях ды Шакунах, што памяць аб ім у народзе жыве і дагэтуль.

А балюча таму, што асабіста я не паспеў у свой час выказаць паэту-земляку, старэйшаму сябру, сваю шчырую павагу і ўдзячнасць. І што на радзіме нідзе не стаіць ён «у бронзу адліты і сонцам спавіты» — ні там, дзе свет белы ўбачыў, ні там, дзе спачыў...

САПРАЎДНЫ НАРОДНЫ ПАЭТ

Імя Міколы Засіма і ён сам у майм жыцці ўзніклі не-спадзявана. Мае спадарожнікі брэстаўчане — удзельнікі семінара маладых пісьменнікаў у Мінску — у натоўпе сталічнага чыгуначнага вакзала раптам усім гуртам і прыязна загаманілі з мажным чалавекам у шыкоўным па тым часе карычневым гарнітуры.

Ішоў 1948 год, які меў свой погляд не толькі на якасць адзежы, зазвычай напаўваеннай, але і на глыбіню пасляваенных сяброўскіх узаемаадносін, сведкам якіх я нечакана стаў.

Землякі моцна абдыналіся, узіраліся адзін у аднаго, адчувалася непадробная ўэрушанасць і шчырасць. Нарэшце і мяне пазнаёмілі з чалавекам, які падаўся мне асілкам.

— Мікола Засім, — працягнуў ён сваю цяжкую, абзэмкаватую руку.

Аднак па хвілі ў ягоных паводзінах, жартах і прыпавесцях, якімі ён так і съпаў, я нейк ужо не адчуваў той першапачаткова кідкай волатаўскай сілы.

Пакрысе стала ясна, што зямляк маіх таварышаў — вядомы беларускі паэт-партызан, на той час — навучэнец рэспубліканскай партыйнай школы. А прыйшоў ён на вакзал адмыслову — каб сустрэць землякоў. І сустрэча адбылася адметна шчырая і цёплая.

Паэт гаварыў сакавітай беларускаю мовай, якую я з вялікай цікаласцю ўпершыню чуў. Памяшуковая мова паўднёвой часткі Брэстчыны, як мне падалося, увабрала ў сябе трох славянскіх мовы: беларускую, украінскую і польскую. І Засім выдатна імі валодаў, як у купе, так і паасобку. З часам я ў гэтым яшчэ больш упэўніўся, калі нас надоўга звяла ўзаемная сімпатыя.

У Брэсце Мікалай Арцёмавіч працаваў у рэдакцыі абласной газеты і ўзначальваў абласное літаратурнае аб'яднанне. Шмат цяперашніх берасцейскіх літаратараў атрымалі блаславенне на слухаванне роднаму слову менавіта ад Засіма. У тым ліку і аўтар гэтых радкоў, нягледзячы на тое, што ў мяне ўжо быў такі-сякі вопыт вершаскладання, набыты ў літаб'яднанні рабочых сталінградскага завода «Барыкады».

Паэзія і агульнасць жыццёвага лёсу, аблленага вайною, рашуча збліжала нас. Мікола не толькі намагаўся дапамагчы мне расці як паэту, не толькі друкаваў мае вершы, але не цураўся ў вольную хвіліну і праста пасядзець улукаткі за куфлем піва.

Чым цясней мы збліжаліся і чым грунтоўней знаёміўся я з творчасцю Засіма, тым больш упэўніваўся ў рамантычнай самабытнасці ягонага таленту. Гэта быў не праста паэт, які спраўна стылізаваў свой верш пад народнасць: ён быў сапраўдны народны паэт. Гэтую адметнасць яго таленту заўважыў Аляксандар Твардоўскі, які перакладаў яго вершы на рускую мову і не раз друкаваў у часопісе «Новый мир». У паэтычным набытку Засіма як бы віртуальна інтэграваліся галасы і лірычныя асаблівасці творчасці Тараса Шаўчэнкі і Янкі Купалы ды сярмяжная закваска Якуба Коласа.

Калі я сам адчуў у сабе паэта, то ва ўмовах сталіншчыны грунтоўным прыкладам для маёй творчасці стаў вобразна яскравы і глыбокі па думцы радок «Воля наша на шнурку» з верша «Пры панская Польшчы». Гэты радок заўсёды трymаўся ў маёй памяці, калі я пісаў сваё і пакутаваў, што не маю магчымасці вольна выказацца. Богу дзякаваць, маёй творчасцю сёння кіруе толькі маё сумленне. Я сам вызначаю сваю творчую дарогу. Эх, каб тады нам

хоць глыточак вольнага духу, можа, і не было б так шмат заўчастных магіл...

Я дзякую Табе, Мікола, за Тваю смеласць гаварыць праўду ва ўмовах прыгоннага ўціску, і не толькі «за польскага часу». Ты быў чалавекам, здавалася, з каменю. На самай жа справе Ты быў сціплы, мяккі, неабаронены, пакрыўджаны жыццём, але на дзіва цвёрда абараняў свой народ. Цяжкія ўспаміны перажытага будзілі ў Табе крыўду і смутак, мне не раз давялося ўбачыць у Тваіх вачах слязу...

Прабач мяне, дружка, за неадменную шчырасць. Дзякую за навуку і чуласць душы.



Яўгенія Янішчыц
1948–1988



Васіль ЖУКОВІЧ

ЗАВАРОЖНАЯ СЛОВАМ

У траўні 1966 года Жэня Янішчыц, выпускніца сельскай школы, прыслала мне сваю фатаграфію: пад раскошна квітнеючай яблыні — светлая, з праменна-загадковай усмешкаю, чыстым позіркам і шырокімі бровамі дзяўчына. Аб'екту невядомага фатографа-аматара схапіў цудоўнае імгненне, у якім засталося двуадзінае суцэльнае цвіценне — вясновай яблыні і дзяўчай вясны, дзяячое красы. На адвароце здымка — восьмірадкоўе. Пачынаецца яно словамі: «*Я жыву ў старане чаромхавай, // Там, дзе Ясельда з ціхай Пінаю...*», а завяршаецца так: «*Я па свеце птушкаю лётаю, // Я уся — такая шчаслівая!*» У гэтым яшчэ вучнёўскім вершы-прызнанні, відаць, найкаштоўны апошні радок. А пра тое, што яна ўся такая шчаслівая, сведчылі і шчырыя вочы, і абаяльна-вабная ўсмешка, і вясёлая ямачка на шчаце...

Жэня Янішчыц... Ясяльдзянка (ад наймення роднай ракі Ясельда), як сама называлася, падпісваючы ў юнацтве свае лісты і паштоўкі сябрам...

«Палесся мілае дзіця», як прачула і пяшчотна называў яе Ніл Гілевіч, па-дэічычы адкрытую, даверлівую і чуйную, калі яна па-ластаўчынаму імкліва ўлятала ў літаратуру...

З яе імем паядналіся багаты паэтычны дар, шчаслівы творчы лёс і, на вялікі жаль, глыбокая драма асабістага жыцця, трагічны зыход. Паміж днём нарадзінаў і журліваю датаю — толькі сорак гадоў. Месяц яе з'яўлення — лістапад. І месяц завяршэння зямнога шляху — таксама лістапад...

Нам засталася спадчына, скарбы сэрца і разуму выбітнай творцы — задушэўна-пяшчотная і рамантычна-ўзнёслая, праніклівая паэзія. Яна здзіўляла інтэлектуалаў ба-гащцем душы, арганічнасцю таленту, смеласцю вобразаў, метафар. У яе, студэнткі-першакурсніцы, ужо быў верш «*Будуць вёсны і пралескі...*» з мінорным рэфранам: «*Толькі мне не паўтарыцца...*», а ў «*Снежных грамніцах*» — «*Ты пакліч мяне. Пазаві...*», дзе юная аўтарка нечакана стала, па-філасофску абвясціла: «*Пачынаецца ўсё з любві*». Люба-дорага тое, што яе паэзія началася з любові. З любові сардэчнай да свайго краю, дзе сонца «акрапіла мёдам верасы», да роднага сяла, што «для песні падарыла слова», да мовы, якую «*i заворвалі, i закопвалі*» і ў якую, нібы ручай, уліваецца «*палескі нетаропкі галасок*», да людзей, да зямлячак, такіх як щётка Клава, што засталася «на чатыры пакоі адна», як бабуля Паланея, у якой было пяць сыноў, а засталося пяць маліл... Ці не ў спагадзе канкрэтным людзям выток глыбока-чалавечнай паэзіі Янішчыц?..

Валодаючы магутным талентам, чарамі маствацкага слова, Янішчыц выказвала і паказвала самы складаны стан чалавечай душы, які ўвесь час змяняецца, як светло і морак, захапленне і расчараўванне, радасць і туга, надзейя і адчай. Усё ў яе творах глыбока ўражвае. Яе інтымная лірыка — у шэрагу найвышэйшых дасягненняў беларускай паэзіі. Гарачае трапяткое сэрца і збалелая душа шчодра ўкладзены ў паэмы. Арыгінальна гучаць матывы сэнсу

жыцця і сутыкнення з «ледзяным» мяшчанствам у лірычна-іранічнай паэме «*Акно ў дождж*». Арганічнае спалучэнне верша і вершаванай прозы ў форме лістоў да маці, дзядзькі Арцёма, стрыечнага брата ўмелага выкарыстана ў паэме «*Ягадны хутар*», поўнай пяшчоты і любові да родных ды блізкіх людзей, іх ад вечных клопатаў. Шчырая душа не ўтойвала ад чытача таго, што адбывалася з ёю і ў ёй, з роднымі людзьмі. У адным з вершаў трэцяга зборніка «*Ясельда*» чытаем, напрыклад, што бацькава дарога, якую ён узвальваў сам на плечы і якая «*засынала ў дванаццаць, прачыналася ў пяць*», упала на яго «*жоўтым балочым пяском*...». За сына, за яго здароўе малілася малітвамі-радкамі. А ў «*Зорнай паэме*» Жэня Янішчыц лірычна-публіцыстычныя радкі напаўняе трывогаю перад стратаю грамадствам маральных і духоўных арыенціраў, трывогаю за чалавечнасць у хаосе прыстасавальніцтва і раўнадушша, а яшчэ — глыбінай любоўю да «*белабярозавага кута*», краю, багатага на ўмельцаў, болем за іх цяжкія лёсы і марнасць людскіх спадзяванняў на шчаслівейшае жыццё...

Усякая зорка, згараючы, пасылае сусвету свято. Яна, Жэня Янішчыц, гарэла і згарэла вельмі інтэнсіўна. Але душа-зорка не ведае небыцця.

Смерці ў Паэта няма —
Есць нараджэнне!

Сказане гэта ёю пра Максіма Багдановіча ў поўнай меры адносіцца і да яе самой.

Штогоду цягам лістапада ў школах, бібліятэках, у літаратурных і краязнаўчых музеях адбываюцца дні паэзіі легендарна-слыннай творцы з ушанаваннем яе светлай памяці. У арбіце высакароднага чыну — паэты, навукоўцы, настаўнікі, бібліятэкары, шчырыя прыхільнікі маствацкага

слова. Не так і мала тых, у кім, насуперак разгулу амараль-насці ў грамадстве, жыве трапяткая і цудадзейна-мілагучная, высокадухоўная, чалавечная паэзія Яўгеніі Янішчыц, абуджаючы ў душах людзей пачуцці любові і жалю...

Што за вогненнае шчасце,
Скошан лёс, як сенакос.
Да цябе мне не прыпасці —
Прыпадаю да нябес...

Яўгенія ЯНІШЧЫЦ

ПРЫГАРШЧЫ СВЯТЛА*

У паэтэс лірычнае адзенне,
Яно ў радках з заранак і алог.
Ды колькі раз падманвалі надзеі
І адступаўся памагаты Бог.

Нібы ў часы раскосага Батыя,
На сэрца словы пікай упадуць.
Ярлык прыкляяць самыя святыя
І грэшныя — упасці не дадуць.

Дзе час былы з паводкай весялосці,
Дзе шчыры поціск вернае рукі?
Саманаў расстайнай маладосці
Агнём на сэрцы выпіша радкі.

І змые час дурных эдзіўленняў пену,
І пачуццё абуугліцца датла.

...Паэзія, — яна не знае тлену,
Калі ў душы хоць прыгаршчы святла.

* * *

Баюся я нявыказаных слоў,
Яны — палын, яны дурман і мята.
Прыходзіць позна лепшая любоў,
Як за пакуты горкія адплата.

Над цёмначчу раскрыленых дзвярэй,
У цішыні сталічнага квартала —
А мы маглі б сустрэцца і раней...
Ты не аклікнуў. Я — не пагукала.

Дык не эдзіўляйся шчаснай немаце,
Балючаму і дрогкаму пагляду.
Так зрэдку ўвосень яблыня цвіце
Наперакор слаце і лістападу.

* * *

Смутна выблісне шлях, нібы зорка з туману,
І адкрыецца зноў падарожжа жыцця.
Забяры мяне ў свет залатога спадману,
Дзе не вызнаны горыч і соль пачуцця

Столькі лепшых часін у патайнасці сэрца
Пралыло, і згубілася стрэчы вясло.
Гэй, чыя ж гэта вутачка ў снежным азерцы,
І з якога ж Дунаю яе прынясло?

* З кнігі «Пара любові і жалю».

Над агромністай цішаю крылле світае,
І галінка вярбы зайнела журбе.
Як жа гэта,
што мне — не судзілі вяртання,
Каб застацца ў нязменнай любові — табе!



Васіль Сахарчук

1953–2003



*Але чарнее нач над хісткаю
мяжой,
і мудрая змяя за чалавекам
сочыць.*

ПЕСНЯ ВАНДРОЎНІКА*

Асядлайце мне, хлопцы, такога каня,
што ні разу не быў пад сядлом.
Мо на ім дацягну я да светлага дня
ці памру пад яго капытом.

Я на гэтым кані паймчу ў белы свет
і назад пагляджу з-пад руکі,
каб яго павярнуць на пракладзены след
і вярнуцца да роднай ракі.

У жытых над ракой васількі зацвілі,
на затоках паўнютка лілей.
Белы свет аблічу, а не ўбачу зямлі
ад радзімай старонкі мілей.

Лепшай долі ў чужыне дарэмна шукаць,
раз яе на радзіме няма.

* Вершы ўзятыя з апошняй, укладзенай самім паэтам, але ўжо не ўбачанай ім кніжкі «Мой вечны бор» (Мінск, «Мастацкая літаратура», 2004).

Колькі жыць-векаваць, калі клункі збіраць,
мне падкажа зямелька сама.

Асядлайце мне, хлопцы, такога каня,
што ні разу не быў пад сядлом.
Мо на ім дацягну я да светлага дня
щі памру пад яго капытом.

МЯЖА

Паміж людзьмі ёсць хісткая мяжа,
і перад ёю чалавек нямее:
па правы бок яе
блішчыць лязо нажа,
па левы бо яе
віно спагады спее.

«Ідзі і выбірай!» — гарыць неон над ёй,
і мудрая змяя глядзіць каварна ў вочы,
але чарннее нач над хісткаю мяжой,
і мудрая змяя за чалавекам сочыць.

І кожны:

«Выбіраць віно ці нож? — скажы!» —
у мудрае змяі парады нема просіць,
але маўчыць змяя на вогненнай мяжы,
і кожны з начы ў дзень віно і нож выносіць.

ЗАЛАТАЯ ПЯСЧЫНКА

Я сваё пражыву і растану, як дым,
а як скошіца з неба іскрынка,
знак падам, што з'явілася ў родзе майм,
бы ў рацэ, залатая пясчынка.

Непрыметная зблізку, зазвяе яна
светлячком над прыціхлай зямлёю,
і я буду глядзець на яе давідна,
назаўжды неразлучны з раднёю.

Задаволены бацька падасць мне руку,
а матуля змахне дзве слязінкі.
Вось чаму між зярнятак рачнога пяску
пападающа зредзь залацінкі.

Упадзе мая зорка на дно ручая
лётка-лётка, нібы парушынка,
і я выдыхну щіха: галубка мая,
я твая залатая пясчынка.

ЗОРКА

Прамяністаю зоркаю згадка
загарэлася ў цемры начной
і злучыла часы, быццам кладка
берагі над імклівой ракой.

Асвяціла прадонні глухія
і, мае там знайшоўшы сляды,

апынулася ў часе, калі я
быў акрылены і малады.

І як толькі ў натхнёным імгненні
я ўзляцеў над зямлёй, быццам птах,
тры анёлы ў бялюткім адзенні
ўзнеслі ўвысь і цябе на руках.

І сама ты была бы анёлак,
і, вітаючы радасны міг,
усміхаўся нам чэрвеньскі золак,
зязлі промні на вуснах тваіх.

Светла выплыла сонца з-за гаю,
шышыня ахінула зямлю,
калі мовіў табе я: «Кахаю...»,
калі ты мне сказала: «Люблю...»

Анямела душа і заснула,
каб засташца ў былым ходзь на час,
але згадку, бы кладку, хіснула,
і чароўны агонь яе згас.

Згас, і ўсё ж яна свеціць з былога,
і пра гэта ты знаеш сама,
і святлей ад яе анічога
на зямлі і на небе няма.



Васіль Гадулька
1946–1993



Песня дарам прарочым валодае
і таму так кранае — да слёз...

МАЁ ПАХОДЖАННЕ*

Клады мінуўшчыны раскопваць не бяруся,
а радаслоўнай продак мой не вёў.
След прашчураў маіх згубіўся ў завірусе
імклівых дзён — пяску сівых вякоў.

Мае не ў замках тых выхоўваліся продкі,
што на касцях узведзены людскіх.

Музейныя рэліквіі, знаходкі
няшмат чаго паведамяць аб іх.

Не чую я калыханкі ў роднай хаце.
Узімку засынаў пад шэпт верацяна.
Не помню песенъ тых, што зредку пела маці
за працай ад цямна і да цямна.

Не за бацькоў мне сорам вочы коле,
што ўпотай ашчаджалі кожны грош,
а іхні сын, пяцёрачнік у школе,
да першых замаразкаў бегаў басанож, —

* З кнігі «Голос».

за час, які яму на долю выпаў потым
і даў адну магчымасць юнаку:
каб той засведчыў мазалём сваім і потам,
хто ён такі і на чым баку;

каб ён сярод пыхлівай сытай знаці
славутай не шукаў сабе радні,
часцей лёс бацькі ўспамінаў, лёс маці,
і скуль яны, і дзе іх карані. —

Што ўсе яны з тae галоты беднай,
чый продак на себе
заўжды крыж рабства нёс,
што і яму наканавана — адпаведна —
быць вартым іх і паўтарыць іх лёс.

* * *

Па-над хатамі, па-над гумнамі —
полаг неба, сатканы з хмар.
З прадчуваннямі ў сэрцы сумнымі
на знямелы глядзіш абшар.

Эноў куды ні кінь — і на выгане,
і ў палях — сівы снег ляжыць.
Пачакай: яшчэ сонца выгляне.
Сонца выгляне — будзем жыць.

Сэрцу дай свайму супакоіцца,
акрыяць ад шэрай нуды.
Хай табе ў страшных снах не мроіцца
цёмнай ноччу прывід бяды.

Не аднойчы ўжо хмара засціла
чорным ценем наш доўгі шлях.
Хай нам сто разоў не пашчасціла,
хай чарнобыльскі ў сэрцах жах,

хай разлічана, што ў нядолі нам
жыць на гэтай зямлі сто год —
у вяках нікім не адolenы
немагчыма скарыць народ.

* * *

Стаміўся сэрцам я ў бясконцай варажбе —
то ўспыхваць, то згасаць: прыедзеш — не прыедзеш,
і спадзяюся ўжо не на цябе,
а на здзяйсненне Усявышняй Волі: недзе ж
ёсць Бог, якога да цябе мая
любоў — таксама доказ існавання.
Ён знае, што твойго прыезду я
чакаў, няўцешны, як выратавання.

ПЕСНЯ

Не сумую, душой не пакутую
без цябе, боль мой, радасць мая,
калі зноў, у дзяцінстве пачутую,
тую песню прыгадваю я:
«*Там за гаем зеляненькім
брала ўдова лён драбненькі...*»

Спакваля змест яе і мелодыя
тонкай ніццу ўпляліся ў мой лёс.
Песня дарам прарочым валодае
і таму так кранае — да слёз:
*«Дазволь, маци, ўдову ўзяці —
ўдова будзе шанаваці...»*
Неўпрыкмет часу бег замарудзіца,
каб у сэрцы змагло прарасці:
Хай усё, што ў ёй сказана, збудзеца,
што яшчэ не збылося ў жыцці.
*«Саравала мужа свайго,
ичэ счаруе ѹ сына майго...»*

дзе блёкат хцівасці і злосці
труціў пачуццяў першацвет,
узыдуць кветкі прыгажосці,
якая выратуе свет...»

І зноў я прагна ў шчасце веру,
і — дзеля тых, каго люблю —
мой верш кладзеца на паперу,
як зерне ў цёплую раллю.



ВЯЛІКДЗЕНЬ

Чаромхі куст расцвіў на ўзлеску.
У парку распусціўся бэз.
Прынёс Вялікденъ людзям вестку:
Хрыстос-пакутнік уваскress.

Як мар вясновы ў сэрцах росквіт,
як лепшай долі пасланцы,
куды ні глянь — пралескі ўроскід,
абапал сцежкі — дэзьмухаўцы.

На радасць усяму ў прыродзе
па свецце крочыць белы май,
нагадвае: «Жывіце ў згодзе —
і там, дзе звіў гняздо адчай,



Нашыя юбіляры



Родны край мой...
Без меры цярплівы, маўклівы...

Мікола Пракаповіч

ТАМ

Днене...
І над бязлюдным асфальтам,
нібы над ракою, туман.
Там,
за стралою праспекта,
у золкім тумане —
здані.

Там,
у разломе стагоддзяў,
карэнняцца вулкі.
Кладэцца каменне ў падмуркі —
на ўзмежжы
ўздымаецца Вежа.
І майстар Алекса

крэсліць абрысы
зубчатых байніцаў...

Там
напоўніцу будзе аплочана воля —
курыць за байніцамі,
хіжа гарланіць татаршчынай
поле...

Над Бугам
крылацца стругі —
то Вітаўт у пушчу, на ловы
кіруе дружыну выгульваць:
наперадзе Грунвальд...

А сонца праменьчык
у брацкую школку загляне —
там
роднаму слову
дзяцей берасцейскіх
яшчэ навучае Зісаній.

...Спłyвае туман — і вызвоńвае,
як ցуглімі рыцар,
сталёвую песню трамейбус.
Мой горад,
мае землякі, не забудзьце:
пачатак шырокіх праспектаў —
з тых колішніх вулак,
што лініямі жыцця
праразаюць далоні зямлі.

ЧАКАННЕ

Туманы, туманы...

Цішыня, адвячорак.

Панядзелак цяпер, ці аўторак?
Вітаўт княжыць цяпер на Літве,
ці Пазъняк —
зноў харугвы выводзіць у морак?
Злыбяды не зваюеш ніяк...

Коні, коні...

Нячутна плывуць туманамі,
растаюць, як Пагоня над намі,
і рыкаюць у пушчы зубры,
ці адчай
вырывае душу з каранямі?
Нашы души трывожна маўчаць...

Родны край мой...

Без меры цярплівы, маўклівы,
золкі шлях — тумановае мліва,
то сляпы павадыр, то глухі,
то жабрак —
у суседзяў канючыць лісліва
на нішчымніцы сцёрты мядзяк.
Закрычы і прачніся —

далёка да зорак!

Цішыня на Літве.

Адвячорак.

* * *

Загарну касу ў транспарант
з рамантычным лозунгам
«Жыве Беларусь!»,
сяду на ровар
і паеду абкошваць
гасцінец нашай гісторыі
Варшава — Масква.
Будуць побач снаваць, як мурашкі,
«масквічы», «запарожцы»,
«форды» і «мерседэсы»;
працохае, падобны да тарпана,
мышасты конік з калгаса
«Светлы шлях».

Пракаветны паганскаі матыў
згадае старая літоўка
на два галасы з мянташкай, —
і ёй адгукнуцца косы
на Крупчыцкім полі.
А недзе пад Мілавідамі
падымецца з някошаных траў
прывід шляхцюка Пракаповіча
і разгублена спыніцца
паміж каменем,
пастаўленым нефармаламі,
і польскай капліцай з надпісам
«Рокоj ich cieniom».
Пракоціца хваляй вецер
па вечным і юным жыце, —

і ўявіць сябе штандарам
вулічны транспарант.
А з хмаркі,
што прыплыла невядома адкуль,
празьецца вясёлкавы дождж.
І зацурчаць з белага транспаранта
чырвоныя літары

«Жыве Беларусь!» —
на Крупчыцкіх касінераў,
на рану шляхчюка Пракаповіча,
на стомленую літоўку.

Схіліўся Хрыстос на крыжы...
А вочы ўзірающа скрушна —
наскроў прamerэлъя душы
свецяцца, як вітражы.

Адна Вы на сонечных хорах,
спадарыня, цётка Віторыя, —
гісторыі нашай анёл.

Нам холадна знізу і пуста,
і снег адгукаецца хрустам, —
неба тримае касцёл.

СПАДАРЫНЯ ВІКТОРЫЯ

У ціхім старэнькім мястэчку
гандлююць часовым і вечным,
і конік заснуў на бягу...
У гулкім касцёле каменным
наскроў прamerэлъя сцены
ловяць стагоддзяў туту.

Трапечацца полымя свечкі
і болем жывым, чалавечым
маўкліва сцякае на дол.
Вугельчыкі, слёзы і церні,
як памяці горкае зерне,
дбайна сабраўшы ў прыпол,
жанчына самотна і гожа
спывае «Магутны Божа»...

Спłyвае пясочкам падмурак у хаце.
Зраслася з кіёчкам да вечара маці.
Знікае адзінае, што яшчэ маю, —
сядзіба радзінная над небакраем.
Куды ты? Навошта ляціш-адлятаеш,
зямліцу-травіцу сваю пакідаеш?
Куды я ступлю са світальнага ганку,
калі ты забрала з сабой калыханку,
дзяцінства грыбное, пякучыя росы,
сядок мой, безабаронны і босы?..



Хочеться теплого слова,
щебету, сонця і руж.

Микола Теличко

НА БАШТАНІ

На баштані бронзовіють дині.
Їх духмянь втягають вітерці.
А у Насті очі сині-сині,
Наче квіти в ней у руці.

Тут краса згодилася на корисне.
Ми баштан красою вбережем.
Вітрогоне, зась, бо серце трісне,
Що кавун гарячий під ножем!

* * *

В час тихої печалі,
роздумливих пісень
я заглядаю далі
себе
в майбутній день.

Що буде з нашим світом?..
Розквітне, чи в провал

спихне їого копитом
майбутній Буцефал?..

Наш світ,
все більш тверезий,
розквітне ще колись,
щоб мрії всіх поезій
у ньому відбулись.

Не забарись,
оново,
у внуків на видку.
В довір'ї ти, як слово
у вішому рядку.

ОСІННІЙ МОТИВ

Холодно, вітряно, сиро.
Вічний осінній мотив.
В дровах ржавіє сокира.
Хто отаке допустив?

Мокне вона, як і дрова,
понад розливом калюж.
Хочеться теплого слова,
щебету, сонця і руж.

Вже набувають окрасу
осені місто і сад.
Барви липневого часу
зносить з дерев листопад.

Наче птахи жовтокрилі,
листя злітають на діл.
Там на стежках і на зіллі
вибилось літо із сил.

Скоро засмучені діти,
навіть надівши плащі,
будуть у вікна глядіти
на нескінченні дощі.

Мов сліпі, на Землі живемо.
Розучились пишатися нею.
І тому наче всі висимо
поміж клаптями хмар і Землею.

У світи космонавт полетить,
направляючи в безвість антену.
А мені іще дужче любить
золоту, голубу і зелену.

ЗЕМЛЯ

Випинає фіранку вікно.
Приховало журбу чи вечірку.
Але все ж — і воно, і воно
задивилося ніччу на зірку.

Від питання: «Які там світи
і які там жінки й чоловіки?» —
починається спроба мети
грішну Землю покинуть навіки.

Може, виникла з лиха мета?
Може, розлад з життям і собою?
А Земля між зірок золота.
Космонавти знайшли голубою.

Як таке відчуваємо ми?..
А спрямовуєш звично дороги
на зелені оті килими,
що Земля простягає під ноги.





Бо твой клопат — злучаць,
а не залучаць,
звязываць,
а не навязваць.

Ніна Мацяш

ПОЎХ

Прамаўляю слова «поўх» —
і з'яўляецца адразу
луг, папляжаны капцамі
з долу выпхнутай зямлі...

Поўша! Хто ты ёсць? Які ты?
Ці ў мадэлі твайго свету
насамрэч няма мне месца
з сакавітаю травой
і пяшчотаю шматквецця?

Што, сляпко, хацеў сказаць ты
гэтым следам сваім цёмным?

Што супольнага нічога
і няма ў нас, і не будзе?

Ох, баюся, недалёка
адышла я ад цябе:
з невідушчасцю ў вакольным,
з прагай выйсця ў іншасвет

я сама хіба нічога
не касую неабачна —
мерывам уласным цемры,
сваім мерывам святла?

Поўша, з нораў непрасветных
калі рыў дарогу ўгору —
гэта стаць хацеў ты птушкай?

БУСЯ

На қрыжы твайго цела
вяртаюцца з выраю
траваквецце і пастаства,
матылі і грамы.

Убачыць цябе ў палёце —
атрымаць блаславенне,
убачыць на доле —
уварціцца перасцярогі.

«Буся! Буся!» —
гukaюць услед табе дзеци,
а ты ляціш у гняздо сваё,
вятрам і небу адкрытае,
і засяроджана молішся
за іх
доўга-доўга.

Бусько, буся,
чорна-чырвана-белы

герогліф жыцця,
пацалунак прыроды,
якога баяцца
балотныя жабы і гады.

Пацалунак вясны
ззімельым
Палессю і мне.

ЯШЧАРКА

Бы хтосьці заўзята
пацягнуў за нябачную нітку
вераценца рудое:

перабегла дарожку
і знікла ў атаўцы
неспадзянавая яшчарка!

I хоць бы познак які там
пра жывую прысутнасць яе,
хоць бы зеллейкавы ўскалых!

Тут была — тут няма...

...Як па адлёце душа:
ненаяўная толькі таму,
што няўгледная...

ДАРОГА

Iнаку Мікалаю

Табе ўсё адно,
ступакі цябе мераюць,
колы ці капты.

Табе ўсё роўна,
хто ці што ў таварыстве твайм —
пясок, мурог, лес ці скалы,
разумныя ці неразумныя,
і ці ўхваляюць цябе,
ці гудзяць.

Стаяць пры табе
і вучэльня, і балаган,
тут храм, а там крама,
ды няма табе справы да гэтага,
бо твой клопат — злучаць,
а не залучаць,
звязваць,
а не навязваць.

I дзяліцца з усімі
праўдай сваёй,
як сёння са мной:
зусім не складана —
а як прыгожа! —
быць адзіннымі ў існаванні,
адзіннымі
і памкнёнасцю, і пакліканнем.

Бо не ў табе раздарожжа.
Памажы, Божа!



Няхай у каменя буду я...

Алесь Зайка

ПЕСНІ І ЛАСТАЎКІ

Была нядзеля, светла цвіў язмін пад акном у бабы Марылі, шырока і вольна ліліся даўнейшыя песні з вакон яхаты: усё ж такі я здолеў угаварыць бабу Марылю і яе тварышак праспяваць мне іх на дыктафон. Захапіліся, забыліся на ўсе справы, вочы і твары маіх спявачак шчасліва свяціліся, цвілі ўваскрэслай маладосцю. Дэверы не зачыняліся: у хату сышліся ці не ўсе жыхары гэтай невялікай прыязёрнай вёсачкі. А песня ўсё лунала, а песня ляцела да неба.

...І не згледзелі, як згусцілася цемра. Развыходзіліся як бы з нейкім шкадаваннем, ціхія, усмешліва-разгубленыя...

Апошні вечаровы аўтобус ужо даўно пайшоў, і я застаўся начаваць у бабы Марылі. Доўга не мог заснуць... Не спала і старая: чуў, як доўга малілася, цяжка ўздыхала...

Прачнуўся ад несціханага звонкага шчэбету ластавак. Сонечнае святло залівала пакой, чуўся густы салодкі відар язміну. Баба Марыля ўвіхалася каля печы.

Я выйшаў на двор — і супыніўся, збянтэжаны, здзіўлены. Такой колькасці ластавак і ластаўчыных гнёздаў пры адной хаце я яшчэ не бачыў! У поўнай згодзе, суладна і заўзята, крэслі прастору вастракрылыя птушкі, стараліся,

щукалі спажыву: у кожным гняздзе чуўся патрабавальны піск птушанят. Не стрымаўся, пабег распытваць у гаспадыні, чаму тут ажно гэтулькі гнёздаў.

— Раней няшмат было. Не лепяць ластаўкі гнёздаў, дзе людзі не жывуць, не любяць яны пустых хат. А ты сам бачыў, колькі іх у нас. Вось і перабраліся да мяне. Так і на іншых котлішчах, дзе яшчэ ёсць якая жывая душа. Памру — і ад маёй хаты адляцяць...

Зніякавелы, пачаў горача суцяшаць, пераконваць старую, што жыць яна будзе доўга, бо яшчэ гэткі звонкі і чисты голас мае...

...Утрапелай сцежкай, абмытаю чыстай рассою, выбраўся на шашу, да паўстанка. Азірнуўся. Лёгка пазнаў бабуліну хату з сінімі аканіцамі і белым язмінам у агародчыку. Згледзеў і яе ў веснічках. Нейкі жаль агарнуў душу...

А над ціхай сонечнай вёскай, што агародамі ўпіралася ў азёрныя чараты, плаўна кружылася бусліная пара.

ВАЛУН

На гэтай дарозе я не чую стомы. Нават пры доўгай хадзе і такой спякоце, як сёння. Бо гэта дарога дадому, да роднай хаты.

Але кожны раз я супыняюся на ёй: кірую да шэрага каменя-валуна, што адвею ляжыць пры самай дарозе. Бо ён адзінокі і самотны. Поль вось мае жытнёвую ніву, неба — трапяткога звонкага жаўранка, рачулка ў недалёкай зялёной лагчыне — берагі. Няхай у каменя буду я... Я тулюся да каменя, чую яго цяпло і слухаю бýлі, якія нашэптвае мне замшэлы сівы валун.

САМОТНЫ ХУТАР

Каб адпачыць, схавацца ад гарачага сонца, збочыў на блізкі ад дарогі апусцелы хутар. Агародчык перад хатай, надворак, здэічэлы сад у густых зарасніках прывялай крапівы, сухога палыну, тлустага лопуху. *Дзе-нідзе вытыркаліся з пустазелля вастраверхія калкі былой агароджы.*

Як ні дзіўна, хата была яшчэ моцная, здаровая. Мабыць, яе ратаваў хвалісты шыферны дах.

Угледзеў: з шырокіх пацямнелых бярвенняў выступалі слязінкі смалы. Хата плакала...

КРЫВАЯ САСОНКА

На царкоўнай эваніцы, учапіўшыся вузлаватымі каранямі за расколіны ў муроўцы, расце змарнелая крывая сасонка.

Няўжо і яна «пацешана будзе»?..

СПУТАНЫ КОНЬ

На невялікай лугавіне, якая туліцца да вясковых агародаў, пасецца самотны спутаны конь.

Сам вольны птах, нясцерпна захочаш вызваліць з путаў гнядога. Няхай і ён адчуе волю і свабоду, няхай і ён пачуе свіст ветру ў вушах!..

УСМЕШКА

Ехаць яшчэ доўга, а пыльная дарога і летняя спёка ўжо стамілі ўшчэнт.

Мінаю жанчыну. Тонкі зграбны стан, цёмныя глыбокія вочы, палявыя кветкі ў руках і, падалося, усміхнулася мне...

Мінуліся... А ўжо не такая самотная дарога, і ўжо не так дакучае гарачыня...

ЧАКАННЕ

Ліпень. Вечар. Душна. Цёмныя хмары з ледзь бачнымі прасветлінамі завалаклі ўсё неба.

У паветры разліты моцны пах распаранага бульбоўніку, спалавелага жыта, якое расце адразу за агародамі.

У сінім прыщемку далёкія агністыя сполахі маланкі і пералівісты пошчак грому.

Зноў залацісты пісяг на ўвесь небасхіл, і зноў гучна вуркоча пярун. Усхадзіцца вецер, зарухаліся, заварочаліся хмары. Усё неба асвяціў вогненны пас бліскавіцы, тут жа за ёю грозна грымнуў гром. Цяпер няма сумнення: быць навальніцы!

Неўзабаве цяжка зашапацеў, набліжаючыся, навальны дождж.

А ты будзеш стаяць і са страхам чакаць раптоўнай успышкі маланкі і ляскату блізкага грому.

Як некалі, як у дзяцінстве...



Жолуд адскочыць ад каменя
І — прарасце.

Аляксей Белы

ПРАВІНЦЫЯ

Усё тут проста і шчыра,
Усё падаеща «у лоб»,
Надвячорак суботні.
Людзей у аўтобуснай мала.
Прыгажуня ля шкла,
За якім — галерэя асоб.
І амаль што усе там —
Перадавікі կрыміналу.

А другая адчайна
Сціскае півоні ў рудэ,
Так зайдросна сумуюць
Яе васільковыя вочы:
Маладую праз плошчу павезлі...
Нібы ў малацэ...
Вось яна й дачакалася
Першае шлюбнае ночы...

Тут прыблудны сабака
Да цёплай падлогі прыліп —
Так цудоўна яму —

Ні настырных сябровак, ні вошай!
Рыжы міліцыянт ледзь паспеў
На напрамак Галік,
Ён малодшы сяржант,
І яму можна ехаць без грошай.

Зрэшты, што там. Няхай.
У спусцелы аўтобус зайду,
Ці паказваць квіток,
У кіроўцы спытаю ледзь чутна.
«Обязательно!» — скажа. —
«Здесь всё должно быть на виду...»
Вось і ўсё. І з дарога зноў
Пачаліся заручыны.

Прымашчуся на крэслах
На двух, хоць і мулкіх, наўскос,
Хай аўтобус ляціць
Паўз бярэзнякі, вясёлы і гонкі.
І засну да Баранавіч —
З раніцы быў сенакос,
А пасля чаркі з тры,
(Так выдатна пайшла) самагонкі.

НА МОГІЛКАХ У МІХНАВІЧАХ

Дзе ўжо бліжэйшы кут
І цішыня да звону...
Дорыць каліна тут
Колер чырвоных гронак.

Тут, стаміўшыся жыць,
Хоць і не цесна ў хаце,
Шмат хто з радні ляжыць:
Дзед з бабай, бацька з маці.

Зноў ты прыйшоў сюды,
Восень нешта навеяла...
Падаюць жалуды
На магілу Купрэева.

А з веснавой пары
Тут, дзе вада і рэйкі,
Стала жывуць бабры,
Цэлыя дзве сямейкі.

Хаткі — у тры сцяны,
Рой над імі асіны.
Валяць дрэвы яны —
Болей за ўсё — асіны.

...Птушка ўскрыкне: «Піць!» —
І абміне стадолу.
Чутна, як ліст ляціць,
Бачыш, як льне дадолу.

...Вёска. Клады. Спаканне.
Усё — на адной вярсце.
Жолуд адскочыць ад каменя
І — прарасце.

ПОЎДЗЕНЬ

Не вызначай ні правілаў, ні мэты.
(А доўга выбіраць — дык і не з'едзеш...)
На водбліску маланкі адгойдаецца лета,
Так хутка праляціць, што і не згледзіш.
Пачнецца ўсё і скончыцца знянацку,
Як ластаўкі на дроце посвіст звонкі.
Спяшайся! Можа, ўскочыш у юнацтва
Хоць на хвіліну. Быццам у палонку!
Хоць на імгненне. Зрэшты, на Усходзе,
Куды закіне лёс на дзень ці месяц,
Такія думкі светлыя прыходзяць,
Так хочацца былое уваскрэсіць!
І, сціснуўшы у пальцах цыгарэту,
Пад сонцам жоўтым-жоўтым, бы сланечнік,
Загадкова глядзець на мінарэты
І думаць не аб сённяшнім — аб Вечным.

* * *

...Знак вяртання — лёгкі сум і асалода,
І валошкі разбрывацца зноў па жыце,
А ў лясах на Беларусі пахне мёдам.
І таму ў чужых мясцінах нам не жыці...

НАІЎ

Ах, гэты чэрвень, залаты і палкі,
Яшчэ павук не тчэ ў кустоўі кросны.
І сонца, бы мяントўская мігалка,
То блісне, то хаваецца між соснаў.

Дарога — найвыдатнейшы псіхолаг...
Дубы і ліпы ў адмысловых строях.
І нам распавядае магнітола
Пра Поўнач, Салаўкі і снег у пояс.

Што поўнач нам? Усё даўно забыта,
А тут насупраць — вочы, бы азёры.
Дык, можа, выйдзем, дадратуем жыта,
Што бура не дапляжыла учора?

...На месяц хмарку ветрыкам насане,
І пералескаў адгукнецца рэха.
Давай, не сумнявайся, прыгажуня,
Папутку зловім, каб дамоў даехаць.

А лепш прачнуцца весела на золку
У стозе ці закінутай адрыне,
Глядзець у неба і чакаць вясёлку,
Што ў рэчку хвост паўлінавы закіне.

* * *

Пад засенню хваёвых шат
Спазнаўшы: слодыч не ў віне,
Мы будзем піць на брудэршафт
І смажыць сала на ражне.

Снег пад нагой не зарыпіць,
І дым не будзе горкім,
Мы за аблокі будзем піць,
А потым і за зоркі.

Вядома, што не той узрост,
Вядома, што не дваццаць,
Але які не ўздымеш тост,
Каб зноў пацалавацца!





*Tуга — не лекар. Страх —
не абаронца.*

Алесь Паплаўскі

* * *

Пакорлівасцю атрутнай
Разлічваюся старанна
За прывідную прысутнасць
Таго, што наканавана.

Світальнаю прыгажосцю
Души слепату змываю...
Пляваць, што за вочы хтосьці
Смяеца з майго адчаю.

Вяртаюся праз вяртанне
Растрачанага, святога,
За згоду на пакаянне
Прыняўшы маўчанне Бога.

* * *

Упэўненасць мінае, як і ўсё,
Пакінуўшы надзею паratунку.
Світанак noch да чырвані рассёк
І песціца ў կрывавым пацалунку.

П'янкая золь распырсканым віном
Па шыбіне сцякае з небакраю...
Няважна ўсё... Па сутнасці, даўно
Я ціха, незаўважна паміраю.

Я ўпэўнены, што Нехта — той, чужы —
За мною з-за фіранак пільна сочыць.
Ён ведае, як хochaцца мне жыць,
Я ведаю, што ён таго ня хоча.

Заплюшчу вочы: робіцца лягчэй
Заціснутаму ў цуглі штучнай моўчи.
І зноў з усіх прымроеных вачэй
Адны твае мяне ратуюць вочы.

* * *

Ля падмуркаў былой сінагогі,
У панурым яўрэйскім квартале,
Коцяць дні нашы кола знямогі,
Тлеюць тлумам, пакутлівым жalem.

Немач вулічных «охаў» і «ахаў»
Агрызаецца юрам і смехам,

Аблятае з аголеных дахаў
Палахлівым неонавым рэхам.

У віры гэтай плыні імклівай
Упіваемся Фэрэнцам Лістам.
Цэдзім з пластыку мутнае піва
У кампаніі двух кадэбістаў.

У размовах скупых і бязладных
Слепа верым у чуды зямныя.
І нахабна шукаем спагады,
Зазіраючы ў вочы шкляныя.

Нас няма ўжо?!.. Як боль — недасяжнасць!..
Як пратэст — запазнелая споведзь...
Захмялелая праўдай прадажнай,
Гіне наша душа на паўслове.

Патанае ў вачах-аметыстах
Гэты дзень векавой прыгажосці.
Мы п'ем піва і слухаем Ліста.
І яшчэ спадзянемся на штосьці.

* * *

Вар'яцтва мрояў... Холад небыцця...
Туга — не лекар. Страх — не абаронца.
Дэве стрэлкі на гадзінніку Быцця
Размотваюць маўклівую бясконцасць.

Сапраўднасць агаляе галізну
Сапраўднасці нязбытных абяцанняў.

Дэве лініі сыходзяцца ў адну,
Размытую адлегласцю чакання.

Жыццё, як шал, як звычка спакушаць,
Як марнасці наіў, як грэх адхлання...
Ахрыплым рэхам выпырхне душа
З пустэльні цесных, душных памяшканняў.

Паломніцтва ў суладдзе, дзе Сусвет
Вартуе сум нявыплаканай Моўчи,
Дзе слёз маіх застыг нябачны след
Усмешкай тых, хто здрадзіць мне аднойчы...

* * *

Непазбежнасць воляю багоў
Спыніць час, і нас з табой не стане.
Цішыню нявымаўленых слоў
Будзе сцерагчы маё чаканне.

А калі нязбытнасць праз гады
Прарасце нявыказаным сумам,
Мы з табою вернемся сюды
Безгалосым шэптам нечых думак.

Мітуслівасць вуліц распране
Стомленае рэха гулкіх крокав...
Нашы сны сустрэнутьца, дзе снег
Соллю слёз застыг у зрэнках вокнаў.

Дзе акукленая смуткам бель
Плодзіць дні нямыя і надзею,

Што аднойчы позіркам цябе
Я ад тлуму вечнасці сагрэю.

* * *

Свято ў нераспрамененым святле,
Завеянае ў ранішнюю шэрасць,
У шолахі, што цепляцца ледзь-ледзь,
Аблытваючы думкі недаверам.

Пажадлівая неведзь мітусні
У позірку начнога запаздальца,
У сутаргавым шэпце цішыні
На кончыках тваіх вільготных пальцаў.

Усё, чаго даўным-даўно няма,
Усё, чым мы жывем, чаму зайдросцім,
Па сутнасці сваёй самападман,
Ілюзія хлуслівай прыгажосці.

Адзіная бяспрэчная дэталь —
Бяспорменная прорва небасхілу,
Куды сплыве ўсё існае, на жаль,
Каб стаць ізноў нябачным тленным пылам.

2008



...И тот уверенно изрек, что Кампанелла — это соратник Бенитто Муссолини...

Александр Антикан

ЖЕРТВА КАМПАНЕЛЛЫ

История, которую я хочу рассказать, произошла в недалеком прошлом. В то время я служил в уголовном розыске транспортной милиции.

Помню, в один из дождливых ноябрьских вечеров к нам в кабинет вошел расстроенный молодой человек лет двадцати. Представился и поведал о своем заключении в городе над Бугом.

Приехал он из сельской местности с огромным желанием купить себе зимние сапоги. А тогда было время сплошного дефицита, в магазинах — шаром покати, приличные вещи добывались или по большому блату, или у спекулянтов (ныне предпринимателей), или напрямую у польских железнодорожников.

Итак, решив себе приобрести сапоги, молодой человек, получив информацию от сведущих людей, направил свои стопы к месту отстоя польских тепловозов. Около одного из них он встретил мужчину, который вначале поинтересовался, что молодой человек делает в таком опасном месте, где могут запросто избить и ограбить, а потом сочувственно предложил свою помощь в покупке сапог. Взяв у доверчивого парня деньги, мужчина взобрался на тепловоз в кабину машиниста — и был таков. Напрасно прождал его

наш деревенский парень часа два, мужчины и след простили. И тогда он решил обратиться в милицию и заявить, как его бессовестным образом обманули.

В милиции тоже работают люди, никому не хотелось в такую неуютную погоду идти на место совершения мошенничества. В конце концов, бросили жребий, который оказался «благожелательным» ко мне. Правда, в помощь дали толкового сержанта.

Польский машинист, в тепловоз которого залез мошенник, посетовал, что ничего не видел и сказать ничего не может. Впрочем, другого ответа мы от него и не ожидали. Кроме показаний потерпевшего и примет мошенника, мы ничем больше не располагали, но машина розыска уже начала набирать обороты. Были ориентированы все службы, около тепловозов устроены засады, потерпевшим были просмотрены все фотоальбомы с преступниками разных мастей.

Не зря говорят: кто ищет — тот всегда найдет. Спустя несколько дней возле одного из польских тепловозов милиционеры задержали мужчину, приметы которого явно совпадали с описаниями потерпевшего. Было проведено официальное опознание, и наш горе-покупатель зимней обуви сразу узнал мошенника.

Передо мной сидел мужчина лет пятидесяти, который все отрицал и только твердил, что парень ошибся. Такого «крепкого орешка» можно было «расколоть» только неопровергими доказательствами. И помог нам, как ни странно, польский машинист, которому мы пообещали, что направим его руководству нелицеприятное письмо, уведомляющее о его нежелании помочь органам правопорядка.

Задержанный, почувствав своим нутром, что ему, как потом выяснилось, семь раз судимому за мошенничество

особо опасному рецидивисту, деваться некуда, сознался, но добавил, что дураков надо учить. Внутренне я был с ним согласен.

Водворив задержанного в изолятор временного содержания, я начал готовить материалы для следствия. И вдруг, как говорят в народе, картина Репина «Приплыли». Меня вызывает начальник отдела и сообщает, что на меня в транспортную прокуратуру пришла жалоба от задержанного Л. и на завтра назначено оперативное совещание, на котором будет присутствовать прокурор.

Совещание началось с зачитывания начальником этой жалобы. Подробно весь текст я не помню, но написано было приблизительно следующее: «Такого-то года, числа я был задержан милиционерами около польского тепловоза и меня заставили признаться в мошенничестве, которого я не совершил. Особенно старался опер по фамилии N, который попросил выйти всех сотрудников из кабинета и начал применять ко мне меры физического и медицинского воздействия по системе Кампанеллы. И после этих жестоких пыток, когда не по моей воле организм начал выворачиваться наизнанку и я уже прощался с жизнью, мне пришлось признаться в том, чего я не совершал. Прошу оградить меня от этого опера, а то он меня искалечит или убьет. И если это случится, то это будет на совести прокурора». Подпись и число.

Прокурор добавил, что вчера они опрашивали задержанного и тот все написанное подтвердил, а при упоминании оперуполномоченного N стал выворачивать себе руки и биться головой о стену.

В кабинете повисла гнетущая тишина, присутствующие поворачивали головы в сторону то начальника, то прокурора, то мою. Наконец, кто-то спросил:

— А кто такой этот Кампанелла?

Начальник, в надежде на ответ, посмотрел на прокурора, и тот уверенно изрек, что Кампанелла — это соратник Бенитто Муссолини и во времена фашистской Италии применял к заключенным изуверские пытки, которые не оставляли следов на теле. Далее он всех просветил экскурсом в историю о фашизме, а в конце добавил, что Муссолини повесили итальянские партизаны, а Кампанелла был осужден Нюрнбергским судом. Методы его пыток до сих пор требуют исследования, но в прокуратуре думают, что сотрудник № о них расскажет сам.

Теперь все смотрели уже только на меня. Конечно, в такой не простой ситуации, когда нужно было доказывать, что ты не «верблюд», мне трудно было сразу вспомнить, кто такой Кампанелла. Мысли, как пропеллер, завертелись в моей голове, силясь наткнуться хоть на какой-то проблеск о нем. И наконец:

— Насколько мне известно, Кампанелла был монахом и жил в средние века, и никаким соратником Муссолини практически быть не мог, если он не был бессмертным.

Теперь уже и многие сотрудники вспомнили, что знают этого Кампанеллу по институтской программе и он точно монах. Тогда начальник произнес замечательную речь, что ни мне, ни другим не дано учить прокурора, кто такой Кампанелла, и что монахи в средние века были инквизиторами, которые не только изощренно пытали, но и сжигали людей. И если это не тот самый Кампанелла, то наверняка какой-нибудь его потомок, которому секреты пыток были переданы по наследству.

После этого на меня навешали все существующие и несуществующие прегрешения всего отдела уголовного розыска. Сокрушающим было заключение начальничьей речи: «Мы еще узнаем про эти кампанелловские штучки и ты за них ответишь по полной программе. А пока я своим

приказом временно отстраняю тебя от службы, можешь жаловаться куда угодно. И не вздумай общаться с задержанным и оказывать на него давление».

Для меня наступили черные дни, но я должен был выбить у жалобщика почву из-под ног и реабилитировать себя в глазах товарищей, которые прекрасно знали, что я не виновен.

Во-первых, мне надо было найти материалы об этом монахе. Во-вторых, поднять изданные документы о Нюрнбергском процессе. А в-третьих, мне как-то сразу показалось, что у этого Л. что-то не в порядке с головой: не задумал ли он просто убрать меня на время следствия, что бы я не раскопал другие его преступления? И вообще, больные на голову люди мастера на всякие безумные фантазии.

В областной библиотеке мне сразу нашли необходимые источники. Читаю: «Кампанелла Джованни Доменико, род. 05.09.1568 г. в городе Стилла (Колабрия, Италия). Умер 21.05.1639 г. Итальянский философ, один из представителей раннего утопического коммунизма, из семьи мелкого ремесленника. Монашеское имя «Томмазо». В 1559 году за вольнодумие и организацию заговора против испанского угнетения в Неаполитанском королевстве осужден на пожизненное заключение. 27 лет провел в тюрьмах, где писал книги. В 1602 году написал одно из первых произведений утопического коммунизма «Город Солнца».

Закончив с Кампанеллой, просмотрел материалы Нюрнбергского процесса, но даже похожей фамилии я там не нашел.

Сделав выписки и — не поверите — заверив их печатью библиотеки, я на следующий день приступил к выяснению психического состоянию задержанного Л. Я просто

решил проверить, не состоит ли он на учете в психдиспансере. Официального запроса у меня не было, но выручили личные связи. Ну конечно, у этого мужика было столько психических заболеваний, что он мог претендовать на внесение в книгу рекордов Гиннеса.

Очень долго мои товарищи по службе и прокурорские работники вспоминали эту жалобу психически больного как анекдот.

А для меня лично Кампанелла, этот монах-утопист, стал каким-то родным, и я был рад, что он не изобрел изощренных пыток, а был просто мечтатель и любил свою Италию.

Совсем недавно я встретил «старого знакомого» на так называемом Брестском Арбате. Он бросился ко мне с почти дружескими объятиями и попросил не обижаться на старые «грешки» — дело прошлое.

А я и не обзываюсь, ведь на обиженных, как говорится, воду возят, а у меня, извините, спина болит, остеохондроз проклятый замучил.



Стамілася душа ў чаканні свята.

Мікола Аляхновіч

ЦІСКАНІНА

Горад. Вуліца. Еду ў трамвайбусе.
Цесна. Віснуць на мне ну амаль усе.
Ператомленяя. Заклапочаняя.
Зацісканяя. І самі ціснуцца.
Зафабрычаняя. Зарабочаняя.
Што ні піскнуць, ні перапіскнуцца.
Бы ў мяшок усіх панаціснута.
Цергім транспорт з ціхмяным піскатам.
...А сумленне нашчэнт расціснута.
Моўце слова,
Пазбаўцесь віскату!..

АСЕННЯЕ

Стамілася душа ў чаканні свята.
І ў шэрых сценах шэрага пакоя
стаілася.
Са мной.

У цішыні напятай
наўрад ці што нас зможа заспакоіць.

Не студзіць думак нават шыбін холад.
І сум прамоклага дарэшты саду
прынік да шкла.

І цэдзіцца наўкола
халодны, мокры смутак лістападу.

Ад шалу вуліц моўчкі адышлі мы,
ад холаду вачэй, спадману ценяў,
і тут, у цішыні, з табою цэнім
жыццё, як дзень, які праходзіць міма.

Зашмат з табою, мабыць, мы гарэлі,
каб хоць կрыху сагрэць таго, хто з намі.
А дня свайго, на жаль, не абагрэлі...
А зараз — восень.
Стынь.
Пакой.
Мы... самі.

МАГЧЫМАСЦЬ

Ты мог мне пазваніць?
Навошта адгаворкі.
Май ласку — не мані.
І так на сэрцы горка.

Ты мог мне пазваніць!
Шукаю я спакою

Ў самотнай цішыні
Халоднага пакоя.

Ты мог мне пазваніць...
Але.. вачам не веру...
Ды хтосьці адчыніў
Замкнёныя мной дзвёры.

ЖЫВЁМ У ДОЎГ

Жывём у доўг, які адплочваць трэба
жыццём сваім і марамі сваім...
І што з таго, што пад высокім небам
свяціла зорка з вашым светлым іменем.


Жывём у доўг... Чаргу расчараванняў
і недаверу да жыцця самога
нам памяняць бы на цяпло світання,
на міг найкараецшы дня зямнога.

Жывём у доўг... Ды злыбеды і згады
і так кароцяць век, вядуць да скону.
А мы суседзям і сябрам не рады,
ды і бацькам не аддаём паклону.

Жывём у доўг... А нелюдзі і людзі —
хто басанож, хто ў ботах — топчуць пожні...
Дык чым плаціць, шаноўныя, мы будзем,
калі сустрэне нас наш дзень апошні?

Жывём у доўг...

Івайло



Як запавет на ўсё жыццё:
— Не напускай у хату холаду.

Іван Арабейка

* * *

Нізінны край, мой кут абранны.
Тут цішыня, хоць вудай вудзь.
Ляныя наміткі туману,
Чарот чапляючы, плывуць.

Свае, чужыя тут драпежылі.
Шапталі: «Кінь свой край, забудзь».
Мне ж сняцца тут, пад Белавежаю,
Кушляны, Вязынка, Альбуць.

Зямля для песні набалелая.
Зямля аэёр і курганоў.
Ці не таму завешся Белаю
Між гэтых белых туманоў?

ЗАПАВЕТ

Бягу валёнкі аббіваць.
Шчэ топяць печ, на вокнах золата.
Праз калаўротны спеў чуваць:
— Не напускай у хату холаду.

Як гэта многа — жыць, любіць,
З прахожым першым паздароўкацца,
Суседа словам зачапіць, —
Для сэрца не бывае дробязяў.

Цяпло, спагады пачуццё, —
Я гэта ўсё засвоіў змоладу.
Як запавет на ўсё жыццё:
— Не напускай у хату холаду.

Хутчэй жа дзвёры прычыняй.
З тугою нейкай лебядзінаю
Перад табою гэты край
Стаць адчыненай хацінаю.

КУРАПАТКА

Пелі пеўні на ўсе галасы,
Ад расы аж трава пабялела.
Я махаю, ў мяне з-пад касы
Курапатка — жывая — ўзляцела!..

Я ад гэтага жаху прысеў.
Вінаваты — нядобрая справа.

Птушка крыкнула, ў небе вісеў
Ланцужок яе кропель крывавых.

Паміж кропель у той чарадзе
Гэты крык быў як выдых праклёну.
Брат сказаў, што яна прападзе.
Ну і высмакча яйкі варона.

Секануў ні за што ні пра што.
Вечер пер'е на купіне гушкаў.
Мы травой атулі гняздо
У надзеі, што вернецца птушка.

Заліваліся пеўні званчэй.
Курапатка ў тумане сівела,
Растварылася, знікла з вачэй,
А чырвоная сцежка вісела...

* * *

Ў акне —

на сук сарока ладзіцца,
Прарочыць доўгую зіму.
Няма цябе — няма мне радасці.
Няма мне ўцехі аднаму.

Вясна не хутка пусціць коцкі.
Што мне вясна — няма цябе.
Стаяць твае ў куточку боцкі
Такія родныя ў журбе...



Прыгажосці не бывае лішняй —
Нам яе заўсёды не стае.

Віктар Вабішчэвіч

* * *

Раскошныя кветкі трапічныя
Убачыць так хочацца мне.
О, мары мае утапічныя,
Мой сум па бясхмарнай вясне!

Шчаслівия вёсны мурожныя
Жывуць у паданнях і ў снах,
А дні, як слупы прыдарожныя,
Бягуць, мільгацяць у вачах.

Мне хочацца вечнай гармонії,
Яе заварожнай красы —
Не ў ціхай уяўнай калонії,
А ўсюды, заўжды і ва ўсім.

Жаданні мае фантастычныя.
Шкада, што такога няма.
І рушацца храмы гатычныя,
А ў свеце і ў сэрцах — зіма.

* * *

Прыгажосці не бывае лішній —
Нам яе заўсёды не стае.
Аблятае ўмомант квецень з вішняў,
І губляем вёсны мы свае.

Дык не бойся ж ты, мастак, ніколі
Прыгажосці лішняе ў радку —
Некага яна заўжды натоліць,
Некаму падасць сваю руку.



*На серабрыстай траве
Сияжынка Айца...*

Лявон Валасюк

ВОСЕНЬ ПАТРЫЯРХА

*Памяці мастака —
педагога М. Д. Чурабы*

Празрыстыя краплі
Асенняй расы.
Сцішэлі, пажоўклі
Наўкола лясы.

З сівой барадою
Мастак на шашы.
Эцюднік старэнькі
Ля тонкай душы...

Хвалююся. Бачу:
Няспешна ідзе...
І з чырванню лісце
Плыве па вадзе...

* * *

Таццяне і Алене

Сніўся мне сон красавіцкі:
Яблыні ў белым плылі.
Сёстры мае у прыполе
Квецень у хату няслі.

Птушкі да нас ляцелі:
Сойкі, шпакі, салаўі.
Вочы сясцёр зіхацелі,
Колерам неба цвілі...

Светлыя, чыстыя думкі.
Словы пяшчоты... Калі
У садзе маім зімовым
Яблыні зацвілі?..

ВЯРТАННЕ НА РАДЗІМУ

* * *

Над роднай зямлёю,
Над маёю радзімай
Час спыніўся...
Стаяць туманы...

* * *

Ля брамы аселля
І пастасі часу:
Ссівелы дзед
І зухаваты ўнук...

* * *

У двор прыляцеў
Чорны воран,
І ў хаце маёй
Цёмна стала...

* * *

Аслеплая ціша.
Цемра ночы. Спакой...
Да мяне
Дакраніся рукой
З фотаздымка,
Матуля...

* * *

Праз шыбіну
Ліеща святло
Нечаканага дня...
Хмаркай белай
Адхілена
Фіранка льняная.

* * *

Месяц плыве
Пад сузор'ем Стральца...
На серабрыстай траве
Сцяжынка Айца...



Не ў нябёсах горка плача каня —
Ў сэрцы растрывожаным майм.

Аляксей Галасюк

ПЛАЧА КАНЯ

Плача каня над былой рачулкай,
Купінку не знайдзе для гнязда.
Плач вісіць шчымлівы, гулкі
Над зямлёю, дзе была вада.

Хмызнякі пануюць на тым месцы,
Не відаць нат лужыны нідзе.
А калісьці тут спакуснік-месяц
З зоркамі гарэзіў у вадзе.

Шмат птушыных тут было чародак,
Што падлёткамі ляцелі ў свет.
І прастор быў для чаўноў ды лодак...
Знішчыў ўсё бяздушны чалавек!

Асушыў, павыганяў, бы з раю,
Братоў меншых з кроўнае зямлі.
Ні лугоў, ні ворыва не маем
Там, дзе хвалі чыстыя плылі.

Нашы продкі шчыра, без падману
Дазвалялі побач жыць усім.

Не ў нябёсах горка плача каня —
Ў сэрцы растрывожаным майм.

* * *

Сёння восень на майм двары,
А на скронях нечаканы інёй.
Адлятаюць даўнія сябры
Безгалосым незваротным клінам.

Ноч са мною стала сябраваць —
Не магу заплюшчыць доўга вочы.
Успаміны не даюць мне спаць,
Стукат сэрца сцішыцца не хоча.

Марамі лячу у маладосць,
Думкамі назад, у сваю хату.
Я даўно ў ёй не жаданы госьць —
Гаспадар былы, дзівакаваты.

Хата перароблена даўно
На свой лад руплівымі жыльцамі.
Памянялі нават і вакно
На верандзе, ўстаўленае намі.

Засталіся толькі наша брама
Ды яшчэ цалейшыя кашы.
Каля плоту сірацінай камень —
Вартавым адвечным на мяжы.

Восень засыпае на двары
Жоўтым лісцем тое, што збылося.
Ледэз відаць пад ім мае сляды...
І зіма здалёк крычыць, галосіць.



I цяпер я жыву,
і цяпер мне паветра хапае
дыхаць і задыхаца
на гэтае неба ў хмель...

Ярина Дашина

* * *

Там, у пера- шкода- ўстойлівым небыцці
стратэгічным пунктам апоры —
стане каханне.

Вусны ловяць малочна-бяззубае лапатанне
сэрца,
якое, нібы слімак у сваім укрыцці.
Там у кожнае рэчы ёсць psyche — сваё імя,
а ў кожнае psyche (душы)
свая заканамернасць
рвацца вонкі. Шматвонкавасць
(ці шматдзвернасць) —
вернасць прывіднай волі.

Такая маленькая я
не сабою гляджу на сябе
і хачу неўпрыкмет
адсачыць чужароднасць
у выразе твару знаёмым.

Там за сотню птушыных палётаў
ад роднага дому
з вышыні азіраюся на перакулены свет.

* * *

Мне балюча, як ты сыходзіш за мой парог,
пераступаеш парог свядомасці светавы.
Мне рэжа вочы тваё свято... Крок —
і ты знікаеш. А я вачыма савы
на сонца мружуся, углядваюся да слёз
у гэтыя чорныя плямы... Эдаля
здаецца каханнем крыльцаў лёгкі неўроз,
а пыл — пылком
на лапках мляўкага матыля.

* * *

Хварэю пад небам Мінска
хваробаю суб'ектыўнай...
Успамінаю нізкі
зморшчынак твару — дзіўнай
пяшчотаю тэмпературу.

Прэм'еры, спектаклі, фэсты...
У горадзе касавурым
гэтым не маю месца
свайго
і не маю мэты
сваёй.

Ліхаманка нешта
рыфмую — дым цыгарэтны.
Нават уласным вершам
недаступна, як неба,
як лінія абанента.

Станаўлюся патрэбай
чужога жыцця, фрагментам...

Жыву — галаву ў калені,
хаваюся за далоні —
паўсюль, як да нараджэння,
цёмна, быццам ва ўлонні.

ТВАРЦУ

Ты прыдумаў Сусвет.

У Сусвеце вакантныя месцы
на жыццё і на смерць,
усё астатніе — не ў цане.

Ты ў нейкай сваёй
прынцыповасці бесцялеснай
ўзяў — і аднойчы
прыдумаў мяне.

І цяпер я жыву,
і цяпер мне паветра хапае
дыхаць і задыхацца
на гэтае неба ў хмель.

Тут усе мы паціху
адно аднаго забіаем,
і ў гэтым таксама
падобныя на Цябе.
Вокіс сонца з паветрам —
па самых прыблізных падліках
хутка лета.

Мая адзінота — Твой эксклюзіў.
Лёгка жыць у мінульым
часе і прамінульых ліках...

Як наяўнасць таго,
што Ты некалі ўсё ж такі быў.
Засталіся ўспаміны
і сціснутыя аскарбінкі
вершаў,
горка-салодка-кіслыя пад языком.
Я трymаю сябе
ў Сусвеце, нібыта травінку,
проста ўверх, у нябёсы,
у сэрца Тваё вастрыём...

I сыходжу ціхенька
за межы ўласнага ценю,
вінавата, нібы
захмялелы, запознены госць...
Мамін қрыжык
і малітоўнік у маёй кішэні —
як наяўнасць таго,
што Ты недзе ўсё ж такі ёсць.





Эвінелі ў кузні кайданы.
Каму яны? Каму яны?

Зінаіда Дудзюк

КАЙДАНЫ

Жылі ў краіне кавалі,
Яны кавалі, як маглі,
Нарогі ды падковы
На добры лад вясковы.

І быў між іх адзін каваль,
Што кайданы адно каваў,
Мо некаму на згубу,
Ды меў сваю рахубу.

А зваўся ён Кайданнік.
Ад вечара да рання
Эвінелі ў кузні кайданы.
Каму яны? Каму яны?

Найгорш бывае на зямлі,
Калі не ладзяць каралі.
Набеглі ворагі здаля —
І стала блага кавалям.

Іх закавалі ў кайданы.
Такі парадак у вайны.

У кайданах, што сам скаваў,
Кайданнік век свой дажываў.

ЗОРНЫ ПАЛЯЎНІЧЫ

Тваё «лаў ю» падобна на «лаўлю».
А зрэшты, што ж, лаві! Ты паляўнічы!
І да цябе злятающа ўсе знічки,
Як у гаёк вясновы салаўі.

Ды мне пара збірающа ў родны край,
Дзе шчодра асыпающа ранеты,
Пералянець патрэбна паўпланеты,
Хоць кажуць, дзе каханне, там ірай.

Такая неабдымная зямля!
На жаль, належым розным кантынентам.
Пачуцці не эмяшчающа ў канвертах.
Пра што маўчым, забудзецца пасля.

Вачэй бы не адводзіць ад цябе...
Але бывай, мой зорны паляўнічы,
І нехта іншы нашы знічки злічыць.
Нашто, шчаслівым, нам яны цяпер?

На развітанне мушу я сказаць,
Што сёння мне бязвоблачна і сумна,
А ты такі прыгожы і разумны...
Ды існасць не ва ўсмешках і слязах...

Яна жыве сярод звычайных слоў,
Будзённых спраў і тлумнасці турботнай.

Яна насцігне нас аднойчы ўпотай
Далёкай згадкай ці нязбытным сном.

* * *

Ходзіць па садзе,
Шэпча замовы
Даўні мой сябар
Мікола Зімовы.

Стомлены позірк,
Шэрыйя космы.
Марна шукае
Мінульяя вёсны.

Стоена свет
Азірае навокал —
Блізкае шчасце
Заўсёды далёка.

Што ж, у зімы
Ёсць свае перавагі.
Болей спакою,
Затое менш смагі.

Лепшыя думкі,
Лепшыя слова, —
Усё прамінула,
Мікола Зімовы.

Ды конікі ўздымуць
Сонца над краем:

Вунь Каляда
Іх ужо запрагае.

Зноў стане свет
Малады і вясёлы.
Будзь жа здаровы,
Зімовы Мікола.

Недзе за сцюжамі,
За халадамі
Нас выглядае
Вясна маладая.





Таится в будущем угроза
И быстро остудят морозы
Твою горячую мольбу.

Вадим Жилко

* * *

Зачем планировать судьбу
По гороскопам и прогнозам?
Таится в будущем угроза,
И быстро остудят морозы
Твою горячую мольбу...
Зачем надеяться и ждать,
И слово пестовать «взаимность»?
Оно рифмуется с «наивность»,
И не поможет здесь призывность,
Хоть это горько сознавать...
Зачем подбрасывать вопрос —
Тот, на который нет ответа?
В хитросплетениях сюжета
Давно прошли весна и лето,
Не уплатив прощальный взнос...
Зачем смотреть по сторонам,
Искать не правило, а странность?
Ведь хода времени чеканность
Воспринимается как данность —
Особенно по вечерам...

Зачем искать твои черты
В случайно встреченных прохожих?
В момент внезапной сладкой дрожки
Отметить: «Как же вы похожи!»
Но это всё-таки не ты...

* * *

Не клянитесь «твёрдым словом»:
Мол, навечно, навсегда...
Ведь давно уже готовы
Или счастье, иль беда.
Затуманенные дали
Не откроют горизонт,
И найдете вы едва ли
Хоть какой-нибудь резон.
И летят на воле где-то,
Над волнами суэты
Обещания, обеты
И напрасные мечты.
Нам осталось только эхо —
Соло золотой трубы,
А еще — осколки смеха
Над просторами судьбы.

* * *

На победу — слетятся стаями,
Да еще поддадут упавшему...
Почему же, однако, не с вами я,
А сочувствую проигравшему?
Опьяненные силой и ловкостью —
Хоть кирпич разбивай о голову! —
Упиваешься вы жестокостью:
Вот какие мы, как нам здорово!
Нет сомнений — по праву свирепому
И без совести — все дозволено:
Убирайтесь с дороги, нелепые,
Не то косточки лягут ворону!
На коленях житье привольнее
И с зажмуренными глазами...
Все счастливее стали, спокойнее.
Почему же опять я не с вами?..

ТРАНСПОРТНАЯ ИСТОРИЯ *Пародия*

Я как лошадь: и в движеньи
Научился стоя спать.
Ну а если на сиденье —
Лучше нету, благодать!
Лишь строка во сне родится
Неожиданно всегда...
Н. Никишин

Я в трамвайном раз вагоне
Ехал. Все бы ничего,
Только мой сосед спросонья
Вдруг воскликнул: «И-го-го!»
Все в испуге, а водитель
Усмехнулся нам в ответ:
— Вы не бойтесь. Приглядитесь —
Он не пьяный, он поэт.
— Ах, поэт! Другое дело...
Все понятно нам тогда.
— Рядом с ним садитесь смело,
Он не тронет никогда.
Мы его не прогоняем,
Каждый день он так сидит —
Что во сне насочиняет,
С тем в редакцию бежит.
Мы молчим в благоговенье:
Вот он, истинный поэт!
А сосед мой по сиденью
Сочинял, храпя, сонет.
Что нам Пушкин и Есенин?

Лучше их совсем не знать,
Раз в движеньи на сиденье
Можно спать и сочинять.



Кранецца мудрая рука:
— Твой шлях ёсць пошук шляху.

МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАЙ

Пародия

Осчастливить Лунинец
Едет Солодуха,
Цель имеет здесь певец,
Чтоб поднять нам духа.
Из вириша в одной рапгазете

Соседка Мария дождалась скворцов,
Но вот опечалена встреча:
Два черных атласных самцов-молодцов
Подрались за теплый скворечник.
Там же

К чему падежи? Понимает моя:
Бумага безграмотность стерпит.
А если словов навыдумаю я,
Меня мой газета поддержит.
К тому же большой гонорар получаль,
Где много и рубль, и копейка,
А если меня ты покритиковал,
Ты есть нехороший злодейка.
По-руску не очень умею сказать.
Мне ближе, пожалуй, турецкий,
И все же я очень себя уважать —
Я есть поэтесс луинецкий!

Кастусь Жмінько

БЫЛЫЯ

Мы — мінулыя, мы — былые.
Мы — гісторыя, часу знак.
Выпадаем з эпохі так,
Нібы сосны з бароў — сівыя.

Разарвалі наш лёс вятрамі
Не па-людску шугай-гады.
І ў пякельных пластах нуды
Не рубцующа крыўды раны.

Скрозь нягоду ледзъ-ледзъ зіхне
І хаваецца коннік белы.
Дзе вандруеш, мой прашчур смелы,
З воляй, што дараvana мне?

Паланялі не раз вякі
То падманам, а то астрогам...
...Зноў пакліканы Краем, Богам —
Выбіраемся напрасткі!

ІСЦІНА

Памяці У. А. Калесніка

Так блізка лета да журбы.
Мярэжы павуціння.
На Спаса скокну па грыбы,
Згублюся ў дымцы сінай.

Шыракакрылы птах — крумкач —
Між дрэвамі густымі
Мне згушкае на золку плач
Арэлямі старымі.

Звінецьме ў верасе пчалой
Щымлівая мінуласць.
Дакор, адчай і неспакой
Пачую ў звоне-гуле.

Вуголле згадак марны лёс
Мне на душу абрыве.
Што век нясе, што я прынёс
Пакутніцы-краіне?..

Пайду назад, да бальшака:
Няма... Хвіліна страху...
Кранецца мудрая рука:
— Твой шлях ёсьце пошук шляху.

ПАЛЯВАННЕ ЗГРАІ

Зімка восені не роўня.
Халады — кажух адзень?
Асвятляе блякла поўня
Зграю, што праз лес ідзе.

Холад у вачах звярыных,
Эгаладальных і пустых.
Выжыць — жылы рваць павінны
Тым, хто мае капыты.

Зграя спрагнена віжуе
За мацёрым след у след...
У ляску аленъ начуе...
Выйдых — і збяднее свет.

* * *

Міколу Сянкевічу

На беразе, дзе ніцая вярба
Губляе слёзы над люстэркам плёсу,
Збірае сіратлівая журба
Лісты ўспамінаў у лазовы кошык.

Кладзе без стомы, не шкадуе ѹ нас,
Прытомленых жыщёвым неспакоем,
І подых успамінаў кожны раз
Мацней гарчыць лазоваю карою.



*Разбуджана сэрца стралою амура.
Каханне і Вечнасць з табою, Культура.*

Алена Ігнацюк

ПАЧАТАК

Я шукала пралескі халоднай зімой.
Каля ратушнай вежы. І ў гурбах блакіту...
Снег амброзіяй рос. Для надзеі якой?...
Апявала ў сабе Афрадыту.

Горад тлеў, як ахвярна-магічны агонь.
І ў ім кожная форма знікала
тварам белай пралескі. І неба далонь
гэты попел вясны сагравала.

Мы так доўга цяпер ля вуголляў стаім:
я, і неба, і веџер палескі.
А да ратушнай вежы ляціць серафім.
Мне нясе залатыя пралескі.

ЖЫЦЦЁВЫ СМАК

1.

...Трускаўку елі.
І лічылі дні, нядзелі.
І ягадны варылі мармелад...
За плотам палісад.
Чмялі гудзелі...
На ганку коткі дэве сядзелі.
І смак жыцця
прадбачыў іх пагляд.
Мы ручнікі-палотны ў росах мылі...
На плоце сонечным сушылі...
Арнамент ажываў на ручніках...
Бы ад Кібелы-маці, матылі кружылі.
Жыццёвы смак — як ручніковы шлях.
Трускаўку елі. Маладзелі...
Да верхалінаў дрэў узносіў нас гамак...
І мы кудысь у невараць ляцелі:
Я, коткі дэве...
І наш жыццёвы смак.

2.

Смерць закахалася ў жыццё.
Спynіла позірк свой магічны.
Як Новай эры адкрыццё,
жыццю дарыла дзень сунічны.

Яна была, як забыццё
ўсяго, што тлела пад травою.
Смерць закахалася ў жыццё.
І перастала быць сабою.

Сябе ўгаворвала: «Ня смерць...
Пачвара чорная... З касою...»
І дақранулася ледзь-ледзь
да сну выбранніка рукою.

А ён прачнуўся і адчуў
жыццёвы смак — як пах суніцы...
І недзе побач вецер гуў
з зялёным позіркам ваўчыцы.

Бяжыш ад цынізму і постмадэрнізму...
Ці хто па табе справіў чорную трызну?
З табою пайду я ў гаёвия далі.
Вазьмі з сабой посах! Я скіну сандалі...
З душой Мандэльштама, Русо, Геракліта...
Мы знайдзем пачатак. Там чыстае жыта!



КУЛЬТУРА


Рэформы Салона, максімы Паскаля,
загадкі ад Мэрлін Манро...

Антыхны закон і надзеі Граала,
асветніцтва розум і карты Таро...

Разбуджана сэрца стралою амура.
Каханне і Вечнасць — з табою, Культура.

Сакрат і Ксантыпа, Пятрарка, Лаура...
Твае прататыпы, мастачка Культура!

А ў гэтую восень бяглянкаю стала...
Мо, хочаш вярнуцца да варвараў-галаў?



...і расхрыстаны грудзі
для сэруца.

Алесь Каско

ФРАГМЕНТЫ

1.

Вярнуўся ў кут продкаў
шукаць сваё сэрца —
сталымі гадамі жыву без яго
ці з сэрцам,
перасаджаным ад каменя.

Пад маймі нагамі
камянелі травінкі на чорным асфальце;
аб мяне разбіваліся птушкі,
пранізаныя сцюжаю
невядома калі ахалолых вачэй.

Я праходзіў скрэзь абалонкі людскія
і не пытаўся імёнаў,
як ніхто і ў мяне не пытаўся,
адно тупа і глуха грукаліся
камень аб камень —
сэрца аб сэрца...

Граў я калісьці на ветры —
струны парваліся,
і я майстраваў свісцёлкі гліняныя
з выявамі аbezгалоўленых пеўнікаў;
хлапчук, мой нашчадак, і той
не выдзьме з іх ані гуку.

Гэтулькі часу — як,
як я хадзіў адранцевлы?[?]
Як піў ваду
стуленымі сухімі вуснамі
і як прамаўляў імі слова?[?]

Чым я жыў,
чым жывіў адсутнае сэрца
ці сэрца,
перасаджанае ад каменя?..

2.

Мне няцяжка шукаць:
пацяжэлія яблыні
галіны кладуць мне на плечы,
і росы (буйныя, нібы антонаўкі)
скочвающа па мне —
сцюдзёняць да невыноснасці,
абпальваюць да горычы.

І сонца прыходзіць з-за блізкага лесу,
ключы аддае прамяністыя
ад хаты з рукамі самкнёнымі,
ад клуні, дзе ўгнездзілася цеплыня

на кожнай жардзінцы,
на кожнай сянінцы;
дзе ўночы жывуць толькі ластаўкі,
а ўдзень — кажаны...

Мне няцяжка шукаць:
дзве касы — мая паржавелая
і вострасрэбная бацькава —
самі скасілі быллё ў агародзе,
каб убачыць я здолеў сляды,
якія пасяла маці на градках апошніх,
і на дзічцы — ката здзічэлага,
і сабаку, што сам
засіліўся на ланцу гу на плоце...

Мне няцяжка шукаць:
расхрыстаны весніцы,
нябёсы расхрыстаны —
і расхрыстаны грудзі
для сэрца.

2007



Пратапталаі гэтую сцежку за ты-
дзень толькі адны ногі — ногі сацы-
яльнай работніцы...

Валянціна Кукса

З «ПЯЛЁ СТКАЎ ПАМЯЦІ»

1.

У пачатковых класах нас вучыла Лідзія Аўдзееўна Драздова. Была яна і нашай апякункай, і найлепшай дарадчыцай, і паважалі яе не толькі вучні, а ўсе ў вёсцы. Аднойчы, пасля званка на ўрок, мы паселі за парты, а ў клас зайшла наша настаўніца. На паўдарозе да стала яна раптам спынілася, утаропілася ў падлогу, і заўжды прыветлівы, усмешлівы твар яе стаў бялець. Падняла на нас вочы, а ў іх — невымоўныя боль і туга. Мы павышыгвалі галовы, папрыгуставалі з-за партай, каб паглядзець, што там, на падлозе. Хто ўбачыў, а хто і не за спінамі папярэдніх. Лідзія Аўдзееўна нагнулася, падняла ладны акраец хлеба і паклала на край стала. Цяпер бачылі ўсе. Клас маўчаў, маўчала і настаўніца: запанавала бяздонная ціша.

— От, дзеці, каб мне такая скібка хлеба пасля вайны... Я б яго па макулінцы ела... Было, пабяжым з сястрою ноччу на перавалачны, дзе бульбу перагружаюць, зіма лютая, як злодзеі, назбіраем мерзлай бульбы ў прыпол, дома наварым. А з чыгунка такім смуродам цягнелі.. Бы яна ж не толькі мерзлая, а яшчэ й гнілая. Перакіпіць — кісялем

стане. Не, дзеткі, не такім пахучым, салодкім, які вашыя мамы на Вялікдзень гатуюць, а чорным, смярдзючым. Але ямо, нічагусенкі ж больш няма... А потым жыватом качаемся, ванітуем. Як павышывалі?..

Лідзя Аўдзееўна эмоўкла. Клас патанаў у цішыні, якая хацела плакаць.

Устаў хлапчук, падышоў да стала, забраў свой акраець.

Настаўніца змяла крышынкі сабе ў далонь і ўкінула ў рот. Смактала іх, як цукерку...

І ніякай натацыі, а як жа глыбока праняло, — думаеца цяпер, калі прыгадваю той незабыты ўрок...

2.

Я даўно хацела пабачыць хату, у якой вырасла мая сяброўка Нэля. Хацела сустрэцца з яе мамаю. І вось выпадкова, а можа, і не, выпала такая нагода. На зыходзе дня, пасля працоўнага тыдня, на выездзе з горада Нэля «галасавала» папутным машынам, каб даехаць у вёску. А тут акурат і мы падварнуліся.

— Хоць бы паспесь... Застаць... Э работы ж не адпраціца...

Нэля найменшая з усіх сямейнікаў. Ёй ужо за пяцьдзесят, а маме — звыш дзесяніста. Пад'ехалі да дому. Ён стаіць на пагорку, ад таго яшчэ вышэйшы і большы. Шырокі двор. Новы плот. Скошаная трава. Па ёй — ледзь зауважная сцежка да дзвярэй. Пратапталі гэтую сцежку за тыдзень толькі адны ногі — ногі сацыяльнай работніцы, бо з дня ў дзень усе на працы.

Нэля подбегам, ледзь за ёю паспываю, ужо на ганку, ужо шнырыць рукамі над дзвярыма, шукае ключ. А ён не знаходзіцца. Нарэшце... Нарэшце адмыкае дзверы, руکі дрыжаць, а дыхае так, нібыта яна не ў машыне ехала, а бегам бегла з самага Брэста.

— Божачкі, ці хоць жывая... — шэпча Нэля і, як прывід, знікае ў праёме дзвярэй. Я прыспешваю за ёю, здаеца, зусім недарэчна заўважаю, што сцены надта высокія пад белай столлю, на сцяне адна, але вялікая, рамка са здымкамі. Пэўна, усе браты й сёстры Нэліны са сваімі дзецьмі ды ўнукамі, мільгае ў галаве. Мінаю адны дзвёры, другія. Зазіраю ў пакойчык, дзе ў два акны ліоцца ружовыя промні развітальнага сонца. Нэля ў цёмнай вopратцы стаіць на каленях перад ложкам. Чорнымі, умольна-гарамі вачыма глядзіць на сваю маму.

— Мамачка... Мамка... Дзякую, дзякую, што Вы дачакаліся мяне...

Мама сядзіць на белым ложку. Спіна яе прамая-промая. У белай кашулі. Сівая да белага валасы сплеценыя ў коску. Ногі, захутаныя ў белую коўдру, апушчаныя на падлогу. На мае крокі мама павярнула галаву і паглядзела на мяне белымі вачыма. Невідушчымі, але яшчэ жывымі.

— Дзякую, што дачакаліся...





Мой ценъ забывае дарога,
Мой голас не помніць вечер.

Іван Лагвіновіч

* * *

Багатыя паплавамі
тутэйшых далін разлогі.
Разуся — і трава мне
памые расою ногі.

Пасля навальніцы чисты,
вясёлкавы дзень над Краем.
Бярозавы гай съятлісты*
здалёк мне здаецца раem.

Старэчай хадой, нясьпешна
іду да яго, малюся,
учынкам ці думкай грэшнай
абразіць няўзнак баюся.

Прыхільнік біблійнай прозы,
нашчадак прамаці Евы,
паверыў я, што бярозы —
эдэмскай пароды дрэвы.

* Тут і далей захаваны аўтарскі правапіс карыстальнікаў та-
рашкевіцай.

ПЕСНЯ ДЛЯ ГОЛАСУ ЗЬ МЯЦЕЛІЧНАЙ СКРЫПКАЙ

Конік мой лугавы,
уюленьню явіся,
зъ перасьпелай травы
жніўных дзён адзавіся!

Я съняжынку лаўлю
і з расінкай рыфмую.
Больш, чым па салаўю,
па табе я сумую...

Як ты файнa іграў
на нябачных цымбалах!
Гукаў тых серабра
мне надоўга хапала.

Музэ я ім плаціў
за хвіліны натхненія,
як па лузе хадзіў
і хмялеў ад зьдзіўленія.

А цяпер замяло
непазбежнасьцю белай,
дзе ўзышло і расло,
зелянела, квітнела...

Глушыць шум баравы
рыфмаваныя слова.
Конік мой лугавы,
съвет зімовы — су-ро-вы!..

НАКЦЮРН БАБЫЛЯ

Ахвярна зара дагарае
ў вянку прамянёвых церняў.
Яшчэ адзін дзень памірае,
кладзецца ў магілу цемры.

(На дачы самоты начую.)

А неба бяз поўні. Далёка
ліхтарні расы ня съвецяць...
Мой цень забывае дарога,
мой голас ня помніць вецер.

(Дзяцей ненароджаных чую.)

Пакінулі зрэнкі вачніцы
і самі цяпер блукаюць,
бяссонныя, нібы начніцы,
прымроенае шукаюць.

(На дачы самоты я плачу.
Дзяцей ненароджаных бачу.)

ВЫСОКІ

Над съціплай вясковай хатай,
над гордым сталічным гмахам,
над папарацьцю і мятай,
над зъверам лясным і птахам —
бурштынавы звон.
Адкуль ён?

На неба зірнуў і ўспомніў:
Мікола Купрэеў кульбай
пастукаў у бубен поўні.

РЭАЛИСТЫЧНЫЯ ЭЦЮДЫ

*

Зямля была бедная-бедная...
І раптам — столькі золата!
Дзьмухаўцы зацьвілі.

*

Пасаромеўся абняць жанчыну.
Цнатлівымі вачамі васількоў
на нас глядзела жыта.

*

Сумуе бяз музыкі лес...
З галін асыпаліся ноты,
у выраі артысты на гастролях.

*

Радасць першапраходца:
рана-раненка выйшаў з дому
і першы ступіў на першы сънег.



Неспасьцігальна мудрасць Твая,
Госпадзе...

Павел Ляхновіч

ПОМСТА

Па Іслачы плылі разбухлыя трупы. Плынъ паласкала раскручаныя абмоткі, падобныя на доўгія водарасьці. Начамі ў вокны хат асьцярожна стукалі й пытаўся ежы. Вайна, як сялянскі воз па бруку, прагрымела паўз Ракаў і заціхла ў менскім накірунку, пакінуўшы новую ўладу ў выглядзе трох паліцыянтаў.

Ядзя Макіцкая, дэпутатка Вярхоўнага Савету, зьбірала рэчы дзеля ўцёкаў. Каторы ўжо дзень угарворвала Тодара, мужа:

— Зьбірайся, пойдзем у Душкава да сястры, там перачакаем, паглядзім, што будзе. Бо чуе маё сэрца — прыйдуць за намі...

— Ага! Разумная! А гаспадарку хто глядзець будзе? Скаціну куды — на вуліцу ці, можа, суседзям раздаць? Не-е, любачка! Табе, можа, і трэба дзе перачакаць, а зь мяне які спрос? Я ў «таварышчаў» не засядаў!

— Можна і суседзям... Жыцьцё даражэй...

Загрукалі на ганку прыступкі, ляснула клямка, у хату ўварвалася расчырванелая, задыханая суседка. Садрала з галавы хустку, выцерла ўпацелы твар:

— Ядзя! Курлян са сваімі паліцаямі сюды йдуць! У-уцякайце! Бо заб'юць!

— Ну, Тодар! — У вачах адчай. — Прашу цябе!
— Мяне не зачэпяць, што я ім? Бяжы давай! Як усё сціхне — прыеду ў адведкі. — Падхапіў клунак і падштурхнуў Ядзю да задніх дзвіярэй. — Хуценька агародам у лес, потым вакол Паморшчыны. І на чыстае не выходзь, хмызамі ды лесам старайся.

Правёў у канец агароду, дапамог перабраща праз плот, падаў клунак. Мядзьведзявата, сарамацячыся, абняў:

— Э Богам! — Спрытна, як шашок, шуснула ў лес. Лес пачынаўся адразу за агародам.

Тодар вярнуўся, падпёр кійком заднія дзвіверы, у правой пярэдніх уставіў трэску, каб відаць было, што нікога няма. Выйшаў за брамку й пакрочыў у цэнтр мястэчка. Насутрач небясьпэцы.

Курляна сустрэў на мосьці. Аднаго. Хацеў кіўнуць і шмыггануць міма, але той загарадзіў дарогу й падступіў ушчыльную. Аж патыхнула самагонкай і часнаком. Пырскаючы пенай з вывернутых чырвоных вуснаў, прасіпей:

— Эдароў...

— Дзень добры, Сідар... — пад сэрцам засмактала, і Тодар пашкадаваў, што не паслухаўся Ядзю.

— Што чуваць?

— Ну... дык... усё добра. Дзякую Богу. — Тодар, рассыпаючы тытунь, засыліў самакрутку. — Прыпаліць ёсьць чым?

— Я табе зараз прыпалию! — Зьняў з пляча карабін. — Ты гэтта... Дзе твая сучка? — Погляд мутных вачэй цяжкі й непрыемны.

— Хто!? Якая яшчэ сучка!?

— Бальшавіцкая сучка, жонка твая дзе?

— Думаеш — стрэльбу ўзяў і ўжо над усімі пан? Сучка — твая матка!

Ухіліца не пасьпей. Удар прыклада зламаў нос і кінуў на брудныя дошкі. Потым доўга, мо хвілін дваццаць, Сідар тоўк Тодара нагамі. Калі змарыўся, хістаючыся ў мармычучы нешта пад нос, павалокся назад, у цэнтр мястэчка.

Кроў працякла праз шчыліны насьціла ў буйнымі кроплямі падала ў хуткія шкляныя струмені, утвараючы мутныя ружовыя хлапячки. Вакол іх круціліся чародкі гаркуш і верхаводак. Спалоханыя вочы бялелі з-за шыбаў. Фурманкі, што ехалі з кірмаша ў Паморшчыну ў Вялікае Сяло асьцярожна абміналі непрытомнае цела. Падабралі, калі съцямнела...

...Пахла цывільлю ў дымам. Бледныя промні месяца ліліся скрозь падсълепаватыя шыбы. На стале захліпалася газавая лямпа. За ёй цемра глядзела на Тодара горкімі вачыма. «Дзе я?» — спытаў у вачэй Тодар. «Бу-бу-бу», — сказалі яго разьбітыя губы. Вочы выплылі зь цемры. А-а, сястра жонкі... А як...? А дзе...?

— Ачуны? Я ўжо думала, памрэш. Тры дні бяз памяці. Суседка прывезла, Марыля. А Ядзя хутка павінна быць. У Пяроша пайшла, кажуць, там партызаны, будзе да іх прасіцца. Зараз юшкі курынай паясі, тры дні ні каліва ў роце, толькі вадой губы мачыла. Пашанцевала табе, што паліцай п'яны быў. Ізвярозы забіў бы.

Цёпла-салодкае палілося на губы, на шыю, крыху трапіла ў рот і сагрэла страунік. У распухлы нос патыхнула мясам, і Тодар адчуў страшэнны голад. І пачаў глытаць. Ажно пакуль швагерка не сказала: «Ну, хопіць пакуль. Нельга адразу шмат». Тады Тодар прыслухаўся да свайго цела, і яму падалося, што нанесеная шкода ня гэткая ўжо ўялікая. Толькі моцна балела ў круцілася ў галаве. І кожны ўдых болем аддаваўся ў скабах.

* * *

Гасцінец ад Менску да Ракава ў далей застаўлены кінутай нямецкай тэхнікай, а ў навакольных лясах процьма зброі. Маладзік мокне ў хвалях съцюдзёнай Іслачы, па якой плывуць напаўаголеныя трупы. Сідар Курлян туляеца ў начу ў берагавых хмызах. Калі спрабаваў залезыці ў кузав грузавіка, каб ехаць зь немцамі на заход, атрымаў высыпятка кованым ботам у твар. Зараз немцы ўжо далёка, а ён вымушаны хавацца. Рускія забралі ў сваё войска ўсіх дарослых мужчын, а падлеткаў сагналі ў «істрабіцельны» батальён. Людзі клічуць іх «ястрабкамі». Ястрабкі шукаюць па лясах і вясковых лёхах дэзертыраў і такіх як ён, Курлян, былых паліцаяў.

Ноч росная ў халодная. Курлян спрабуе закруціць грузнае сваё цела ў паліто, рассыцеленае на зямлі. У кішэні ляжыць «парабелум» і муляе бок. Ранішні сон самы прыемны, а тут холад і «парабелум». І яшчэ вельмі хочацца есьці.

Над хвалімі Іслачы туманок. Чэзьне маладзік. Двоє рыбакоў, адзін з «таптухай» і торбай, другі з шостам. Босьня ногі чырвоныя ад холаду.

— Правей, правей заходзь! Давай! Давай! Не ўпусці! — чуе крык Курлян, усхопваеца ў кідаеца ў раку, на іншы бераг, дзе, як яму здаецца, лягчэй уцячы. Паліто ў «парабелум» застаюцца зьдзіўленым рыбакам.

Хутар гарбацца ў невялікім ельніку пры брукаваным гасцінцы. Да яго лёгка падысьці незаўважна. Сідар ценьню сълізгае між елак і заходзіць у хату. Тры пары сініх, як валошкі, вачэй глядзяць на яго спалохана. Дзяўчынка ў двоем хлопчыкаў.

— Дзень добры ў хату. Дзеткі, а дзе мама ці тата? — У хаце пахне кіслай капустай і цяплом. Сыліна цячэ ў рот Сідана як з прарванай гаці.

— Мама ў Лакаве на кілмашы, а тата на лыбе... — адказвае самы маленькі. Дзяўчынка штурхае яго локцем, і той змаўкае.

— Цябе як клічуць? — пытае Сідар дзяўчынку, але тая апускае вочы ў маўчыць. — Ну чаго маўчыш? Цяляты язык аджалавалі?

Дзяўчынка адмоўна хітае галавой, высоўвае кончык языка, маўляў, усё на месцы, але маўчыць.

— Я тут пасяджу, у вас. Тату, маму пачакаю. — Курлян садзіцца на ўслон ля вакна, кладзе руکі на стол.

Цёпла. Галава Сідара хіліцца, ява мякка расплываецца, і вось ужо ён сёrbae зь вялізной місы вараную капусту. Сёrbae і ня можа наесьціся.

Стукнула нешта на падворку, і прахапіўся Курлян. Павоўчы прахапіўся, бадзёрым, пругкім. Толькі съліну съцёр, што на шчацьцё нацякла. Зірнуў у вакно — і адскочыў. Лёгкая брычка ў двары, запрэжаная конікам вараным, танклявым, нянаскім. А ад брычкі да ганку — Сідар яго адразу пазнаў — Тодар Макіцкі ідзе, камандзір «ястррабкоў», галоўны ястрраб. ГПШ правай рукой за шыйку прыклада трymае, руляй уніз.

Шыкнуў страшным голасам на дзяцей Курлян, каб маўчалі. Не ведаў, што Макіцкі яго ўжо ў шыбе зауважыў і таксама пазнаў. Заціснуў Сідар вялікае сваё цела, хоць і схуднелае апошнім часам, за печ, куды толькі дзіцёмагло заціснушца. І съцішыўся, як мыш.

Адчыніў Тодар дзъверы ў хату, сам за вушак схаваўся, аўтамат перад сабой. Агледзеў пакой:

— Дзеці! Хуценька на вуліцу! І за хлеў! — Дзяўчынка схапіла малодшых за руکі, і ўсе разам патэпалі з хаты.

— Курлян! Я ведаю, што ты тут. Вылазь. Адбегаўся... І бяз глупстваў. Я цябе стравяць не хачу, я цябе ў лагер, каб доўга гніў. Таму ты мне жывы патрэбен.

Твар Макіцкага бледны, твар хворага чалавека. Далося ў знакі зьбіцьцё ў троі гады ў Налібоках у зямлянцы. Таму і ў войска не ўзялі.

У пабелцы, у пыле выбраўся Курлян са шчыліны. Вочы запалія, абкружаныя чорным, злыя, як у загнанага зьвера. А гутарка лісьлівая:

— Тодарка, зямляк! Ты за тую бойку злусесься? Ну прабач, зямляк, п'яны быў, нічога не памятаю.

— Зброя ёсьць?

— Якая зброя? На халеру мне тая зброя? Німашака нічога! — Вывернуў кішэні, расхінуў крысьсё фрэнча, задраў кашулю. — Во! На халеру яно мне!

— Ну, то выходзь. — Тодар крыху адступіў у бок і прапусьціў Сідара ўперад.

Выйшаў Сідар на ганак, і — шусь пад парэнчу, ды за вугал, ды з усяе сілы — праз падворак, да лесу.

— Стой, Курлян! Не ўцячэш! — закрычаў Макіцкі і паклаў свой ГПШ на парэнчу. — Стой, кажу!

Ня слухае Курлян, ляціць што лось, нават галаву, як лось, закінуў. Выцалаў тады Тодар і ляснуў адным стрэлам. І разьбіла куля апошні пазванок у хрыбетніку. Прамазаў Тодар, ніжэй цаляў, па мяккаму.

Пагрузіў зьнерухомелага Курляна ў ськінуў з калёс ажно ў Ракаве, на мосьце. Сам, мармыгучы нешта пад нос, паехаў дадому ѹ там добра-такі напіўся. Сам-адзін.

Спалоханыя вочы бялелі з-за шыбаў. Спалоханыя фурманы, што ехалі зь кірмаша ў Паморшчыну ѹ Вялікае Сяло, асьцярожна абліналі нерухомае цела. Кроў працякла праз шчыліны насыціла ѹ буйнымі краплямі падала ѹ хуткія шклянныя струмені, утвараючы мутныя ружовыя воблачкі. Вакол іх круціліся чародкі гаркуш і верхаводак. Падабралі, калі съязніла...

* * *

Курляна не судзілі. Краіне патрэбны былі працаздольныя зэкі. Ягонай моцы хапіла яшчэ на дваццаць пяць гадоў. Ён правёў іх у ложку ля вакна, што выходзіла на ракаўскае возера, сярод якога ўзьдымалася старажытны курган.

А Макіцкі згарэў хутка, як съвetchка.

Неспасыцігальная мудрасць Твая, Госпадзе...



Я зайдросціла коліс паэту,
А цяпер не хачу яго долі.

Ірина Лашкевіч

200

ТРЫЯЛЕТ

Спакой і цішыня...
Край поля ў малацэ туману гіне.
Вярбняк счарнелы у калянай стыні.
Спакой і цішыня...
Дарога пасмай з-пад нагі каня.
Дзесятак мёрзлых ягад на каліне.
Спакой і цішыня...
Край поля ў малацэ туману гіне.

* * *

Я блукала па ўсіх раздарожжах.
Не шукала прытулкаў зацішных.
За грахі пакарай мяне, Божа.
За памылкі прабач, Усявышні.
У крутых лабірынтах падману
Між пакутаў расла і сталела.
Божа, з кім я шчасліваю стану?
Дзе мой рай на зямлі зледзянетай?

У цнатлівасць дзіцячага свету
Не вярнуцца мне болей ніколі.
Я зайдросціла колісъ паэту,
А цяпер не хачу яго долі.
Адзінокай у полі вярбінай
Пад вятрамі мне, пэўна, стагнаці.
І сущешыцца спевам птушыным,
І сагрэцца малітваю маці.

* * *

Недзе за вёскаю stataк
Гне чорна-белая спіны,
Восеньскай стынню працяты,
Хрумстае ранішні іней.
Вецер гуляе між голля,
Мёрзлай лістотай шугае...
Волі, здаецца ж, даволі,
А ўсё адно не хапае.

* * *

Вярбовая дорога да сяла,
Зялёна-залатая ў светлы ранак,
Мяне пад цень спагадна прыняла...
Як грэшніцы дае святы прыстанак,
Прытулақ, бласлаўленне і спакой,
Праз шчырую малітву ўратаванне,
Так і дарога гэта, на якой

Сустрэчы нашай след і след расстання.
Усё пяском паволі занясе.
Ды й праз яго праб'еца разнатраўе...
І палыном самота прарасце,
І кветкаю надзея на спатканне.

* * *

Не ад шчасця паэтка пяе...
Ёй самота падказвае ноты.
І бяссонныя ночы яе —
Хвалявання ў мрояў палёты.

Бо ад шчасця — слязінкі з вачэй
І ў душы цесна радасці светлай.
Да тваіх прыхінуся плячэй
Пад вясновай пахілау ветлай.

І найлепшыя рыфмы свае
Прашапчу я адзінаму ўпотай.
Нам қахання заўжды не стае.
Я қахання развучваю ноты.



Как научиться жить безгрешно,
И можно ли безгрешно жить?²

Иван Мельничук

ТАИНСТВО

Таинство рождения цветка,
Будь то лишь ромашка луговая,
Мудро повторяется в веках,
Таинством быть не переставая.

Таинство — травинка, листик, снег
И вода, воркующая в реках.
Но превыше всех, святее всех —
Таинство рожденья человека.

ПЕРВЕНЕЦ ВЕСНЫ

Где у полян топорщится валежник,
Где дождик снег слизал с лошин лесных,
Расправил гордо плечики подснежник,
Неустршимый первенец весны.

Порою град сечет его нещадно,
Колотит лютый ветер, озверев,

Но мать-земля свое лелеет чадо,
Его дыханьем ласковым согрев.

Хоть срок его земной подобен мигу,
Он волшебство великое явил:
Как светоносный луч явился миру,
В Храм красоты весь лес преобразил.

КОРНИ

Мы славим дерево,
Что нас плодами кормит,
Слагаем оды
Листьям и цветам,
Но если бы не
Скрюченные корни,
Что трудятся
С усердием упорным,
Предстало б разве
Это чудо нам?

В АВТОБУСЕ

Бежит автобус, колыхается.
И, паренька толкнув плечом,
Девчонка звонко заливается,
Как будто все ей нипочем, —
И зябкий дождь, и то, что вскорости
(Покамест мир не без паскуд) —

Придут непрошеные горести
И боль страданий принесут.
Пока же ей быть с милым хочется,
Скрываться под его плащом,
И оттого светло хохочется,
И все на свете нипочем.



*Нужно много успеть за короткий полет:
Спеть о вечной борьбе между правдой и ложью...*

Валентина Осипова

ПОКАЯНИЕ

Все у меня не то, не так:
Где помолчать бы — рот разину,
Где б поспешить — тяну резину,
Где б драться — пячусь, словно рак.
Не тем порою занимаюсь,
Не с тем, с кем следует, общаюсь,
Не то, что нужно, говорю.
Хотя в своих проступках каюсь
И не творить их зарекаюсь,
А вот же вновь и вновь творю.
И в светлый день,
И в тьме кромешной
Мысль неотступная кружит:
Как научиться жить безгрешно,
И можно ли безгрешно жить?

КУЗНЕЧИК

Украв у тишины ключи
От царства приглушенных звуков,
В кустах куражился кузнечик,
Пытаясь робкий шепот трав
Не допустить до слуха сонной ночи.

Поодаль, как бы между прочим,
Как в тишину сквозь стену чей-то кашель,
Вторгался в хор задорных звуков
Протяжный гул груженой баржи.

Дремала ночь... От аромата трав
Пьянял все более кузнечик.
Дойдя до запредельной ноты,
Он обрывал полет зеленой трели.

Затем, расправив грудь, сменив задор
На упоенье собственою песней,
Он снова поднимал к высотам
Вибрирующий звук.

Казалось, ночь, и тишина, и звезды
Вселенной созданы для этой песни,
Для этой прерывающейся трели,
Рожденной крохотным созданием,
Тягающимся с тишиной.

СВОБОДА

Возвращаться — не лучшая из примет...
Ты вернулся — рада!
И готова идти хоть за дальний свет —
Лишь бы рядом!

Я готова с тобою и в холод, и в жар
Делить невзгоды!
Я готова любовь, как хрустальный шар,
Нести сквозь годы.

Без тебя и дворец мне — холодный склеп,
И солнце — свеча.
Не приемся! Не приедается хлеб.
Не гони сгоряча!

Знай, верна тебе буду, как ночи — день,
Как морю — воды,
Как пустыне — песок, как солнцу — тень,
Как полю — всходы.

Я слова тебе буду шептать в ночи
Слаще меда!
Ты молчишь...

Ты дорожишь
лишь свободой...

МЫ

Мы понимали,
Что мы разные,
Что не подходим друг другу.
Но мы встречались...
Тела, молодые, горячие,
Встречи праздновали,
Но души молчали.
Лишь иногда из них вырывались
Слабые проблески счастья,
Но они тут же гасли —
Стоило между нами
встать расстоянию.

Мы все понимали...
Мы, такие разные,
были схожи в одном:
Боялись лица одиночества.

ОДНОЧЕСТВО

Вяз обнаженный —
Тело дрожит на ветру...
Как прокаженный,
Дремлет один поутру.

Бок обожженный —
Выел огонь в нём дыру.
Ствол пораженный —
Дятел врачует кору.

Облюбовали крону
Птицы которую пору.
Днем, вороньем окруженный,
Служит охриплому хору.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Мужчины честь когда-то защищали шпагой.
Ах, до чего же измельчал народ...
Иссякла в душах к совершенству тяга —
На пьедесталы возведен доход.

Сверкают в рамках и обман, и подлость.
Кутил портреты и менял...
В запасниках — порядочность и гордость,
Зато гордыней переполнен зал.

МАКСИМ БОГДАНОВИЧ

Это сложно понять.
С этим трудно смириться.
Отчего столь жесток к вдохновленности Рок?
Стоит в звездные сны заглянуть певчей птице —
Ее тут же берет на заметку Стрелок.

Не уйти от прицела!
Кто раньше, кто позже...
Нужно много успеть за короткий полет:
Спеть о вечной борьбе между правдой и ложью
И «Вянок» подарить краю пущ и болот.

Не пристало роптать!
Пусть в заботах поденных
Стаю греет тепло обустроенных гнезд,
Но оборванной песни мотив окрыленный
Позовет и других до немеркнувших звезд.





Мною пасаджанае дрэва
Съсечана на паперу.

Мікола Папека

ПРАЗАІЗМЫ

* * *

На паліцах стаяць

Кнігі:

Нікім не чытаная,

Нікім не гартаная

Мудрасьць.

Мною пасаджанае дрэва

Съсечана на паперу.

* * *

Першы боль —

нараджэніня,

I радасьць съятла

балочага.

Другі боль —

любоў непадзельная,

I радасьць каханья.

Жыцьця скразны боль
I смутак пазнаньня.

Апошні боль — съмерць...
Апошняя радасьць.

* * *

Па лясной дарозе ночы...
съпявалі мне салаўі,
поўня съвяціла,
ішлі зоркі за мною...

* * *

Съмерць, —

месца, дзе мяне ніхто не чакае...
змрок, у якім я адсутнічаю...
цішыня, ў якой мяне няма...

Съмерць...

* * *

У паўэмрочным лесе
З навіслымі хмарамі
Я не съпяшаюся.

Дзьве галінкі ягадніку
Бязь лісьця,
Ў парыжэлай траве,
Съвяточна-зялёныя...
У чаканьні белага сънегу.

ЭЛЕГІЯ

О! Можа, шчырасьць вернуць мне
І яблынъ квеценъ,
І весыні вецер, што дыхне
На беланъ вецыя.

Пляёсткаў щіхі сънегапад —
Растаньня роспач.
Жыцьцё і съмерць... Так неўпапад!
Як травы скосяць...

* * *

Я ўспомніў мастака Трыгуба:
Жанчына ідзе з букетам съвятаянніку,
А навокал... —
Радующца птушкі, — съпываюць...
Нема рыбы радующца...
А мне насустрач ішла дзяўчына —
...У руцэ дым...
І сълёзы на твары...

* * *

Съвеціць сонца,
Съвеціць сонца, —
Сълепіць сънег.
Ў ледзяшы вада съцякае
Зъ белых стрэх.

Ў шэрых вольхаў,
Шэрых вольхаў —
Белы бок...
Так съмяяўся,
Весяліўся
Белабог...
У сярожках
Колер бэзу
Удалося мне злавіць.
Колер бэзу,
Колер бэзу —
Урачысты ды вясёлы калярыт.
Вясна гляне,
Вясна ўгледзіць —
Ён згарыць.





Навучыўся б я ў свой час піць, даўно
ў людзі выйшаў бы...

Мікола Сянкевіч

ЗАСТУПНІЦА

Бабуля шкадуе ўнукаў. Дзед не такі. Разгуляюща жэўжыкі-непаседы, раскрычаща — цыкне, бровы наступіць, бывае, і папругай прыстрашыць.

І гэтым разам дурэлі, насіліся адзін за адным па хаце. Любімы кубак старога — хрась са стала і на дробныя асекпкі.

Селі малыя на ложку ў кутку, сцішыліся...

— То ж гэта я, дзеду, зусім ніякая стала, — апраўдаецца бабуля. — Выцірала стол, зачапіла пасудзіну — вось табе і маеш.

Стары незадаволена бурчыць, дакарае жонку за слепату і непавортлівасць. А вінаватыя ўнукі праз якую хвіліну туляцца да бабулі, са слязьмі просяць прабачэння, абяцаюць слухацца заўсёды-заўсёды.

Няпростая гэта справа — народная педагогіка.

УМЕЦЬ ПАТРАПІЦЬ

Іван Сцяпанавіч (невядомы многім гасцям родзіч гаспадыні) затрымаўся, як было з гонарам паведамлена на па-

чатку застолля, «на адказнай нарадзе». Адразу з парога — слова шаноўнаму госцю.

— Будую дом на дзевяноста кватэр. На чарзе толькі шэсцьдзесят. Ідзі да мяне юристам (паблажліва да гаспадара). Пашлём на курсы — і ўсе праблемы. А жонку (імгненне падумаў) — у буфет...

Тая ледзь у ладкі не пляскае. Муж, няўдаліца-гісторык, спяшаецца напоўніць чаркі за здароўе будучага начальніка.

— Раніцай да міністра еду, — ленавата працягвае той, — інакш можна было б на поўную расслабіцца. Я нікога, паверце (звяртаецца да мужчын), не вазьму на працу, пакуль не пасяджу з ім за столом, не даведаюся, на што здатны. Так і скажу адкрыта, калі слабы па гэтай лініі: ты мне не падыходзіш.

— Чыстая праўда, — запабягае ўсё яшчэ ўзрушаны прапановаю гаспадар. — Навучыўся б я ў свой час піць, даўно ў людзі выйшаў бы...

Дзіўна гэта чуць ад чалавека, які ніколі сам не шанаваў (і другім не раіў) ні чарку, ні шумнае застолле. Але ж...

НЕ ПРЫДУРВАЙСЯ...

Сярэдніх гадоў маладзіца добра «чарніліць». Памяняла не адну працу, цяпер прыбірае ў двары. І калі паспявае толькі?.. З раніцы — апахмелка тут жа, на лаўцы ў пад’ездзе, а к абеду, калі макулатура і бутэлькі згадзены, — з калегамі-мужчынамі ў суседніх дварах дабірае норму.

Прыйехала з вёскі маці праведаць дачку. Тая, цвярозая з раніцы, выйшла да цягніка. Не ўтрывалася ўжо на вакзале... Смех і слёзы. Дачка ледзь не з песняй выпісвае зігзагі ад аднаго боку шырокага тратуара да другога. Ззаду, за

некалькі кроکаў, прыгорбленая старая ў плюшавай жакетцы. Паблажліва пасміхаюцца сустрэчныя. Старая нягучна, нібы на малое дзіця:

— Дачушка, ідзі прыгожа, не прыдуровайся...

І тут ратуе, захінае бядотнае дзіця. Зусім не п'яная яна, людзі. Не падумайце дрэннага. А ў голасе горыч і боль. Доля мацярынскай...

КАЛІ ЁН ЁСЦЬ...

Партыйны работнік, у мінульм ваяўнічы атэіст, і пасля другога інсульту ўсё яшчэ намагаецца трывмацца аднойчы выбранага курсу. Але не той час, не той узрост. На пахаванні суседкі-равесніцы зусім ужо па-старэчаму:

— Няхай Бог супакоіць яе душу...

І як бы апамятаўшыся, схамянуўшыся, трохі нават катэгарычна:

— Калі ён ёсь!

ДОБРЫЯ ЛЮДЗІ

Сталыя мужчыны любяць паўспамінаць, як яно было. За піўным столікам сабралася троє, па размове — былья вяскоўцы.

— Цяпер сход — што той спектакль. Толку ніякага, але падрамаць не дадуць. Ты, галоўнае, сядзі смірна, не высоўвайся, не лезь куды не просяць. Тады і з контрактам клопату не мецьмеш, і на пенсію з пашанай, — задаў тэму мужчына ў паношаным пінжаку.

— Яно і раней было нялага, — уключыўся ў размову сусед. — На ўваходзе ў клуб, памятаю, касірка па два рублі выдае, толькі распішашся. І масавасць на сходзе, і

магазіну план... Сядзіш, маракуеш, да якой кампаніі прыбіцца.

— А я так думаю: добраму чалавечку добра і ў запечку, — разважліва падвёў вынік трэці суразмоўца, адкаркоўваючы пляшку. — Ну, за добрых людзей.





Але ты заплач, заплач па мне на зямлі! Я буду доўга чакаць...

Аляксей Філатаў

ЛЯГЧЭЙ СТАНЕ

Заўсёды пакутую, калі разбіраю похапкам наkrэмзаныя рукапісы. А напладзілася... Сусед сцвярджае: «І МАЗам не вывезеш»... А яшчэ большыя адчай і згрызота, калі шукаю да зарэзу патрэбную ў гэты момант кнігу ва ўласнай бібліятэцы: троі шафы па троі паліцы, чатыры шуфляды, тумбачка, некалькі стосаў на падлозе ў святліцы, па купе ў гаражы і летняй кухні і ладныя гурмы на пісьмовым ды абедзенным сталах...

Затое... Якая асалода, як радасна і лёгка стане на сэрцы, калі разбярэш і патрэбнае знайдзеш!..

СУСТРЭЛІСЯ

...Ды хіба толькі з рукапісамі ды кнігамі хаос, бязладдзе і згрызота? А пісьмы, а фотакарткі, а ўжо надрукаванае ў газетах і нават часопісах?.. Гэтага добра ў мяне, папраўдзе, няшмат: не любіў адказваць на лісты, лезці паперад аб'ектыва, дык яно й пайшло, як кажуць, з ветрам за вадою ў самастойнае сірочае жыщё...

І вось дасылае мне лісток Рудкоўскага Mixася яго малодшая сястра Ярына. А ў канверце яшчэ і фотакартка.

Сівы і ніштавата падношаны, стаю ля Mixасёвага бюста на ягонай магіле на Востраўскіх кладах. І так атрымалася, нібы побач нашыя твары, мой — яшчэ жывы, сяброў — ужо ў бронзе...

Уціскаю здымак у нейкі патрапаны кардонны карабок, а з яго выслізгае на падлогу яшчэ адна фотакартка. Падымаю, гляджу — я з маленькім старэйшым сынам Алёшам на руках. Аж здрэнануўся, ажно страшна стала: сустрэліся хмельная маладосць і лядашчая старасць.

Успомніўся далёкі Mixасёў ліст з Хатынічаў (у Ярыны паэт залізываў тады свае глыбокія застарэлія душэўныя раны), а ў ім — толькі-толькі народжаны верш:

Адной рукой ты кальшы кальску сына,
Другой — магілку дзедаву папраў...

Р. С. Сёння Ярына пазваніла раным-раненъка: у Рудкоўскага ўнук нарадзіўся. Mixасём ахрысцілі...

Снежань 2007 г.

ЗАПЛАЧ

Узнёсла-чыстае, крывава-праведнае, што, услед за Купрыным, сказаў вершам Купрэеў, падмацаваў і прозаю: калі па мне заплача хоць адна жанчына на Зямлі, я вярнуся да яе... Хацеў упэўніцца ў нескажонасці выслоўя, гартаў, перагортваў «Палескую элегію», а знайсці ніяк не мог. Раздражняўся, бурчэў, лаяўся. «Эт, — махнуў рукоў, — наведаецца, спытаюся»... І, прыгаломшаны, ачомаўся: не, не наведаецца, няма ні Купрына, ні Купрэева. Не вып'ю я з імі ані ў Перабродах, ні на Гары...

— Заплач! — узмаліліся вусны. — Заплач! — ускрыкнула душа да цябе.

Можа, ужо й сустрэліся ў сусвеце жывыя душы Алесі,
Аксаны, Аляксандра Іванавіча і Мікалая Сямёнаўчы?
А нашы, Алёна, пакуль жывуць у трапяткіх сэрцах. Але
ты заплач, заплач па мне на зямлі! Я буду доўга чакаць...

МАЦІ

Чамусьці так, як сёння, яшчэ ніколі не ўсміхалася мая родная мама Феня з партрэта, які перад сваім сконам перраслаў мне з Ніжняга Ноўгарада ў Маларыту старэйшы брат Яўген. І хоць мама спачывае пад правым крылом Маларыцкае старое школы, а брат — на Бугроўскіх могілках Ніжняга, мне падумалася, што мама папярэджвала, прасіла: Не нярвуйся, супакойся, не спяшайся, мой меншанькі. Мне з Жэнем і тут стала крышку лягчэй, але ты затрымайся, пажыві ў за нас крыху там.

Скалечаны вайнай,
Правулкам, сцішаны, ступаю.
На вокны школы пазіраю,
Нібы матулінага позірку чакаю...
Сціскаецца, на часткі сэрца рвецца:
Вось з гэтага апошняга вакна
Глядзіць яна, здаецца...

Мая мама загінула на світанні 22 чэрвеня 1941 года на ганку Маларыцкай школы, куды ўлучыў фашыстоўскі снайдер...

З на мі



Я — сярод людзей.
А час быць перад імі.
Неяк няўтульна.

Сяргей Амяльчук

ХАЙКУ

*

Іншым не месца,
Бо сам на адной назе.
Гэта — вяршыня.

*

Зайшоў у восень.
Сабраў жменю каштанаў —
Забаўкі сыну.

*

Галюся штодзень
Перад люстэркам. Твару
Свайго не бачу...

*

Лічу — пражытыя.
Зязюля — толькі рэшту.
Спадае лісце.

*

Тэлефон сабраў
Галасы ўсяго свету.
Пазваніць наўгад?

*

Пяцьдзесят гадоў.
Пяцьдзесят на пяцьдзесят.
Палова? Мякі...



*

Я — сярод людзей.
А час быць перад імі.
Неяк няўтульна.

*

Вышуканая
Ці наканаваная?
За вакном восень.

*

Як жа ты вабіш
Пад празрыстай сукенкай
Абрысам ценю!

*

Кінуў каменьчык.
Мо на хвалях рачулкі
прысплю поўню.



У старой нашай хаце
ўсе былі маладыя...

Святлана Варонік

* * *

Куплю табе ляльку з ільну...
Адчуеш маю самоту...
Шэраньская пяшчота
раскажа табе пра ўсё...
Куплю табе ляльку льнянью...
Шкадую самоту...
Шкадую...

* * *

Ці першы квет, ці жоўтая лістота —
вяртаемся-варствуем да хайн,
дзе толькі дым
над комінам, аблокі
пацвердэяць: свет не адзінокі.
Ёсць мама ў ім...

* * *

Нечаканая графіка —
рыштаванні —
на сцяне
пераспелага дому.
Як з амбону,
маляр малюе.
А я — слухаю...

* * *

У старой нашай хаце
ўсе былі маладыя...
Нават груша тады
не была яшчэ дзічкаю...

* * *

У бусліным гняздзе —
трава...
Бы бусляня
не паляцела
ў вырай...

* * *

Ізноў вяртаюся...
Руکі
мне не працягвай...
Не жабрую...
Тваю далонечку цалую...
Як птушка —
дзюбаю з рукі...

* * *

Давай не будзем больш вяртацца
у дні, настыльня самотай...
Есць радасць дня...
Есць Ты і я...
Пяшчота...




* * *

Са мной жальбою дэліца
лістота...
Зжаўцелы ліст прыбіўся
да рукі...
У лісці жабракі
ля храма...
І мама
Багародзіцай
маўчыць...

* * *

Вечар просіца вершам назвацца...
Вечар просіца не расставацца...
Вечар просіць мяне застацца...
Застаецца Тваё імя...



Прырастасе да неба душа,
Быццам крыж на высокай царкве.

Аляксей Ганчук

СУСТРЭЧА

Шарэнгі дрэў. Ваўклівы вечар.
Цікуе цемра ў сне двароў.
Бязлюдна. Цень — раптоўна — нечый
На дрэвы ўпаў пад ліхтаром.
Я збочыў, саступіў на мосцік,
Як можна далей ад граху:
Не ходзяць гэтак позна ў госці...
Ідзе, кульгаючы крыху.
Спытаўся сумна, безуважна:
— Дымку не знайдзецца, зямляк?
І зразумець было няцяжка:
Такі ж самотнік, як і я.
Даў цыгарэту і агню...
...Між чорных дрэў, кустоў я бэзу
Жахліва дзерла щынню
Рыпенне мулкага пратэза.

ЖУРАВЫ НАД ГОРАДАМ

Звечарэла. Дажджу срэбны звон
Густа шкельцамі — на тратуар.
Дзесь вядзе свой канцэрт саксафон,
Зрэдку рыпніе дзвярыма тэатр.
Люд бяжыць і чапляе плячом.
Паўз двары ані дрэў, ні травы.
Раптам чую — гукнула дзяўчо:
— Як прыгожа ляцяць журавы!
Іх палёт развітальны лаўлю,
Голос слухаю іх незямны.
Я ўкананы ў асфальт, бы ў зямлю...
За мурамі знікаюць яны.
Апусценне ўваччу і ў вушах —
Чарады больш няма, не плыве.
Прырастасе да неба душа,
Быццам крыж на высокай царкве.

* * *

Алесю Каску

Прыадчынім маленькія сенцы
На сыходзе дрымотнай зімы,
Адшукаем бярэмя паленцаў,
Печ распалім халодную мы.
Пойдзе дух па настыльм пакоі,
Успамін за жывое қране...
А жыщё шчэ не вельмі благое —
Бачым сонца ў бацькоўскім акне.

Праз паўвеку спякот і сумётаў,
Праз паўвеку надзей і трывог
Зноў і зноў без ніякай ахвоты
Пакідаем жаданы парог.
Хваравітае сэрца заб'еца,
Азірнемся не раз неўпрыкмет:
Ці то маці, ці бацька ў акенцы,
Ці то ўласны застыў сілуэт...

Апраметна руйнуе старыя магілы.
Сфальшаваная песня вось-вось рассячэ
Летуценні душы паржавелаю брытвай.
Хто спяшаецца ў храм, той не вернік яшчэ —
Вернік той, чыё сэрца гучыць як малітва.
Вечар мой не настаў. І пакуль не глухі,
Не спустошана доля да самага донца,
Я прашу, толькі б мне даравалі грахі
Мілы кут мой бацькоўскі і матчына сонца.

50

Такога снегу на зямлі
Больш не пабачу я ніколі...
Гарэў, то гас ён на галлі,
То зноў засвечваўся паволі
У парку, садзе і на шкле
Старога ветлага акенца,
І кропляй згубленаю тлеў,
І грэўся ля твайго цяпельца.
Тваёй далонню да шчакі
Ён даўранаўся, ззяў на вейках...
Ішоў праз снег я напрасткі —
Праз дзень працягласцю паўвеку.

ДВА СЛОВЫ

Два слова: любоў і каханне.
Радзіма і любай дыханне.
Два слова, як два берагі.
А колькі пяшчоты, тугі!
Два слова. Іх музыка лучыць,
Якую не кожны агучыць.
Не чуеш яе, забыцё —
І сэнсу не мае жыцё.



* * *

Дзень за днём патанае ў гульбе і нудзе.
І даўно не дзіўлюся, што нячыстая сіла
Бессаромна ў бязбожных сумленне крадзе,



Причудливый узор выводит жизнь...
Поверь: там ни один стежок
не лишний.

Маргарита Горовая

ЭТО ЖИЗНЬ

Когда любовь почти что умерла
И жизнь уходит неостановимо,
А сердце ломкой хрупкостью стекла
Напоминает: невосстановимы,
Невоскресимы юности мечты,
Невозвратимы радости порывы, —
В глухую тень тоски уходишь ты,
Не слыша жизни властные призывы.
И все же жизнь в тебе течет не зря,
Отчаянно, злу противореча,
Благословене Божие даря,
Лаская, возвышая и калечая.
И заставляя мучиться, страдать,
Дает тебе уроки послушанья,
И тихо ставит мудрости печать,
И указует на твое призванье.
Прислушайся, задумайся, взглядишь
В те знаки, что дает тебе Всевышний.
Причудливый узор выводит жизнь...
Поверь: там ни один стежок не лишний.

СВЕЧА

В ночи бескрайней вспыхнула свеча,
Мала, но так бесстрашно горяча.
И пламя-кисть рисует облик твой,
До смерти, до бессмертья мне родной.
Вновь сквозь завесу мрака и скорбей
Ко мне струится свет любви твоей,
Рассеивая сумерки души,
Где каплею-слезой строка дрожит,
Чтоб, просочившись через фильтр грехов,
Пролиться чистым озером стихов...
Пусть говорят: «Опомниться пора,
Остудят кровь осенние ветра.
Взгляни: ты в рваных шрамах многих бед,
И, главное, тебе немало лет...»
Твержу в ответ: «Гори, дыши, живи,
Костер души у старых врат любви!»
Трепещет наше пламя на ветру —
Не дам угаснуть! Лучше пусть умру.

ДУША ПОЭТА

Поэты ходят пятками
По лезвию ножа
И режут в кровь
Свои босые души.
В. Высоцкий

Прости, душа моя босая,
Что, как церковные врата,

Тебя я настежь отўрываю
Навстречу злозыким ртам,
Привычным к сплетням, суесловью,
Что пишу домыслам даю
Свей «бездадресной» любовью
И что из горькой чаши пью.
Удел твой — ссадины и раны,
Судьба — мишеню вечної бытъ.
Прости, что кто-то
В мир твой странный
Готов булыжник запустить.
Держи удар, забыв про хрупкость,
И нападающих жалей —
Убогим, им на свете жутко
От обделенности своей.

Как живопись от фотографии,
Далек от автобиографии
Поэта виртуальный мир.
Он весь — из зыбких отражений,
Из невозможных преломлений.
Из вспышек звезд, из черных дыр...
Отнюдь не логика — стихии
В том мире правят, но поэт —
Не прорицатель, не вития
Он пламени живого свет.
Он, как свеча, воспламеняет
Сердца людские для того,
Чтоб, мрак и пошлость разгоняя,
Вершилось жизни торжество.



Калі Бог — ганчар, а мы гліна, то на
нас засталіся адбіткі Ягоных пальцаў...

Мікола Ільючык

СКРУХА І НАДЗЕЯ

Выдаўся пагодлівы дзянёк. Цяжка сказаць, яшчэ зімовы, ці то ўжо вясновы. На календары пачатак сакавіка. Снег сям-там яшчэ ліпіць, але ўжо досьць цёпла. Паветра поўніцца бадзёрым вясновым духам.

Я падаўся павітаща са старым дубам. Бываюць дрэвы, з якімі прагнеш сустрэчы і вітаешся, як з людзьмі. Заўжды азываюся да бяроўкі ў школьнім двары, якую сам пасадзіў у дзяцінстве.

Крышку дастаў у ногі, прайшоўшы пехатою кіламетраў сем. Мой стари знаёмы ніколечкі не змяніўся. Усё той жа волат! Спрабаваў некалі абмераць ягоны папярочнік — недзе чатыры абхваты.

Магутнымі рукамі-галінамі падпірае неба. Стаяць, як і стаяў, пры дарозе, пільнue наваколле. Сумны і велічны. Сумны да пары, бо вось-вось карані пацягнуць з нетраў зямлі пажыўныя сокі і зелень густалісця ахутае голле, дасць прытулак лясным птахам. Яны ўшануюць свайго гасціннага гаспадара спевамі. Птушыны шчэбет і шапаценне лістоты складуцца ў найцудоўнейшую мелодыю веснавога лесу.

Ведаючы, што неўзабаве вярнуся да яго, кіруюся далей, да вёскі, схаванай у лясах на сутыку Пінскага і Лунінецкага раёнаў.

Аб тым, што калі-нікалі тут шаволіцца жыццё, нагадвае хата-крама з кратамі на вокнах і аўтобусны прыпынак з шыльдай, якая абвяшчае аб важнай падзеі — прыбыцці рэйсавага аўтобуса з Пінску два разы на тыдзень.

Прастую па адзінай вясковай вуліцы. Толькі мо праз пяць апусцелых двароў заўважаю прыкметы людской прысутнасці: у двары вісіць памытая бялізна, пабрэхвае стары сабака... Зноў нежылыя хаты, пустыя падворкі. То адарваная брамка, то павалены плот, то разбітая шкліна ў змрочным акне...

Дзесь а сярэдзіне вуліцы — дыхтоўны дамок з патлумачальнай шыльдай: «Дом старосты деревни». Нетаропка іду далей і — о, цуд! — дагледжаная хата з прыматаўшчынай да сцяны талеркай спадарожнікавага тэлебачання.

У акне адной з іншых старых хацінаў заўважаю твар цікаўнай бабулі. Пад ногі кідаецца аблезлы, стомлены сабака. Але за доўгое сабачае жыццё яму ўсё здакучыла. Зразумеўшы, што ніякай пагрозы ані для яго, ані для ягонай гаспадыні я не ўяўляю, паплёўся далей кудысь па сваіх сабачых справах.

Толькі шпакі, якія сёлета зарана павярталіся ў родныя мясціны, радаваліся звонкаму дню каля счарнелых шпакоўніц. Хоць некаму ўсцешна сярод сумных краявідаў дажываючага свой век паселішча... Бо няма ніякай надзеі на тое, што некалі тут зноў завіруе жыццё, што сядуць пчалыныя раі на пустыя борці, што вуліца напоўніцца дэіцячым смехам і гарэзлівым брэхам шчанюкоў — сабачай малечы...

Вяртаюся дахаты. Толькі масток праз ручай нагадвае, што яшчэ існуе нейкая сувязь між гэтай занядбанай прылеснай вёсачкай і астатнім светам. Зноў падыходжу да волата-дуба. Тут весялей, тут надзея, тут жыццёвая моц і доўгае-доўгае жыццё...

КРОПЕЛЬКІ

* * *

Чужыя памылкі не такія пераканальныя, як свае. І мы зноў і зноў наступаем на тыя ж самыя граблі...

* * *

За ўсё дзякуюцце, нават за тое, што здаецца для нас дробязю. Тое, што для нас дробязь, для некага ахвяра альбо нешта значнае і дарагое...

* * *

Калі Бог — ганчар, а мы гліна, то на нас засталіся адбіткі Ягоных пальцаў...

* * *

Бедны не той, у каго грошай няма. Па-сапраўднаму бедны той, у каго нічога няма, апроч грошай...

* * *

Калі чалавек ведае свой радавод, то яго немагчыма пераканаць у тым, што ён паходзіць ад малпы...

* * *

Малы сын праслухаў кружэлку «Песні свободы» і прапанаваў аздобіць нашу белую котку чырвоным. На ягоны жаль, бракавала фарбы...

* * *

Да чалавека звяртаюцца на «вы» не толькі калі шануюць і паважаюць. Але і тады, калі хочуць трymаць яго на пэўнай адлегласці ад сябе. Альбо й зусім не хочуць мець з ім ніякай справы...



Любовь услышит нас...

Николай Ковалевич

* * *

Вдруг вынырнут из дали вишни —
Слетит на окна канитель —
И закружатся в вальсе вышнем,
Услышав старую свирель...

...Из нитей белых солнцем выткан,
Сошел апрель на старый сад.
Предвечных песнопений свиток
Огнем рождения объяят.

Опять с рассветом горьковатым
Взлетает по-хозяйски шмель...
Так бархатисто!
Хмельно!
Свято!
...Эвенит упрямая капель.

* * *

Разно-
голосье кругом...
Разно-
травье...
Разно и вспять — чередою берез...
Дождик июля пропел нам во здравье...
Солнца облатку в ладонях принес.
Зашелестел на прощание колос
С низким поклоном до самой земли.
По золотистому краю покоса
К вышней
вечерне
бредут
журавли.

БРАТУ ИВАНУ

Наклонилась ветка вишни,
Прослезилась вслед:
Сбереги его, Всевышний,
В передрягах лет.
Возврати его, дорога,
До родимых мест —
Встретит мило у порога
Ряд берез-невест.
Отворятся глухо двери,
Заскрипит крыльцо,
Просияет в нимбе веры
Мамино лицо.

* * *

Не ходите в рай чужой,

Не ходите —

Из надежды золотой

Хлеб пеките.

Не ходите в ад чужой,

Не ходите —

На Кресте...

С чужой

Виной

Душ Спаситель...

* * *

Покажется, что больше никогда

Сквозь тучи солнце не пробьется жизнью,

Не заиграет талая вода

И радуга в рассвет не заискрится,

Не воссияет солнце в облаке,

Не унесет тугие тучи вечер,

Угаснет радость на родном лице,

Отшелестит родных березок вече.

Но вопреки...

Сквозь горести минут,

Сквозь сито жизни, огненно густое,

Любовь услышит нас, хлеба опять взойдут

И улыбнется солнце золотое.



Я — дрэва —
з мінулага ў будучынь кладка:
з нашчадкамі продкаў яднаю.

Сцяпан Нефідовіч

РАДАВОД

Я — дрэва.
Карэнні ўпіваюцца ў нетры зямныя
глыбока-глыбока,
той глыбіні не спазнаць і не змераць.
Старыя згубіліся недзе у нетрах,
сканалі, адмерлі.

А тыя, якія ля кроны, у глебе
пульсуюць і поясъ мяне
жыватворнаю сілай.

Я — дрэва.
Галіны ўзнімаю угору,
растуць хай высока, шырока.
У кожнай галінкі
свой лёс непрадбачны.
Мо будуць віхуры, пажары, навалы,
то дай Бог,
каб кожнай галінцы ўтрымацца,
хочь лісцейка скінуць, але не зламацца.
Я — дрэва —

з мінулага ў будучынъ кладка:
з нашчадкамі продкаў яднаю.

у зружковелых кудзерках хмар.
Цішыня. І нікога. Стаяу я
у палоне і чараў, і мар.

ДУДАРЫ

Адсачыў я дудачку
З вярбовай кары.
А зайграў — навеяла:
Граюць дудары,
Карагодзіць вёсачка,
Скача пад дуду,
З медавухай хмельнаю
Топча злыбяду.
Ду-ду-ду, дударыкі, —
Ой, веселуны!..
...Чую, чую музыку
З дальняй даўніны.

НА СВІТАННІ

Прыцярушана даллю дорога.
На усходзе за лесам — пажар.
Цішыня. І нікога, нікога,
толькі я, у фантазіі мар.
Ноч канае у золкім світанні,
на травінках — крышталікі рос.
Цішыня. І чутно: праастае
каля ног на загоне авёс.
Заблудзілася зорка Вілюя

МАТЧЫНЫ ПЕСНІ

Дэсь за акном зімы іграла скрыпачка,
Глядзеўся месяц-поўня у акно.
І песні маці, бы з кудзелі нітачка
Ўсё слаліся па хаце валакном.
І тых мелодый чары небывальня,
І слоў сяйво запалі мне ў душу.
Я пасталеў, гады мае мінающца,
А тыя песні ў сэрцы ўсё нашу.

«ЛЯБЕДЗЯНЯТЫ»

Безліч разоў даводзілася бачыць, як на свет нараджаюцца маладзенъкія зёлкі, як выклёўваюцца з долу іголачкі травіцы, аўсу ці ячменю, як вылупваюцца з пупышак кволенъкія лісточки дрэў ды кустоў. Але каб з зямлі вылазілі «лябедзяняткі», такога нават не чуў. А вось жа настрапіў...

У лясным зацішку, там, дзе летась буяў папаратнік, зпад іх рыжага неперапрэлага лісця з зямлі выбілася просьма незвычайных далікатных расточкаў — зграбна выгнутых пушыстых шыек з ружовымі дзюбкамі і чорнымі вочкамі. Рыхтык лябедзяняткі! Здаецца, высунулі з зямлі галоўкі, каб паглядзець на свет, і знерахомелі ад подзвіву.

Вы не бачылі такога цуду? Шкада. Ён доўжыцца ўсяго адзін дзень. Спазніцеся — не ўбачыше. Бо назаўтра «ля-бедзікі» ператворацца ў маладыя, прыгожыя сцябліны па-паратніку.

ВАДЗЯНЫ ГАРМОНІК

Вяртаюся з балота. Спераду — канава, зацягнутая лёдам. Лёд хоць і не тоўсты, але, бачу, моцны, можна і па ім перайсці на той бераг. Ступіў некалькі кроکаў і знерухомеў: чуецца музыка. Прыслухаўся — тоны йдуць з-пад лёду. Гляджу, пад лёдам булькоча вада, там коцяцца, пераліваюцца белыя пухіры паветра, і музыка яўна адтуль. Бы суладны гармонічак грае. Нагнуўся. Дзесь каля самых ног наігрывае, а дзе — не магу ўгледзець. Ажно на калені стаў, каб лепш прыслухацца. Грае, ды так хораша, мілагучна.

Музыку розных інструментаў чую, але каб вада іграла... Там, дзе гучала найвыразней, стукнуў абцасам. Лёд надламаўся, асеў. Сціхла і музыка. Я асцярожна выняў той кавалак лёду, прыгледзеўся — а на ніжнім бау, бачу, мноства тоненікіх пласціначак, як тыя медныя галаснічки ў гармоніку. Гэта іх так вадой панавыточвала. Іграла ж паветра, што разам з вадой бруілася пад лёдам. Я паставіў ільдзінку на месца, аднак музыкі больш не было. Шкада. Я сапсаваў вадзяны гармонік, як дзіця псуе цацку ад жадання дазнацца таямніцу яе ўстройства.



*Снова тихо мне жить, как жила,
Да вот голос в душе твой остался...*

Вера Прокопович

ГОЛУБКА

Голубка сизая ко мне в окно влетела,
Я хлебных крошек ей дала — клюёт...
А вот и на ладонь без страха села,
Заворковала — песню мне поет.

Поблизости нигде нет голубятни —
Откуда здесь взялась? И почему
Меня избрала ты в свои приятели?
Я твой визит случайный не пойму.

Так размышляю, птицу угощая, —
Пою водой и сыплю ей зерна:
«Быть может, это матушка родная
Вдруг захотела навестить меня?..»

Недолго гостья в доме задержалась —
Насытилась и, выпорхнув в окно,
Исчезла — словно и не появлялась,
Лишь пёрышко оставила одно.

* * *

Ты встречала меня после долгой разлуки,
Обнимала, смеялась, слезу не тая...
Я к губам прижимала шершавые руки,
Те, в которых вся жизнь, и не только твоя.

Мама, мама, что сделало время с тобою?
Вся в морщинках. В прическе твоей седина.
Мы не виделись долго, и с болью не скрою:
В этой сетке морщин и моя есть вина.

Провожая, всегда я одном ты просила:
«Не забудь на досуге черкнуть письмечко».
Я вдали тебя, мама, все больше любила,
Вспоминая наш сад и родное крыльцо.

Только почта к тебе приходила всё реже,
Закружили меня суета и дела...
Я вернулась домой не такою, как прежде:
Я с повинной к тебе, дорогая, пришла.

Накажи, укори! Непутевое чадо,
Я с любовью прильну к дорогому плечу.
Мне от жизни теперь ничего уж не надо,
По счетам я давно уже, мама, плачу.

* * *

Я крылья сложила. Упала.
Нет сил, и уже не взлететь.
А сердце тревожно кричало:
«Борись! Сможешь все одолеть!»

И в кровь разбивая колени,
Стеная, вперед поползла.
Навстречу — зловещие тени,
Кружили, вводили в сомненье,
Но все же дорога — была.

* * *

Я тебя не звала, не ждала...
След твой в шумной толпе затерялся.
Снова тихо мне жить, как жила,
Да вот голос в душе твой остался.

И когда за окошком метель,
А в камине огонь догорает,
Мне вдруг чудится: скрипнула дверь,
Кто-то с обуви снег обметает...

Память давняя сердце мне жжет
И нет-нет да попросит у Бога:
«Если хочет прийти, пусть придет,
Для него не закрыта дорога».



Дараваны пачатак вярнуцца
да промняў...

Ілона Сяцко

* * *

На тым баку сонца
круціца жоран,
над галавою
кружыца воран,
вешчая птушка
горкай краіны,
верная служка
кольнага тыну.
Крылы раскінуў
выцвілым крыжам,
кажа пра волю
вечнага ўзвышша.
На чорнай шыі
светлы каўнерык,
на дол упала
белае пер'е.
Каб урадзіла
лепшую долю
белым калоссем
чорнае поле.

* * *

Калі ты мяне не кахаў,
я Бога прасіла каханне закінуць на поўню,
маліла пачуцці мае қасмічным агнём зруйнаваць.
Калі ты мяне пакахаў,
Бог жаданні даверліва споўніў,
і сэрца маё перастала гарэць і кахаць.

* * *

І нават твой верш не ажывіць мяне,
халодныя думкі нібыта ў труне,
спынілся хвалі і կрыгі гадзін,
халодны мой разум пад шэсцем ільдзін.
Павольнае сонца шукае прыбой,
я думкаю промні цягну за сабой,
праз цемрадзь марскую зматаю на дне,
хай чорнае вока яго праглыне.
Пачварна і дзіка ісці ў цемнаце
і слухаць, як чорная воля расце.
Прайсці нерухома — ратунак адзін —
праз ціхае царства халодных ундуцін.
Празрысты суморак шавеліца ў сне,
і нават твой верш не абудзіць мяне.

* * *

Дараваны пачатак вярнуцца да промняў,
да вясенняга неба, вясенняй зямлі,
я адчула, звязала і некалі ўспомню,
як нязбытныя сны для мяне ажылі.
Светлы вожык на цемру наставіў іголкі,
пракалоў яе веліч і дорыць святло.
Сёмы сонечны дзень абярнуўся анёлкам
і на промні ў пакой заляпцеў цераз школу.
Светлы вуж падарыў сакавіцкую ружу,
белы ястраб — паветра, а нехта — зямлю,
і карункавы дзень, і блакітную стужку,
і маленькі санет, і, нарэшце, «люблю».



Яна зялёная, яна ічэ не даспела,
Ўсё тыя ж вострыя пытанні
на чарзе...

Віктар Філатов

РДЧУЛКА

Маленькая рачулочка ў тумане,
Куды імкнешся ты, віруочы ў лугах?
Як Беларусь у крыўдзе і падмане...
Куды, амаль змярцвелая, твой шлях?
Маленькая рачулка, азірніся,
Вунь вольны дзе раскінуўся абшар,
Туды ўсе рэкі дружна падаліся,
Згадаўши боскі запаветны дар.
...Але яна — свавольница якая! —
Зрабіла нечаканы паварот,
Яшчэ адзін, і, нібыта сляпая,
Не верачы нікому, у адчай,
Пропала сярод пушчаў і балот.

* * *

Ці многа чалавеку трэба?
Кавалак хлеба ды бяздонне неба,
Матуля з татам, шчырае каханне,

Нашыя гасці

Бацькоўскае зямлі спагада і прызнанне,
Ды годнасці крыху, каб чалавекам звацца,
Каб спіну выпрастаць і больш не прыніжацца,
Ды сонца ўдзень, ды зорачкі ўначы...
Вось толькі як гэта, набыўшы, зберагчы?

* * *

Ці прыжывецца дэмагратыя ў краіне,
Упэўнена сказаць я не бяруся,
Але калі «нэ вмэрла Україна»,
То веру — не загіне й Беларусь.
Яна зялёная, яна шчэ не даспела,
Ўсё тыя ж вострыя пытанні на чарзе,
Ды спадзяюся: калі «Польска не зыгнэла»,
Дасць Бог, і Беларусь не прападзе!



*Ружа, ружа,
будзь святлом
у цёмных калідорах дзён.*

Юры Баена

* * *

Край мой — крык дзікай ружы.
Спадчына — боль майго сэрца.
Цёмная рака
з пакалення ў пакаленне плыве.
Выбірае пясок з-пад ног,
падмывае бераг.
Час правальваеща,
закрывае брамы будучыні.
А лес-маладняк
падыходзіць к парогу.
Святое і мудрае — ціхае,
схаванае, прыніжанае.
Адзінота.
Лёс такі?...
Адкідаю камяні

з мінных гадоў.

Сярод руін
шкуаю жывых і мёртвых,
збіраю абломкі памяці.

Праз імгу
вобмацкам іду
да роднага дому.
Ружа, ружа,
будзь святлом
у ўёмных калідорах дзён.

Край мой — крык дзікай ружы.
Спадчына — боль майго сэрца.

* * *

У краіне маўклівага камення
вучуся гаварыць «я».
Быщам замову,
шапчу слова вернасці.
Пішу,
каб з траў і забыцця
узняць вочы.
Мой унутраны голас —
гэта крык белых сцен
на лініі жыцця
і нябыту.

* * *

Паэзія — жменька матчыных слоў
У дні пагарды і здрады.
Словы-зерні пахнуць жнівом,
Гамоняць цыкады...

Пець? Пяю.
Вачыма роднае бачу.
З вераю праз жыццё іду.
Калі падаю, не кричу і не плачу.

Здавацца? Не такая пара,
Бо зямля, айчына, калыска...
Мне тут мільяя былле і трава,
Дарагое шамаценнне лісця.

Кожная рана —
мая перамога,
паказнік дарог,
паратунак ад злога...

Кожны шрам —
радок верша...
Мой твар спісаны кірыліцай.

ІДЗЕМ ПА ШЧАСЦЕ

Даўным-даўно, спакон веку
ідзэм па шчасце.


Дарогамі і бездарожжам
ідзэм ажывіць мары.

Упаўшы, падымаемся,
каб не згаснучь.

Схіленыя над калыскай,
будучыню чакаем.

Наш сцяг — надзея,
што ў памяці трывае.

Яна на белым палатне
з бяссмерція вышытая...



Бо толькі ў вышынях
Нараджаецца і жыве
Божы дух.

Ніна Рунь

* * *

Птушкі мілія,
Можа, таму вы съпяваеце,
Што не падобныя да людзей...
Бо не знаеце хцівасыці, зайдрасыці,
Не патрабуеце маенткаў, раскошы.
Ня схлусіце і ня зрадзіце...
Нібы малаком нябесным,
Наталяецесь расінкай звычайнай.
І вам пакрываала нябеснае —
Чарацінка ці лісьце сухое.
Можа, таму ваша песня —
Чыстая, як съяза,
Высокая, як гара.
Бо толькі ў вышынях
Нараджаецца і жыве
Божы дух.

* * *

Сонца съятло — дух жыцьцядайны,
Даеш ты жыцьцё ўсяму на зямлі.
Толькі мацней за цябе ўсё ж
Съятло чалавечага сэруда.
Бо толькі яно ў Сусьвеце
Здольнае растапіць
Злобу й няnavісць
У душах людскіх.

* * *

Наталялася шчасьцем —
Была побач з табою.
Потым шчасьцем было —
Эрэдку бачыць цябе.
А цяпер маё шчасьце —
Як прыходзіш у сон мой.
Чаму ж так пакутую я
Ад бяssonніцы...

* * *

О, якія белалозы
Па-над Прыпяцьцю сівой.
Акрапілі іх марозы
Срэбразвоннаю расой.

Што іскрыцца, зіхаціцца,
Прасвятляе ўсё вакол,
Каб душа магла напіцца
Чысьціні з усіх вякоў.

Сънег қрыштальны аж ірдзее.
Прыпяць жмурыцца ў агні.
І Палесьсе маладзее
Ў першароднай съветлыні.

* * *

Не заснуць ад прызнаньня-гаворак.
Прасвятленнасць —
Як небаўязыцце...
Назьбіраем мы кошык зорак —
Раздамо закаханым на шчасьце.
Няхай станецца ўсё па Богу.
Каб душа мая ў захапленыні
Асьвятляла ѹ праз век дарогу
У любові, спагадзе, маленьні.

* * *

Ходзім мы па Зямлі —
А съяды пакідаем у зорах.



Новых прадвызначэнняў у высях
не будзе.
Раны жыцця адно жыццём і лечым.

Ян Чыквін

* * *

Гадоў мінае новых чарада.
Зноў ідалаў паставілі на варце...
Не, спадары хтанічнага жыцця,
Майм жыццём вам не ўладарыць!

Іграе музыка святла й нябёс,
Якую заглушыць — кароткі вашы руکі!
Няхай здаецца вам, што Ён не ўскрос
І што гармоніі няма ў душэўных муках.

А ўсё-такі, калі заляжа ноч наўсцяж
І лекар не пакіне вам надзеі,
Не срэбнікаў і золата ўчэпіцца душа,
А вышняе спадзевы.

* * *

Сёння вечны на свеце аўторак.
Асыпаецца ноч на падворак,
Хтосьці топчацца ў слізкіх галёшах,
Чорна-шіхі і глуха-трывожны.

Нешта сталася з сонцам высокім,
Памяняўся напрамак у свеце,
Ноч адкрыта ў ставокія жахі.
Душа-начніца не ўстряпянецца,
Не ўскрыле свабодным птахам.

Незавершаны будовы лесу,
Незакончаны будынкі мараў...
Ды паўтараецца, як святая меса:
Нероны любуюцца відовішчам пажараў.

* * *

Мы ўехалі ў балотны Беласток,
І згасла музыка пейзажаў свойскіх —
Нязведены шляхі гасподне-боскія!

Бразгуча-прэ наперад нашая квадрыга,
І колы круцяць нейкую як бы сюіту Грыга,
І шмат людзей на ходніках, нібы расстрыгі.

На паваротах з мудрасцю аслінай сам кіруе воз.
Аднак чаго мы селімся ў гняздо чмялёў і вос?
Ці што тут вырасла калі — апроч пасварак і пагроз?

Па ўсім паселішчы паўсяоль зачыненая дзвёры.
Ніхто нам не адчыніць іх — няхай яны б згарэлі...
Свайго шкадуем соладка, а іншых шлем ў халеру.

Куды і хто ў бляшанай пуставатай скрыні
Вязе душу й галованьку маю, нібы на продаж дыню?!

Чаго зарупілася нам у мёртвия абдымкі?

А нехта ж сунеца назад, шчаслівы, у сваё ваколле,
Рукой махнуўшы на жыццё паводле пратакола —
Як голуба, сваю душу пускаючы на волю.

А я важку сябе туды й сюды — з паўвёскі у паўгорад,
Бо ўсё на свеце ўпісана у форму вогненнага кола,
Якое кручіць Саваоф, а часам і святы Мікола.

* * *

«Бярнар штурнуў, — напісаў Мапасан, —
У шыбіну жменю пяску», — каб збудзіць капитана.
І выйшлі на яхце ў мора яны на золку;
Над Ніцай віселі хрыбы паўзаснежаных Альпаў;
Не задавай аніякіх пытанняў, марак, небакраю!

І ўсё далей адплывалі ў напрамку містраля,
І ўсё радзей даганяў благавест ад святых ім званоў...
Іх час падганяў, і жыцця заставалася мала,
Каб вышні намер зразумець, і сэнсам яго
Каб напоўніць дагэтуль пустыя скрыжалі...

На ціха адкрытых просторах зямлі і нябес
У Ніцу вясна завітала, святая няўмольна;
Жанчынам у храме здавалася — Хрыстос,
Як жменю пяску, іх трymае ў далоні.

* * *

I вось канчаеца жыццё —
і мы з ім нібы квіты!

Яно мне — ўсё, спаўна, да дна,
а я яму — неразумення млосць.

Дабро і Любасць, Вера й Прыгажосць,
амаль што й непачатыя тут мной,
стаюцца на вачах нябытам.

Не так, не так задумаў быў мой Бог,
як выйшла, як збылося!

Яго адзінавольны рукавор,
нібыта нейкі чарнавік,
няуцімна ўласнымі рукамі
я з дня у дзень псаваў як мог.

* * *

Вечар — гарачае сэрца —
спіць на свежым сене,
месяц над ім па-суседску
свеціць, але не грэе.

Сніцца вечару донне,
ніць пацалункаў-трымленняў,
як поязца коні вадою,
як доўга жуюць яны сена.

Ноч стаіць на каленях,
далуе вечара вусны,

і вечар стаецца небам,
а неба — азёрным люстрам.

Такой вечаровай хвілі
не шкода ні плоці, ні духа.
І вечар сам з чорнае вілы
любіць сябе на вуха паслухаць.

* * *

...Wunderliche Zeit
von Widerspruch zu Widersprüche reichend.
Rainer Maria Rilke

Сонца згінае ў дугу вялікае неба,
Вяжа ў вузел тугі ўсе супярэчы.
Мы рукамі разганяем цені
І глядзім на свет маўкліва,
Нібы свае, нібы чужыя людзі,
Як дзень глытае пыл серабрысты аблокаў,
Аблокаў...

Новых прадвызначэнняў у высях не будзе;
Замкнёныя ў прасторах Эўкліда,
Раны жыцця адно жыццём і лечым —
Мо здарыцца душаў перасяленне,
Мо зыдзе агонь святы здалёку...
Галі чытае мне голасам Рыльке: O, Leben,
Leben...



Дай, Божа, сіл за тых маліцца,
хто сёньня — сэрцам — не з Табой...

Зыніч

* * *

...пад завірухай кроў ліецца...
вятрыска — памяць расхістаў...
о, Беларусь, — ці станеш сэрцам
Укрыжаванага Хрыста?..

...ці зможаш — пад няўпінным зъдзекам —
сказаць: ...мой лёс —
не сълепата!.. —
як прад табой паўстане пекла
сышоўшага ў труну — Хрыста?..

...а як пад сонцам — небакраем —
заружавее цемната —
ці ты заўсёды адчуваеш
Сілу Ўваскрослага
Хрыста?

— ...Хрыстос Васкрос!.. цяпер да Скону
у паліфоніі Зямлян
падзелены усе пламёны
на два: Хрысьцьян і не-Хрысьцьян...

...племя Хрысьцьянскае у Дусе...
ў тайніцах сэрдайкаў Зямлян...
Гасподзь зымрыць Сябе прымусіў:
стаў менш ад կроплі... Акіян...
...а найвышэйшы дар Свабоды... —
ярчэй ад сонейка зазъязяў...
кожнаму сэрцу і народу
Гасподзь свабоду волі даў... —
...нявольна щешыща падманам...
і вольна ўводзіща у зман...
і выглядае акінам
кумір зямны — цар не-Хрысьцьян...
...прад ім мы — вольныя схіліща...
служыць яму свой дольны век...
...пакуль ня мусіць нам адкрыцца
Ўваскрослы Богачалавек...

* * *

...няўпынна, жорстка , зь веку ў век —
У сэрцах людзкіх і пламёнах —
Супрацьстаяць будуць да Скону —
Шатан і Богачалавек...
...ад гэтай спрэчвы незямной
хіба кто вольны ухіліща?..
дай, Божа, сіл за тых маліща,
хто сёньня — сэрцам — не з Табой...

Пад недам адзінцом

Атанас ДАЛЧАЎ

КАМЕНЬ

Дрэвы, людзі старацца з гадамі,
дні знікаюць у імгле начной;
ты ж нязменным застаешся, камень,
час не мае ўлады над табоў.

У цябе няма ні жыл, ні нерваў,
ты згрызот не ведаеш спакон.
Ні сумленне, ні элаба, ні чэрві
не трывожаць твой халодны сон.

Да сканчэння веку не спазнаеш
смагі, што прыносіць столькі бед:
не грашыш ніколі, не раджаеш
сам, нікім не роджаны на свет.

Ты — святы. Ці не таму калісьці
у тумане вогненных вякоў
людзі ў камень у людскім ablіччы
сталі ўвасабляць сваіх багоў?

ТРОХРАДКОЎІ

* * *

Птушкі ляцяць у небе,
выбіваюць крыламі воблакі,
а з іх, замест пуху, падае дождж.

* * *

Снег — зашыфраваны, таямнічы ліст,
адасланы небам зямлі,
якая затаіла дыханне.

* * *

Камень выплакаў
усе свае слёзы,
таму ён такі халодны і цвёрды.

* * *

Нават тады, калі заснуў у маўчанні,
паэт штохвілінна гатовы для ўдару —
нібы язык звона.

* * *

Калі памру,
на магілу пастаўце камень,
які зваліўся з майго сэрца.

З балгарскай пераклаў Васіль Сахарчук

* * *

Пра перажытае — нікому,
таі яго ад воч чужых.
Староннім вопыт твой аскуму
наб'е і хутка стоміць іх.

Калі ж пакутнаю душою
трываць не будзе сіл зусім,
скажы, як быццам не з табою
было ўсё гэта, а з другім.

А ноччу слухай — дождж балбоча
пад вадасцёкавай трубой,
і, як вар'ятка, зноў рагоча
і плача памяць над табой.

ВЕТРАЗЬ

Бялее ветразь адзінокі
ў марскім блакітным тумане.
Чым яго вабіць край далёкі?
Што ӯ роднай кінуў старане?

Вятрыска свішча, гладзь гуляе,
і мачта гнецца і рыпіць.
О не — ён шчасця не шукае
і не ад шчасця прэч бяжыць.

Вада пад ім святлей, чым просінь,
і промні сонца над вадой,
а ён, бунтоўны, буры просіць,
нібыта ӯ бурах ёсць спакой.

З рускай пераклаў Васіль Сахарчук

ПТАХІ МЕСЯЦОВАЙ НОЧЫ

У месяца доўгая белая світка.
Ён белых птахаў з рукавоў выпускае.
Ды яшчэ й птушанята,
Што лётаць не үмеюць,
Толькі белымі ценямі перабягаюць.

Ноч у пятроўку такая кароткая.
Наўчыцца лётаць паспеюць не ўсе.
Раніцай будуць хавацца пад лісцейкам,
У клубочках туману,
У расе...

ПЕСНЯ ПРА НЕЗНІШЧАЛЬНАСЦЬ ГОЛАСУ

Густа сцелецца барвінак.
А магілы анямелі.
І няма пры іх аховы
З гулкай мовай сурмаў медных.
Выпадковым падарожным
Смутак-жаль не сцісне грудзі,
Недачытаную кнігу
На вятрах гартаць не будуць.

Пад барвінкам косці белы.
А гады за ветрам збеглі.
Час няшчадны ӯ гэтым краі,

Дзе магілы анямелі.

Ён бяспамяццю карае

Ўсё, што дыхае й лятае,

Голасу ж падаць не смее.

І тады прыходзяць тыя,

Мудрыя, што і па зорках,

І па квету, і па следу

Птушкі ў небе прачытаюць,

Што замоўкла ў сурмах медных,

Выгасла пад капытамі,

Ды не знікла. Мудрым бачна

Ўсё, што тлу не падлягае,

Чаго Хронас не з'яде...

* * *

Мне ўсё вядома, скажаш, я — мудрэц!

Ужо амаль той птушцы роўня быццам,

Што вострай дзюбай промнічак бярэ

І дзень на яго ніжа, як на спіду.

І зноў, і зноў, і так — дзень за другім.

Табе б так навучыцца, ў мене, і ўсім!

На жаль, навукі той нам не адолець,

Хоць і спакуслівая птушкі доля.

Мы неўдалъ у раўнанні з птахам, голь.

Нічога нам не даць яму ў замену.

Няўтомна ўсё сшаткуе часу моль,

А ўзмах крыла павек не стане тленам.

* * *

З украінскай пераклада Ніна Мацяш

І гэты сон сказаў: ты — з того краю,

Куды душа ляціць, нібы да раю.

Быў снег, і след на снезе галубеў,

І ён ажно за небасхіл глыбеў,

І так пякліва за сабой імкнуў,

Бы напінаў над прорваю струну:

Я тут, па гэты бок, а ты — па той,

І можна толькі раз прайсці па ёй.

І дзіўна так. І можна жыць і снамі,

Пакуль струна напята ўшчэ між намі.

Літпоказкі



Расцілаў БЕНЗЯРУК

ЗАБЫТЫ АЎТОГРАФ

У чалавека, канечне, ёсьць кнігі, што здымае ён з паліцы ледзь не кожны дзень. Чытае, перачытае. Але ёсьць і такія, якія моўчкі стаяць і не могуць дачакацца, калі іх возьмуць у руки.

Адна з іх — хрэстаматыя «Русская советская поэзия 50—70-х годов» у маёй бібліятэцы. Купленая гадоў дваццаць назад, яна аказалася забытаю на доўгі час.

А то штосьці закарцела ўзяць. Прачытаў некалькі вершаў наўгад, пагартаў і раптам наткнуўся на... аўтограф Рымы Казаковай. Паэтка напісала па-руску: «Римма Казакова. 19.1.90».

Я пасліўся прыгадаць хоць што-небудзь з той далёкай сустрэчы, але ўсё начыста выветрылася з памяці. Стаў гартаць кнігу, шукаючы якую-небудзь зачэпку. І яна знайшлася. У хрэстаматыі, як закладка, ляжалі два квіт-

кі Усесаюзнага таварыства аматараў кнігі на вечар паэзіі ў ГДК.

Студзень 1990 года. Гэта быў вельмі ўдалы для літаратуры час. Калі кнігі як «даважку» ахвотна куплялі аматоры паэзіі і прозы. Калі на паэтаў хадзілі, як зараз на дыскатэку, і літараторы збіralі поўныя аўдыторый.

У той вечар Рымы Фёдараўна адказвала на пытанні слухачоў, чытала вершы. Гучалі песні на слова Казаковай, бо з паэткай прыехала і кампазітар А. Ілына. З ёю Рымы Фёдараўна супрацоўнічала шмат гадоў.

І ўсё-такі мне не давала спакою думка, а чаму Казакова, сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў СССР, прыязджала ў невялічкі беларускі горад і звыш гадзіны выступала перад жабінкаўцамі. Знаменства з біяграфіяй адказала і на гэтае пытанне. Бацька Рымы Фёдараўны быў родам з Віцебшчыны, а дзяцінства паэткі прайшло на Полаччыне. Яна заўсёды з любоўю ставілася да Беларусі, ахвотна перакладала нашых паэтаў.

Пра гэта і нагадаў мне забыты аўтограф.

КАСКО ЦІ КАЗКА?

Памятаецца, як у пакойчыку, выдзеленым для абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, Косця Жмінько аднойчы пахваліўся:

— Хлопцы, у мяне скора кніжка выходзіць. Ужо зусім на падыходзе...

— І як ты яе падпісаў?

— Кастусь Жмінько! — горда адказаў Косця.

— А чаму не Жмінька? — запытаў я, памятаючы, што ў Жабінцы жылі Жмінькі.

— А яшчэ лепей — «Кастусь Жменька», — усміхнуўся Алесь Каско, які чуў нашу гаворку, і дадаў: — Маё прозвішча таксама не так пісалася.

— Што, Каска? — перапытаў я.

— Не, Казка, ад слова «казаць»...

Пазней, да свайго паўвекавога юбілею, Алесь, па просьбе работнікаў абласной бібліятэкі, напісаў «Першую спробу аўтабіографіі». Яна пачыналася так: «Сапраўднае прозвішча Казка, пра што я, дурная галава, не здагадваўся аж да 28-гадовага ўзросту, да 1979-га, калі ўпершыню стаў аўтарам кніжкі, дакладней адным з аўтараў калектывунаага зборніка «Нашчадкі». Бацька пакруціў яе ў руках, знайшоў «мяне» і з папрокам, а мо і з крыўдаю, спытаў: “Чаму ж ты не падпісаўся сваім прозвішчам?” — і я, агаломшаны, паўтараў тое пытанне самому сабе».

Але ўжо было імя ў літаратуры, і адступацца Алесь не стаў. Зараз ёсьць не толькі кнігі, але й дзеючі ды ўнучка, якія носяць прозвішча Каско...

ЧАГА АД КУПРЭВА

Гэта быў час, калі Мікола Сымонавіч Купрэеў мог, «узбройшыся» кульбаю, прыехаць у Жабінку, пажыць тут дзень-другі, а пасля вярнуцца на Пружаншчыну.

На гэты раз Мікола ў рэдакцыі не застаў Васіля Сахарчука і засядзеўся ў майм кабінече. Гаварылі пра рознае... Неяк мімаходзь я заўважыў, што маё настаўнічанне пачалося ў вёсцы Бастынь Лунінецкага раёна.

— О, я знаю гэтую вёску! — ажыўвіўся Мікола Сымонавіч. — У гасцях у Паўла Зілевіча, што зараз працуе загадчыкам райана, быў.

— Паўла я таксама ведаю, — у сваю чаргу прызнаўся я. — Вучыў яго ў дзесятым класе.

Аказалася, што Мікола Сымонавіч працаваў у Вульцы-2 і жыў у школьнім інтэрнаце разам з Зілевічам. Пазней, калі Купрэеў застаўся без працы, а ганцавіцкі загадчык райана паабяздаў яму месца, але ўсё цягнуў з напісаннем загаду, Мікола пры сустрэчы расказаў пра гэта Паўлу Іосіфавічу. Той звёў яго з загадчыкамі райана, і Купрэеў быў уладкаваны...

Мікола Сымонавіч пакорпаўся ў сваёй паходнай торбачцы і дастаў адтуль чагу — нарасць на дрэве. Пачаў расхвальваць яе лячэбныя якасці. Толькі я не змог іх прaverыць, бо чага перакідвалася з месца на месца, ды так дзесь і загубілася.

ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТЫ

Аднойчы трохі з іроніяй Уладзімір Калеснік сказаў пра паэта-франтавіка Мікалая Цялічку:

— Ён — сапраўдны інтэрнацыяналіст: нарадзіўся і вырас на Украіне, жыве ў Беларусі, а піша па-руску.

Не ведаў тады я, што сам Цялічка гэтак жа адазвецца пра вядомага на Брэстчыне паэта Міколу Засіма. Бо той дасканала ведаў беларускую, рускую, украінскую іпольскую мовы. Было гэта 19 лістапада 1983 года, калі група берасцейскіх пісьменнікаў выступала ў Брэсцкім педінстытуце з нагоды 75-годдзя нараджэння Міколы Засіма.

Мікалай Рыгоравіч расказаў тады такі выпадак:

— Я жыў у Кобрыне, працаваў загадчыкам райана. Неяк прыехаў да мяне Мікола Засім. Сядзелі ў мяне ўдома за чаркай, гаварылі. Засім так хораша выказаўся па-

ўкраінску, што я міжволі ўсклікнуў: «Мікола, дык ты ж сапраўдны хахол!» Тут Мікола Арцёмавіч пераходзіць на беларускую мову і сыпле словамі-залацінкамі.

На тым юбілейным вечары Мікалай Рыгоравіч прачытаў некалькі Засімавых вершаў, у тым ліку і знакаміты «Хваліць пан сваю культуру», у перакладзе на рускую мову. Не надта шанцавала Засіму на перакладчыкаў, і Мікалай Рыгоравіч, можа, быў першым пасля Аляксандра Твардоўскага, хто ўзяўся перакладаць яго вершы.

СЯМЕЙНАЕ ІМЯ

Мы сядзелі за столом у Гадулькавай хаце. Лепей сказаць, у быльм паэтавым доме, бо пасля смерці паэта родзічы прадалі яго, і цяпер тут месціцца прыдарожная квіранька, дзе можна і падсілкавацца, і выпіць.

Мы толькі што пабылі на паэтавай магіле, усклалі кветкі, і цяпер, успамінаючы пра двух Васілёў — Гадульку і Сахарчука, гаварылі і гаварылі. Як зайнішося пра псеўданім Алеся Трушко, зараз згадаць цяжка, але сам Алесь не пагадзіўся з нашым меркаваннем:

— Наварыч — гэта зусім не псеўданім, а сямейнае імя, — і расказаў легенду, якая перадавалася, мусіць, з пакалення ў пакаленне.

...Было гэта вельмі даўно, яшчэ за прыгонным часам. Алесеў продак нейкім чынам трапіў поварам да генерала. З кемлівага палешука выйшаў выдатны кухар: генерал не мог нахваліцца прыгатаванымі ім стравамі.

Аднойчы қухар гэтак дагадзіў генералу, што той не ўцерпеў і сказаў:

— Смачна. Вельмі смачна! Прасі — і адно тваё жаданне я выканую!

Палящук хітра скасавурыў вока:

— Любое?

— Любое!

— Ну, то дайце, ваша правасхадзіцельства, мне вольную...

— Вольную?! — падкруціў сівы вус генерал. — Хітро! Але слова сваё стрымаў.

Сталі пісаць вольную грамату, ды тут аказалася, што ў палешука і прозвішча няма. Што рабіць? Генерал вырашыў так:

— Ты добра варыш — значыць, быць табе Наварычам.

Так пайшоў па свеце род Наварычаў. Адзін з нашчадкаў багведама ў якім калене стаўся пісьменнікам Трушко, але свайму сямейнаму імю не здрадзіў: апавяданні і раманы падпісвае «Алесь Наварыч».



Для дзетак-малалетак

Алена ІГНАЦЮК

ТАНЕЦ И МЫШИ

З Новым годам!
Носяць мыши
гроши, фанцікі, афіши...
Да қрываў дарожкі.
Не знямелі мае — скачуць...
Босья ой — ножкі.
Не заплачуць, бо ўсё скачуць
босья ой — ножкі...
Мо, за танец мне аддзячаць
мыши ля дарожкі?
Будзем есці сыр галандскі,
хлебныя аладкі...
Хутка ўбачым храм раманскі,
як пачнуцца святкі...
На падлозе сядзем кругам,
ля прастола ў храме...
Элепім з воску Завіруху
з босымі нагамі.

Іван МЕЛЬНІЧУК
БАРАВІЧОК

Таўсцючок-баравічок
Выйшаў на дарожку,
Таўсцючок-баравічок
Мне падставіў ножку.

Таўсцючок-баравічок —
Пушчанскае дзіва,
Капялюшык на бачок
Ссунуў ганарліва.

Я грыбка-жартаўніка
Пад карэнъчык зрэжу,
Пракачу да гарадка,
Пакажу ўсім сябрукам
Таўсцючка-гарэзу.

НІЧЫЙНЫ КОТ

Прыйягае, пэўна, з год
У наш двор нічыйны кот:
Рыжаваты, зухаваты,
Нібы тыгрык, паласаты.
Я бяздомнага шкадую,
Малачком яго частую.
А вазьму як — мне адразу:
— Кінь прыблуду! Кінь заразу!
Ён нячесаны, нямыты

І, мажліва, хваравіты!
Я ж ката не забываю,
Дружбу з ім не парываю,
І не кіну яго, не, —
Ён як сябра для мяне.

Я ПЯЮ

Як толькі ранкам устаю,
Заўжды щіхусенька пяю.
Я умываюся — пяю,
І апранаюся — пяю,
Пяю, як проста так стаю,
Калі там музыкі урок,
Калі са мной мае сябры,
Калі гуляем у двары,
Калі мароз,
Калі дажджы,
Калі цвіркочуюць капяжы...
Незразумела толькі мне,
Ці я пяю ўначы, у сне?

ДЗЕДАВЫ ШТУЧКІ

Ці то кепска дзед наш чуе,
Ці са мною ён жартуе?
Я кажу дзеду — добрая раніца,
А ён у адказ мне: «Добра й парайща».
Я кажу — не знайду сваю майку,

Ну, а ён: «Мо хто з'еў тваю манку».
Біць арэхі — спытаў — малатком?
Кажа: «Хочаш, удар малаком».
Папрасіў — расскажы, дзеду, казку,
Ён: «Якую хацеў бы ты кашку?»
Ці не бачыў — пытаюся — дзе мой велік?
Чую: «Бегае недзе твой венік».
Ты, дзядусь, — кажу, — спраўны да жарту!
«Можа, — крэкча, — і я чаго варты»...

ЖЭНЯ РАЗМАЎЛЯЕ — СЭРЦЫ ЎВЕСЯЛЯЕ

* * *

Бабуля тлумачыць Жэню, што шкодна кожны дзень
есці яйкі. Жэня:
— Чаму? Я што, кукарэкаць буду?

* * *

Жэня ўпершыню пабачыў казу з вялікім вымем і доўгімі
саскамі, пытаецца:
— А што гэта за казёл з двумя кранікамі?

* * *

Жэня ноччу просіць маму, каб завяла яго ў туалет. Маці
кажа, каб ішоў сам. Жэня:
— А там страшыдла!
— Ніякага страшыдла там няма, — супакойвае яго
мама. Жэня:
— Няма, а павінна быць.

* * *

Глядзім мульцік «Ну, пачакай!». Калі воўк падымае штангу і яна падае яму на нагу, Жэння сур'ёзна зазначае:

— Бачыце, як Бог пакараў яго?!

* * *

Жэння падбягае да бабулі, просіць:

— Бабуля, насвары дзядулю за тое, што ён сварыць мяне!

* * *

Кажу, што гаршчок з калеусам дарэмна паставілі ў пакоі, дзе мала сонца: ён стаў жоўкнуць, сохнуць.

Жэння, паслушаўши, разважае:

— Яго трэба называць цяпера кветка-сірата.

* * *

Сусед кажа, што ноччу выпала многа снегу і машыну засыпала па самыя вушы.

Жэння са здзіўленнем:

— А пакажыце, дзе ў машыны вушы?

* * *

— Дзядуля, — пытаецца Жэння, — а чаму ноччу ў кошкі вочы гараць?

— Яны не гараць, а свецяцца.

— А што, там ёсць лямпачкі?

* * *

Дзядуля пытаецца, колькі разоў Жэння можа падцягнуцца на перакладзіне. Жэння, упэўнена:

— Дзесяць! Ці пяць... ці тры... часам...

Лявон ВАЛАСЮК

ПРЫГАЖУНЯ

Елка зімовая,
Крыжыкам — строй.
З месяца ў месяц
Зялёны настрой.

ВЕЖА

Самотная вежа
На стромкай гары
Цаглянай ліхтарнай
Пад небам гарыць.

БУКЕТ

Барвова-белых кветак
Аген’чыкі ў акне
У слоіку з вадою
І сонейкам на дне.

Аляксей ГАЛАСКОК

ПЕВЕНЬ

Э плоту пеўніку відаць
Лес зялёны і раку.

Вельмі любіць ён спяваць
На ўвесь двор: «Ку-ка-рэ-ку!»

Спеў яго ляціць да неба.
Каму ж трэба рана ўстаць,
І гадзінніка не трэба —
Пеўнік будзе паднімаць.

ЗАГАДКІ

* * *

Хатку на сабе нясе,
Выставіўшы рожкі,
І на кусцік запаўзе,
Адпачыўшы трошкі.
(Смоўжык)

* * *

Век траскоча, не змаўкае
Чорна-бела, чорна-вока,
Што ў́крадзе — ў гняздо хавае,
Па зямлі бяжыць з падскокам.
(Сарока)

* * *

Пад лістком і пад ігліцай,
І пад мох у лесе мяккі
Родныя браты й сястрыцы
Пахавалі свае шапкі.
(Грыбы)

Rасціслаў БЕНЗЯРУК

АРЭЛІ

Казка

На высокія арэлі,
Што наладзілі ў бары,
Наляцелі¹
І паселі²
Мушкі,

Птушкі
Ды звяры.

Але ўсім, хто думаў сесці,
Не хапіла ўсё-ткі месца.

— Будзем толькі па чарзе! —
Гэта Воўк улік вядзе.
Непаседа хітры Зай
Абскакаць хацеў чаргу.

— Зайка, месца сваёў знай! —
Воўк націснуў на нагу.
— Ой, балюча! Не магу!..
Зая, хоць і не хацеў,
Стаць прымусілі ў «хвасце».

Рух вясёлы,
Шум-гамонка.
Бачыць Лось:
Сіаваронка,
Дзік, Сініца,
Страказа,

Дрозд, Куніца
Ды Каза
Раскачалі так арэлі
(А яны адно — рыпяць),
Што здавалася —
Хацелі
Аж на Месячык злятаць.

Напалохалі Сароку:
— Гэй, не трэба так высока!
Заляціце за аблокі,
А ці вернецца зноў
На Зямлю сваю,
Дамоў?..

Колькі ўцехі,
Колькі смеху —
Ажно будзіць пушчу
Рэха!

Не ў пару,
Каб паглядзець,
З гушчару
Прыйшоў Мядзведзь.
І сярдзіта
Як раўне:
— Хто дазволіў
Без мяне?!

І хаця засопся трошкі,
На арэлі ўзлез-такі.
Эх, не вытрымалі дошкі —
І стары... пабіў бакі!

Ды ачухаўся Мядзведзь
І давай пяром рыпець:
«Я — адзіны Гаспадар
І абшараў Уладар
Для звяроў і зверанят,
Для жучкоў і птушанят
Свой падпісваю загад:
Ад вясны і да вясны
Каля елкі і сасны,
Каля дуба і асіны,
На бярозе і рабіне,
Каб ніколі не пасмелі
Ладзіць новыя арэлі!!!»

І паверце:
З той пары
Больш не гушкалі ў бары
Ані птушкі,
Ні звяры.



Скарб

Мікола ПАПЕКА

МАСТАЦТВА МІЛФІЁРЫ ПРУЖАНШЧЫНЫ

Так, менавіта «мілфіёрай», гэтым мала зразумелым словам, якое адсутнічае нават у беларускіх энцыклапедычных даведніках, называюща пячаткі, вырабленыя са шкла. На пачатку ХХІ стагодзьдзя пры розных абставінах, а перадусім, пад час сельскагаспадарчых клопатаў, на Пружаншчыне былі знайдзены 4 шкляныя пячаткі.

Згодна з расейскамоўнымі крыніцамі, такія пячаткі сталі вядомымі зь сярэдзіны XIX стагодзьдзя. У нашым выпадку магчыма дапусьціць іхняе паходжанье зь першай чвэрці XVIII па першыя два дзесяцігодзьдзі XIX стагодзьдзя. Мы маем чатыры пячаткі-пярсыёнкі — «сыгнеты», трывъ якіх — жаночыя партрэты, а адна, значна большая памерам, гербавая. Акурат гэтая гербавая пячатка й дазваляе вызначыць прыблізны час, калі яна магла быць вырабленая. Бо на ёй зъмешчаны «Дарагаслаў» — шляхецкі герб Бухавецкага, а ён жыў у Старым Купліне (месца знаходкі сыгнету) у XVIII стагодзьдзі. Пазней на гэтых землях жылі Марачэўскія, а ў XIX стагодзьдзі — знакаміты род Крашэўскіх. Сама пячатка з празрыстага шкла, але пад ёю для наданьня колеру падсыпаны ружовы парашок, і менавіта гэта дае падставу меркаваць, што гэта адна з самых ранніх шкляных непартрэтных пячатак, выкананая ў стылі барока.

Спачатку гэты сыгнет быў ўспрыніты як персыцень бедняка, і толькі пры ўважным даследаваньні быў выяўлены шляхецкі герб, зъмешчаны на шчыце, стылізаваным пад гляк з дэзвюма вушкамі, над якім разьвіваючца страсусінія пёры.

Чаму найбольш ранняя менавіта гэтая гербавая пячатка, якая зараз знаходзіцца ў фондах музея «Пружанскі Палацык»? Бо дэзве іншыя пячаткі вырабленыя ўжо з каляровага шкла. Трэцяя ж, таксама партрэтная, з празрыстага шкла, яна гэтаксама, як і гербавая, пакладзена на ружовую фарбу, а значыць, блізкая па часе вырабу. Зразумела, калі б тады было каляровае шкло, майстар выкарыстаў бы яго, а не фарбавальную аснову. Эта даследаваньня беларускіх вучоных вядома, што даволі складаная і дарагая вытворчасць каляровага шкла ў Беларусі была асвоена з сярэдзіны XVIII стагодзьдзя. На гэтай падставе можна дапусьціць, што дэзве пячаткі з празрыстым шклом былі выштукаваны да таго, а менавіта да 1750—1760 гадоў, а дэзве з каляровага шкла — крыху пазней, аднак пры жыцці аднаго ў таго ж майстра, і хутчэй за ўсё нетутэйшага родам, але які жыў і працаваў на Пружаншчыне. Ступень лабараторных даследаваньняў шкла беларускіх гутаў не дае іншай магчымасці датаваньня, апроч ускосных дапушчэнняў. І таму, калі б не была вядомай гербавая пячатка, астатнія трывъ маглі быт пячаткі-сыгнеты з эўрапейскіх краінаў і датаваныне перенеслася б на пазнейшы час. Але можна сцвярджаць, што на пячатках выяўлены партрэты



Пячатка гербу «Дарагаслаў» (памер 14×9 мм). У фондах музея «Пружанскі Палацык»

мясцовых незаможных, малазямельных шляхцянак, і гэта цікава, бо партрэты жанчын з Сапегаў, з Радзівілаў ды іншых магнатаў вядомыя... Усе чатыры сыгнеты выраблены з недарагога меднага сплаву. Гэты факт немагчыма патлумачыць толькі беднасцю. Хутчэй за ўсё, ён абумоўлены яшчэ й пэўнымі тагачаснымі поглядамі на нашэнне рэчаў са срэбра ды золата як зь д'ябалльскага металу. Ясна, што ўладальнікі сыгнетаў былі не такія ўжо й бедныя людзі, калі ўзынікла жаданьне мець іх і знайшліся гроши на аплату майстра-мастака.

Але найбольшую цікавасць выклікае тое, што шкляныя пячаткі не апісаныя ў беларускіх даследаваньнях па мастацкаму шклу. Не вядомыя яны і ў суседніх краінах: Польшчы, Літве, Расіі, Украіне. Таму варты казаць пра пружанская знаходкі як пра лакальную зъяву. Зъявай тут яшчэ ёсьць і тое, што на пячатках партрэты трох тутэйшых жанчын. І таму іхня выявы цікавыя для гісторыі мастацтва, гарнітуры, прычосак. Характэрна, што на ўсіх трох партрэтах жанчыны маюць доўгія валасы, але яны па-разнаму ўчастаныя. Калі глянуць на адну з пячатак зь бясколернага шкла, дык напачатку падаецца, што гэта мужчына ў парыку ды рыцарскім убраньні, аднак, пры пільнейшым углядзе на бачышь, што ніжэй вялікага банту на плечы спускаецца пышная каса, а цераз плячо перакінута накідка-туніка. Дый сам партрэт, магчыма, не зусім адпавядае сучасным канонам прыгажосьці, але гэта яшчэ раз пацьвярджае, што перад намі партрэты тагачасных жанчын. Побач з партрэтамі іншыялы кірыліцкім пісьмом —



Малецкая пячатка
($d = 10$ мм).
З калекцыі
Александра Кенды



Пячатка
з вёскі Козі Брод
($d = 9$ мм). З фондаў
музея «Пружанскі
Палацык»

ГКР, што дазваляе меркаваць пра рэлігійныя прыхільнасці ўласніцы сыкгнета да праваслаўя.

На сыгнеле з цёмна-блакітнага шкла — выява жанчыны нагадвае грэцкую багіню Ніку — па абодва бакі ад партрэта іншыялы лацінкаю FR не па законах друку, бо на адбітку яны будуть выглядаць як Я і не поўнае Е. Вельмі цяжка дапусьціць, што пячаткі рэзаліся на шкле. Хутчэй за ўсё, вырабляўся асобны металічны штэмпель, з дапамогай якога на гарачым шкле рабіўся водціск, таму й майстру варты было рэзаць на метале так, як было б і на адбітку пячаткі з воску альбо іншага матэрыялу, — і таму наяўная «памылка» свядомая. Прыкметна, што шырокі каўнер замацаваны брошкай, а валасы сабраныя ў шырокую касу.

Трэйцяя пячатка, знайдзеная ля вёскі Лібія, зь зялёнага шкла, на ёй няма іншыялаў, але яна мае іншыя адметнасці: валасы ня съплеценыя, а проста сабраныя ў коску, адмыслова перакінутую цераз плячо; прыменена пазалота ў паглыбленьнях; на вуху віднеецца сярожка; адсутнічае гарнітура. Можна дапусьціць, што гэтая рэч найбольш познняя па часе вырабу, яна найбольш поўна адпавядае мастацкаму стылю — класіцызму.



Пячатка з вёскі Лібія
($d = 10$ мм).
З калекцыі аўтара

Застаецца шмат невядомага й загадкава. Вельмі цікава было б дазнацца, хто ж выяўлены на знайдзеных пячатках. І ці стане калі-небудзь вядомае нам імя майстра, які на мясцовым грунце вырабляў высокамастацкія творы? Як заўжды, пытаньняў больш, чым адказаў. Ясна адно: можна з упэўненасцю казаць пра адкрыццё Пружанскай мастацкай школы міліфіёры, што значна дапаўніла мастацкае жыццё Пружаншчыны і Беларусі.

Lітаратура:

1. Цітоў, А. Пячаткі старажытнай Беларусі. — Мінск: Польмя, 1993. — С. 161.
2. Сахута, Я. М. Беларусы. Т. 8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. — Мінск: Бел. навука, 2005. — С. 209.
3. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 8. — Мінск: БелЭн, 1999.
4. Несцярчук, Л. М. Замкі, палацы, паркі Берасьцейшчыны Х—ХХ стагоддзяў. — Мінск: БЕЛТА, 2002. — С. 300.

Марфа ШЧУРКО

ЧАМУ НА ЗЯМЛІ ДОБРЫЯ І ЎСЯКІЯ ЛЮДЗІ ЖЫВУЦЬ*

Легенда

Даўней Адам жыў адзін. Бог рабрыну выняў з Адама, і ў Адама стала жонка. Хадзілі яны голыя, але пасля сталі сорам мець і пачалі адзежу шукаць. Выгадавалі яны сем сыноў і дачку. І кожны сын хацеў з ёю ажаніцца.

Тады Адам қажа, каб яны зляпілі па гаршчэчку. Зляпілі сыны, аблалі і прынеслі бацьку. Адам у першы гаршчэчак пасадзіў дачку, у другі — вядзьмэдзіцу, у трэці — авечку, у чацвёрты — курыцу, у пяты — гусь, у шосты — качку і ў сёмы гаршчэчак — змяю.

Прыйшлі сыны, і кожны ўзяў свой гаршчэчак, а ў гаршчэчку была кожнаму жонка.

Хто ўзяў сабе за жонку дачку, то ад іх пайшлі добрыя і справядлівыя людзі.

У каго за жонку стала вядзьмэдзіца, то людзі ад іх супроводы, маўклівия. Буркня слова і маўчыць.

У каго курыца жонка — нічога не мелі ў гаспадарцы. Не збірая, а разграбая. А калі зробіць што, то ўсім пахвалицца.

У каго авечка, тыя людзі спакойныя, разважлівия, цяраплівия.

У якого сына жонкай была качка — гэтыя людзі выйшли рабочыя, заможныя, жылі ў дастатку. Яны могуць жыць адны і на балоці, і ў полі, і ўсюды ўсё мецьмуць.

З гусі людзі былі вясёлыя, заўсёды рагочуць.

* У тэксле захаваны асаблівасці маўлення апавядальніцы.

Найгоршыя людзі былі са змяі: на адных падкусах ды абгаворах жылі, мучыцельстве. Хоча ўсяк пасварыць людзей і будзе то там, то там языком малоць.

Вось чаму на зямлі добрыя і ўсякія людзі жывуць.

ЧАМУ ПАНЫ НАЗЫВАЛІ СЯЛЯН ХАМАМИ

Легенда

Людзі былі несправядлівія, адзін Ноў быў справядлівы. Паклікаў яго Бог да сябе і кажа: «Зрабі ты каўчэг і вазьмі з сабой у каўчэг звяроў і пастраў ўсякага, і садзіся сам з сям'ёю.

Хутко пачалася вялікая паводка, і ўсе людзі пагінулі, а Ноў і яго трои сыны Сім, Хам і Яфет уратаваліся.

Пачаў Ноў разводзіць на зямлі жывёл. Аднаго разу ён моцна напіўся і лёг спаць на падлозі. Хам смяяўся з бацька, а тыя сыны накрычалі на яго, а бацьку накрылі.

Рана яны расказалі ўсё бацьку. І Ноў пракляў Хама, сказаў, што той многа рабіцімя, ніц не мецімя. Сім і Яфет будуць панамі.

І стаў Хам бедны, і ад яго пайшлі беднякі, а ад Сіма і Яфета багатыя. Вось чаму паны раней сялян называлі хамамі.

Алесь ЗАЙКА

АБ ПАХОДЖАННІ ЛЮДЗЕЙ ПА-БЕЛАРУСКУ

Легенды, міфы, паданні — маладаследаваныя фальклорныя жанры ў беларускай літаратуре. Справа ўтым, што народныя ўяўленні аб паходжанні сусвету, чалавека, жывёльнага і расліннага свету звязаны з біблейскай, апакрыфічнай касмагоніяй.

А вядома, што ўсякае прайяўленне «рэлігійнасці» не віталася савецкай атэістичнай ідэалогіяй. Вось чаму ў тоўстым акадэмічным томе «Легенды і паданні» («Навука і тэхніка», 1983) так мала тэкстаў этыялагічнага плану. Няма ў гэтай кнізе і легендаў, тэматычна блізкіх з тымі, якія запісаны ў вёсцы Заполле ад М. З. Шчурко.

І калі тэкст «Чаму паны называлі сялян хамамі» пашыраны сярод людзей (намі такога зместу легенда запісана ў розных вёсках яшчэ ад чатырох інфарматараў), то легенда «Чаму на зямлі добрыя і ўсякія людзі жывуць» цалкам арыгінальная, нават унікальная.

Вядома, што першыя адзінаццаць раздзелаў Быцця Старога Запавету прысвечаны самаму пачатку светабудовы і чалавечай гісторыі. Наш сусвет і ўсё, што ў ім: сонца, месяц, зямля і вада, птушкі, жывёлы, — усё стварыў Бог. А вянцом Божага створства быў чалавек, створаны дзеля того, каб клапаціца пра сваё і цешыцца сумоўем з Богам. Гэтага чалавека звалі Адам, а жонку яго Ева, якую Бог стварыў з рабрыны, узятай у Адама (Быццё, 2, 21—25). Адам нарадзіў сына Сіфа, а пасля праз доўгі прамежак часу яшчэ «спарадзіў ён сыноў і дачок» (Быццё, 5, 3—5). Адзначым, што пачатак тэксту «нашага» міфу — гэта своеасаблівы пераказ біблейскай гісторыі пра паходжанне

людзей. А вось далей назіраецца новы, арыгінальны паварот у развіці сюжету, ужо адрозны ад тэксту Бібліі.

І хоць напачатку мы заўважаем матыў інцэсту, кровазмяшэння (усе сямёра сыноў Адама жадаюць узяць за жонку сваю сястру), то пасля Адам жэніць сваіх сыноў з жывёламі, дзікімі і свойскімі (мядзведзь, авечка), птушкамі (курыца, качка, гусь) і паўзунарамі (змяя). Ад гэтых шлюбаў, згодна з міфам, і пайшлі людзі на зямлі. Усякія — і добрыя, і ліхія.

Калі чытаеш тэкст, найперш кідаюцца ў вочы адзнакі дахрысціянскага бачання свету нашымі продкамі: знітанне, зліцце чалавека з прыродай, яго пакланенне жывёлам-татэмам. Непадзельнасцю, роднасцю людзей з аб'ектамі жывой (і нежывой) прыроды напоўнена ўся шматвяковая гісторыя беларускага этнасу. Згадайце абраад пераапрання людзей у жывёл у час калядавання, на вяселлі, матывы жаніцьбы з жывёламі ў казках, паданнях, легенды пра людзей-ваўкалакаў ды іншае.

І цяпер, на сучасным вітку цывілізацыі, калі па нашай віне з году ў год незваротна знікаюць на зямлі шматлікія віды раслінаў, птушак і жывёл, ці не губім, трацім пры гэтым мы саміх сябе?!



Успіхнемся!



Васіль ГАДУЛЬКА

УПАРТЫ ГАСПАДАР

Байка

Аднойчы кажа Конь Гаспадару:

— Здаўна жыве ў нас узаемная патрэба ў сумленнай працы: сам я поле не ўзару,
а без мяне застаўся б ты без хлеба.
Але на ворыве,
альбо калі мы возім гной,
калі на мне ажно трашчыць папруга,
мне ўсё-такі цяжэй, бо нада мной
сяпнёём бязглуздым уладарыць пуга.
Без пугі баразна пайшла б раўней,
лягчэй было б табе ўпраўляцца з плугам.
Давай хоць раз без пугі пройдзем кругам.
Кінь яе ў сметнік: без яе зручней.

— Разумны ты ў мяне, —
той шчыра адказаў, —
і гэта мне надзвычай даспадобы.
Але каб я табой без пугі кіраваў?!.
Каб я — з табой на роўных?!.
А хваробы!

НЯПІСАНЫ ЗАКОН

Байка

Глядзіць Варона: куры ў агародзе
дзяўбуць насенне з град. На іх праз плот
гукне заспаны Гаспадар:
— Акыш адсюль! — ды ё годзе,
а тыя так і прудца ў агарод.

«Бач, колькі тут іх шкодніцтвам занята,
а ён іх нават пальцам не кране.
Тут варта рызыкнуць:
пашчасціць — дык і мне
перападзе хоць некалькі зярнятак», —
гэтак падумала Варона,
села збоку —
наводдаль — і дзяўбе навідавоку.

Але і каркнуць, небарака, не паспела,
як Гаспадар аднекуль стрымгалоў
прыйбег са стрэльбай ды
як жахне з двух ствалоў —
ажно з Вароны пер'е паляцела.

Рэзюмаваў здарэнне Грэк-сусед:
— Казаў жа ёй: чужога нельга кратань.
З курэй тым болей прыклад браць не след.
Ім Гаспадар — свой чалавек. Хай қрадуць,
хай гэта іншых птушак не турбую:
ёсць у людзей няпісаны закон,
які сваіх уласных патрабуе
зладзюг — апраўдаць, а караць — варон.

MIKITABA XVAROBA

Байка

Звярнуцца да ўрача бухгалтара Мікіту
Прымусіла адсутнасць апетыту:
— Скажыце, што рабіць... Пакутую, хоць плач.
— Вы дзе працуеце? — пытае ўрач.
— Ды я бухгалтарам галоўным у канторы...
Пасада неспакойная ў мяне:
бясконцыя праверкі, рэвізоры...
Праз іх я, ў рэшце рэшт, такі зрабіўся хворы,
што ўжо не п'ю, не ем і трывню ў сне.
— Тады я вам параю тэрмінова
адмовіцца ад працы разумовай.
З рыдлёўкай папрацуіце год-другі.
Няхай тым часам адпачнунець мазгі.

Мікіта ў роспачы патыліцу пачухаў,
а ўсё-ткі доктара паслухаў.
Работу новую знайшоў сабе як бач:
пайшоў з рыдлёўкай выгружаць вагоны.

Праз год пытаецца ў яго тойсамы ўрач
пра апетыт і пра настрой ягоны.
І чуе:
— Дзякую вам і людзям за давер:
ужо ніводная мяне праверка не чапае
і маю добры апетыт, але цяпер
мне на харчы зарплаты не хапае...

ВЯСНОВЫ ЖАРТ-ЭКСПРОМТ

Спяшаемся — каб не спазніцца.
Сціраем з сэрцаў рэшткі змроку...
Глядзі: жанчыны ўжо ў спадніцах
з разрэзам ззаду або збоку.
Паблісквае ў іх кожным кроку
ледзь-ледзь прыкрытае вядзьмарства...
Як не для сэрца, дык для зроку
яно — атрута і — лякарства.

Аляксей ГАЛАСКОК

ГРЫБНІКІ

— Пятрусь, ты чуў, — казалі людзі,
Ужо ж пайшлі баравікі.
А ты ўсё нейку дробязь вудзіш,
Сядзіш, бы чапля, ля ракі.

Дык заўтра досвіткам з табою
Бярэм па лусце ды кашы —
І ў бор за Лысаю гарою:
Грыбоў там — хоць касой касі.

Адно глядзі, каб ані слова
Суседцы нашай не казаў.
Як што, хлусі, што йдзем па дровы.
Ды псіну каб з сабой не браў!

Сам знаеш, як у лесе з рэхам.
До, што ўжо летась ён «прадаў».

Хіба прывалаклася б Стэфа,
Каб Бакс дурны твой не брахаў?

Яна ж тады перада мною
Прайшла, як трактар бараной,
Бы дзік лычом, пад кожнай хвояй
Усё разгрэбла, ліха ёй.
Грыбоў напхала і ў хвартух —
Мы менш нарэзалі і ўдвух!..

...І вось ён, бор! Грыбоў — навалам,
Ды ледзь не спрэс баравікі!
Калі па паўкаша набралі,
Пачулі, што трашчаць сукі.

Пятрусь знямеў, бы з глузду з'ехаў,
Аж потырчам у мох упаў,
Калі здалёк гукнула Стэфа:
— Чаму ж ты Баксіка не ўзяў?

ДЫЯЛОГ

— Набраўся зноў, як жаба мулу!
Ну, пакажы, ці што прынёс.
Сам пагуляў, а жонцы — дулю?
Каб чорт цябе да ранку трос!

Сусед, як вып'е, хоць цукерак
У жмені прынясе дамоў.
Ў цябе ад іх няма й паперак,
Усё, бы ў прорву — да сяброў!

Наш кот — і той хоць раз на тыдзень,
Як зловіць мыш, дык мне нясе.
Ну, прызнавайся, стары злыдзень,
Зноў грошы прасадзіў усе?!

Чаго маўчыш? Скажы хоць слова,
Бо не ўтрымаюся — заб'ю!
Няўжо пратп' ты нават мову?
— Ну, дзе табе я мыш злаўлю?..

АБРАЗАННЕ

У халодным лістападзе
Абра遵义 дзядок сукі.
З ім унучак быў у садзе:
Яны з дзедам — дружбакі.

— Ты навошта абрааеш
Столькі голля з добрых дрэў?
Хіба дроў зусім не маеш
Ці пад старасць звар'яшеў?

Разгубіўся дзед.... Не зразу
На пытанне адказаў:
Бачыш, як смаркач абраziў!
Драбяза, а так падцяў!

— Я, саколік мой, энішчаю
Толькі хворыя сукі,
Маладзенкіх не чапаю,
Хай растуць ва ўсе бакі!

А з старых галін, унучак,
Больш нам яблыкаў не рваць.
Нат у кніжках зараз вучаць,
Як старое прыбіраць.

Вось цяпер сам будзеш ведаць,
Як хадзіць трэба ля дрэў.
— Дзед, а што табе абрэзаць,
Каб і ты памаладзеў?

Зноў збянтэжыўся старэнкі,
З паўхвіліны соп, маўчаў...
Потым буркнуў:
— От дурненькі!
Ды калі б я тое знаў,
Дык гадоў таму пятнаццаць
Знішчыў корань той ці сук!
А цяпер давай збірацца,
Эмарнаваў настрой ты, ўнук!



Нашыя аўтары

АЛЯХНОВІЧ МІКАЛАЙ (14.01.1953, в. Валішча Пінскага р-на).

Паэт. Скончыў філфак Брэсцкага дзяржаўнага педінстытута імя А. С. Пушкіна. Працаўваў асістэнтам кафедры беларускай мовы гэтай жа навучальнай установы, дэканам філфака, на кафедры ўсходнеславянскай і балтыйскай філаглогіі факультета гуманітарных навук Будапешцкага універсітета імя Лоранда Этвеша (Венгрыя), з 1994 узначальвае кафедру гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі БрДУ імя А. С. Пушкіна. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Актыўна выступае ў рэспубліканскім і рэгіянальным друку з вершамі і перакладамі. Аўтар зборніка паэзіі «Жыццёвае веры прадзіва». Жыве ў Берасці.

АМЯЛЬЧУК СЯРГЕЙ (8.03.1957, в. Рэчыца Бярозаўскага р-на). Скончыў Маскоўскі авіяцыйны тэхналагічны інстытут (1980), інжынер-металург. Працуе інжынерам на СП ААТ «Брэстгазапарат». Паэт, краязнавец. Выдаў книгу вершаў «Дарога і амфара», падрыхтаваў другі зборнік. Жыве ў Берасці.

АНЦКЯН АЛЯКСАНДР (16.08.1953, г. Ленінград). Празаік. Скончыў Брэсцкі дзяржаўны педінстытут імя А. С. Пушкіна і Усесаюзны юрыдычны завочны інстытут. Працаўваў у камсамольскіх органах, служыў у органах унутраных спраў, рэспубліканскіх і абласных СМИ. Аўтар дэтэктываў «Закон джунглей», «Пропавішие в паутіне». Пераможца конкурсу «Залатое пяро» альманаха «Гоман» у намінацыі «Драматургія» за гістарычную драму «Артаксата». Сябра СБП. Жыве ў Берасці.

АРАБЕЙКА ІВАН (26.03.1942, в. Хмелева Жабінкаўскага р-на). Паэт. Аўтар кніг «Услед за сонцам», «Асенны ранак». Сябра СБП. Жыве ў Берасці.

БАЕНА ЮРЫЙ (24.03.1957, в. Мокрае каля Бельску Падляскага, Польшча). Паэт, настаўнік, грамадскі дзеяч. Скончыў факультэт геаграфіі Люблінскага універсітэта імя М. Кюры-Складоўскай (1980). Дэбютаваў на старонках беластоцкай «Нівы» ў 1973 г. Аўтар кніг вершаў «Лісты блакітных успамінаў», «Вечар над светам», «Крык дзікай ружы», «Пад нашым небам». Сябра Управы Беларускага літаб’яднання «Белавежа», сябра СБП. Жыве ў Бельску Падляскім.

БЕЛЫ АЛЯКСЕЙ (2.01.1953, в. Міхнавічы Івацэвіцкага р-на). Паэт, журналіст. Скончыў суднамеханічнае аддзяленне Гомельскага політэхнікума, філфак Гродзенскага дзяржаўнага універсітета і аддзяленне журналістыкі Кіеўскага інстытута паліталогіі. Намеснік дырэктара, намеснік галоўнага рэдактара ТАА «Выдавецкі дом „Інтэкс-пресс“». Вершы А. Белага друкаваліся ў часопісах «Крыніца», «Дыялог», «Абажур», калектыўных зборніках «Берасцейская карані», «Верш на свабоду», «Агледзіны», «Святліца». Аўтар кніг паэзіі «Трыццаць другое жніўня», «Няволыніцкія песні», «Каляровыя сны», «Боскі вечэр правінцыі», а таксама эсэ, прысвечаных Дануце Бічэль і Міколу Купрэеву. Сябра СБП. Жыве ў Баранавічах.

БЕНЗЯРУК РАСЦІЛАЎ (27.01.1944, в. Стрыйганец Жабінкаўскага р-на). Паэт, празаік. Скончыў Брэсцкі дзяржаўны педінстытут, настаўнічая. Аўтар кніг апавяданняў і казак «Вавёрчына дзяякій», «Птушка ітчасця» (калектыўны зборнік), «Чаму сонца ўсталала», зборніка паэзіі «Тры свечкі». Сябра СБП. Жыве ў Жабінцы.

ВАБІШЧЭВІЧ ВІКТАР (9.07.1960, в. Рубель Столінскага р-на). Паэт. Аўтар зборнікаў паэзіі «Чорны боль», «Кахаю і люблю». Сябра СБП. Жыве і працуе настаўнікам у Давыд-Гарадку.

ВАЛАСЮК ЛЯВОН (13.12.1955, в. Песцянькі Кобрынскага р-на). Мастак, паэт. Аўтар кніг вершаў «Бліки дня», «Краски душі», «Под знаком Стрэльца», «Леаніды», «Чырвоная вежса», «Познія сны». Сябра СБМ і СБП. Жыве ў Берасці.

ВАРОНІК СВЯТЛНА (12.06.1969, в. Кастровічы Слонімскага р-на, Гарадзеншчына). Паэтка. Актыўна друкуеца ў абласной і рэспубліканскай перыёдышы. Жыве ў Берасці, працуе на філфаку БрДУ ў Адукацыйна-асветным цэнтры імя У. А. Калесніка.

ГАДУЛЬКА ВАСІЛЬ (18.05.1946, в. Федзькавічы Жабінкаўскага р-на). Паэт. Вучыўся ў Мінскім інстытуце замежных моў, свабодна гаварыў на двух дыялектах нямецкай мовы, валодаў англійскай, французскай, італьянскай. Непрацягла выкладаў нямецкую ў Азяцкай СШ, працеваў на будоўлі, паляводам у мясцовым саўгасе. Вершы па-беларуску пачаў пісаць ужо ў сталым узросце, але па сціпласці амаль не друкаваўся. Аўтар адзінага — пасмяротнага — зборніка паэзіі «Голос» (2004). Раптоўна памёр 15.06.1993. Пахаваны на Федзькавіцкіх могілках, дзе намаганнямі пісьменніцкай сябрыны ўсталяваны помнік паэту і яго бацькам.

ГАЛАСКОК АЛЯКСЕЙ (6.06.1949, в. Талалайкі Зэльвенскага р-на). Паэт, гумарыст. Аўтар зборніка вершаў «У жыцці для мяне ўсё не проста», «Не шкадуюць мяне мае вершы», «Я ішчаслівы», кнігі для дзяцей «Суд над сарокай». Сябра СБП. Ваенны пенсіянер. Жыве ў Ганцавічах.

ГАНЧУК АЛЯКСЕЙ (17.01.1954, в. Навасёлкі Кобрынскага р-на). Паэт. Скончыў Стрыйаўскую сярэднюю школу. Служыў у войску. Пасля арміі працеваў рабочым, фотакарэспандэнтам, журналістам. Вучыўся на кінатафакультэце Маскоўскага завочнага народнага універсітэта мастацтваў. Апошнім часам працеваў на абласной студыі тэлебачання ў аддзеле наўінаў. Часова беспрацоўны. Вершы друкаваліся ў рэгіянальнай і рэспубліканскай перыёдышы, у часопісе «Першацвет», у калектыўным зборніку «Берасцейскія карані». Дэбютаваў у «Дні паэзіі». Жыве ў Жабінцы.

ГАРАВАЯ МАРГАРЫТА (28.04.1955, г. Пружаны). Паэтка. Скончыла гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны. Друкавалася ў рэспубліканскай і рэгіянальной перыёдышы. Аўтар зборніка

вершаў «Ареал любви», падрыхтавала да друку другую паэтычную кнігу. Жыве ў Бярозе, журналістка, загадчык аддзела сацыяльных праблем раённай газеты «Маяк».

ГАРАЙ АНАТОЛЬ (18.08.1936, г. Гомель). Паэт, эсэіст. Скончыў філфак Брэсцкага педінстытута. Настаўнічаў, працеваў карэспандэнтам абласной газеты «Заря», намеснікам старшыні Брэсцкай студыі тэлебачання. Вершы друкаваліся ў абласной і рэспубліканскай перыёдышы. Аўтар кнігі вершаў «Уходя в будущее...». Жыве ў Берасці.

ГЛАЗАЎ УЛАДЗІМІР (22.04.1974, г. Берасце). У 1991 г. скончыў школу і паступіў у Брэсцкі дзяржаўны педінстытут на філагічны факультэт, які праз год кінуў, усвядоміўшы, што «поэзия и филология несовместимы». Перыядычна публікаваўся з 1992 г. Разам з С. Прывулукім і Д. Гронскім з'яўляецца заснавальнікам літаратурнага інтэрнэт-часопісу «ЛІТРАЖ». Жыве ў Берасці.

ДАШЫНА ЯРЫНА (4.10.1978, в. Ставы Камянецкага р-на). Паэтка. Адмалку жыве ў в. Клейнікі пад Берасцем. Скончыла БрДУ імя А. С. Пушкіна і курсы практычнай псіхалогіі. Шматлікія публікацыі ў абласным і рэспубліканскім друку. Аўтар кнігі паэзіі «Графіці на сэрцы». Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. А. Калесніка (2007). Паасонная вершы Я. Дашины пекрацладаліся на нямецкую мову. Працуе ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя Горкага.

ДУДЗЮК ЗІНАІДА (29.03.1950, Браслаўшчына). Паэт, празаік, драматург, перакладчык. Аўтар кніг паэзіі «Праводзіны птушак», «Абрысы лета», «Так і не», «Табе», «Падданыя кахрання»; прозы «Палоннікі жыцця», «Кола Сварога», раманаў «Год 1812», «Велясці»; нарысаў «Лясы і лесаводы Брэстчыны», «Людзі і гады» і інш.; зборнікаў драматургіі «Чароўнае слова», «Зачараўанасць тэатрам» і інш. Пераклала на беларускую мову камедыю Я. Ходзькі «Вызваленая Літва, або Переход цераз Нёман», казку П. Яршова «Канёк-гарбунок», асобныя вершы ўкраінскіх і рускіх паэтаў, а таксама некалькі п'ес для тэатра. Неаднаразовая пераможца конкурсаў у

жанры драматургіі, лаўрэат Мядовай прэміі, «Берасцейская зорка-1996». Сябра СБП. Намеснік старшыні Берасцейскай абласной філіі СБП. Жыве ў Берасці.

ЖМИНЬКО КАСТУСЬ (17.02.1941, в. Пугачова — з 1979 года ў межах Берасця). Скончыў СШ № 4 абласнога цэнтра. Працаўаў электрамантажнікам, служыў на ваенна-марскім флоце электрыкам-падводнікам. Пасля дэмабілізацыі — мастак гардскіх кінатэатраў, мытнік, адначасова студэнт філфака Брэсцкага педінстытута. У 1967 накіраваны на працу ў працаахоўныя органы. У званні палкоўніка з пасады начальніка аддзела абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў у лістападзе 1994 года выйшаў на пенсію. Мае дзяржаўныя ўзнагароды, яго імя занесена ў «Кнігу Гонару» МУС БССР. Аўтар паэтычных зборнікаў «Між вамі», «Наканаваны неспакой», кнігі афарыстычных выслоўяў «Кастусь казаў...». Асобныя творы перакладзены на польскую, рускую і ўкраінскую мовы. Апошнім часам спрабуе свае сілы ў напісанні празаічных твораў малога жанру, а таксама ў перакладах з польскай мовы. Сябра СБП. Жыве ў Берасці.

ЖЫЛКО ВАДЗІМ (31.10.1967, г. Лунінец). Празаік, паэт, парамедыст, гісторык з адукцыяй, журналіст. Аўтар кніг «Assorti. Стихи и пародии», «Две музы», зборніка вершаў і апавяданняў «Оборванная нить». Сябра СБП. Жыве і працуе ў Лунінцы (газета «Информ-прогулка»).

ЖУКОВІЧ ВАСІЛЬ (21.09.1939, хут. Забалацце Камянецкага р-на). Паэт, празаік, перакладчык. Пасля школы працаўаў у Берасці, у будаўнічым трэсце № 8. Скончыў Брэсцкі пединстытут. Працаўаў у выдавецтвах «Мастацкая літаратура» і «Юнацтва», у Рэспубліканскім цэнтры эстэтычнага выхавання дзяячей, у часопісе «Полымя». Выдаў каля трыццаці кніжак паэзіі, прозы, перакладаў, песні ў для дарослых і для школьнікаў. Сябра СБП. Жыве ў Мінску.

ЗАЙКА АЛЕСЬ (8.1948, в. Заполле Івацэвіцкага р-на, там і жыве). Скончыў філфак Брэсцкага педінстытута. Празаік. Апантаны краязнаўца і фалькларыст з багатым цікавушчым зборам ка-

зак, прыказак, гумару і сур'ёзу. Ніводнай кніжкі пакуль не мае, хоць загатавак, асабліва ў фальклоры, на некалькі.

ЗАСІМ МІКОЛА (19.11.1908, в. Шані Пружанскага р-на). Паэт. Працаўаў па найму на Пружанскім лесапільнym заводзе. Як падпольшчык-камсамолец, затым чалец КПЗБ неаднаразова арыштоўваўся, сядзеў у Пружанскай турме. У час другой сусветнай вайны партызаніў, быў інструктарам Брэсцкага абласнога антыфашистскага камітэту. Працаўаў загадчыкам аддзела Пружанскага райвыканкама, у абласной газете «Заря», раённай газете «Заря над Бугом». Кіраваў абласным літаб'яднаннем. Сябра СП СССР з 1945 г. Аўтар зборнікаў паэзіі «Ад ічырага сэрца», «Верши», «Выбранае», «A за намі Белавежса». Памёр 19.07.1957. Пахаваны на Трышынскіх могілках у Берасці.

ЗЬНІЧ (сапр. Бембель Алесь, у манастве інак Мікалай, 1939, Мінск). Бацькі — скульптары Андрэй Бембель і Волька Дзядок. Паэт. Скончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю па класу фартэп'яна (1969), аспірантуру Інстытута філасофіі і права Акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці «Гісторыя філасофіі» (1974). Настаўнічаў, быў навуковым супрацоўнікам ІФН НАН Беларусі і Нацыянальнага навукова-асветнага Цэнтра імя Ф. Скарэны. Сябра СБП. З 1996 — насыльнік Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра, з 1997 — рэдактар багаслоўска-літаратурна-мастацкага лістка «Жыровіцкая абіцель». Аўтар кніг «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» (Лондан, 1986); «Рэха малітвы» (Нью-Ёрк, 1988); «Саната ростані» (Беласток, 1988); «Малітвы за Беларусь» (Мінск, 1989) ды інш.

ІГНАЦІОК АЛЕНА (23.02.1962, в. Асаўцы Драгічынскага р-на). Паэтка. Скончыла філфак БрДУ і аспірантуру пры ім. Аўтар паэтычных кніг «Летаргія», «Нота Ля». Сябра СБП. Жыве ў Пінску, выкладчыца Палескага універсітэта.

ІЛЮЧЫК МІКАЛАЙ (10.04.1966, в. Багданаўка Лунінецкага р-на, там і жыве). Скончыў Горацкую сельгасакадэмію. Працуе начальнікам пажарна-выратавальнага паста. Аўтар зборні-

каў вершаў «Дзе жыве душа», «Шматкроп'е кропель» (духойная лірыка), зборніка прозы «Роспач і надзея». Яго творы друкаваліся ў перыядычных выданнях, у калектыўным зборніку «Праменъ надзеі» (Портленд, ЗША, 2005). У 2004 выдаў песенны альбом «Мелодыі душы».

КАВАЛЕВІЧ МІКАЛАЙ (30.06.1960, в. Чаромушкі Бярозаўскага р-на). Скончыў Брэсцкі дзяржаўны педагогічны інстытут імя А. С. Пушкіна па спецыяльнасці «Матэматыка і фізіка» (1982). Працаўнік настаўнікам матэматыкі, фізікі, астрономіі, арганізаторам пазакласнай і пазашкольнай выхаваўчай працы ў Спораўскай СШ на Бярозаўшчыне (1982–1987), асістэнт, старэйшым выкладчыкам і дацэнтам кафедры методыкі выкладання матэматыкі Брэсцкага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. С. Пушкіна. Скончыў аспірантуру пры Мінскім педінстытуце імя А. М. Горкага, абараніў кандыдацкую дысертацию па спецыяльнасці «Методыка выкладання матэматыкі», атрымаў дыплом педагога-даследчыка (1992). Да 1995 г. працаўнік намеснікам дырэктара па навуковай працы; дырэктарам Брэсцкага абласнога інстытута ўдасканалення настаўнікаў. Цяпер працуе рэктарам Брэсцкага дзяржаўнага інстытута падвышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі. Публікуюцца ў рэспубліканскім друку. Аўтар кніг «Янтарное солнце» (2006), «К вышине вечерне...» (2007), «Благовестные свечи» (2007), «Зажигая горние вёсты...» (2008). Жыве і працуе ў Берасці.

КАСКО АЛЕСЬ (10.12.1951, в. Чудзін Ганцавіцкага р-на). Скончыў філфак Брэсцкага педінстытута. Паэт, перакладчык, эсэіст. Выдаў кнігі паэзіі «Скразная лінія», «Набліжэнне», «Час прысутнасці», «45», «Трохкроп'е», кнігі для дзяцей «Чыстага ўсё нячыстае баіцца», «Два сонцы». Рыхтуе антологію перакладаў з македонскай паэзіі. Сябра СБП. З 1990 па 2006 узначальваў Берасцейскае абласное аддзяленне СБП, цяпер намеснік старшыні. Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя А. Кулішова, Міжнароднай прэміі імя Ганны Краснапёркі, Мядовай прэміі, «Берасцейская зорка». Жыве ў Жабінцы.

КУКСА ВАЛЯНЦІНА (3.01.1951, в. Гнеўчыцы Іванаўскага р-на). Празаік. Скончыла Брэсцкі педагічны інстытут, працаўніца выхавацельнай у дзіцячым садку. Аўтар кніг «Колеры вясёлкі», «І верыла ў чудо», «Кнігаўка», «Створым прастору любові». Адзначана Мядовай прэміяй, «Берасцейская зорка». Сябра СБП. Жыве ў Берасці.

ЛЯХНОВІЧ ПАВЕЛ (25.10.1954, в. Сярэдняя Мінскага р-на). Маці — настаўніца, тата — адпушчаны пасля смерці Сталіна вязень ГУЛАГа. Празаік, перакладчык. Скончыў Ракаўскую СШ (1971), Каспійскае вышэйшае ваенна-марское Чырвонацяжнае вучылішча імя Кірава (Баку, Азэрбайджан, 1977), спецыяльнасць — інжынер-штурман ВМФ. Служыў на ракетным падводным крэйсёре К-424 Паўночнага флоту СССР (камандзір электранавігацыйнай групы), потым камандзірам энергетычнага судна ЭНС-244, і на іншых караблях. Закончыў службу ў Пінску, у 1-м вучэбным атрадзе ВМФ выкладаў ваенна-марскую падрыхтоўку. Звольнены ў запас у 1991 годзе па скарачэнні штатаў. У 1995 скончыў Пінскі ўлікова-кредытны тэхнікум па спецыяльнасці «Банкаўская справа». Аўтар кнігі «Пачатак сезона», з польскай пераклаў раман Вальтэра Цішэка «З Богам у Pacei». Сябра СБП. Жыве ў Пінску.

ЛЯШКЕВІЧ ІРЫНА (7.03.1969, в. Мачуль Столінскага р-на, там і жыве). Паэтка, адукацыя вышэйшая (эканамічная). Выкладае музыку ў Мачульскай базавай школе і загадвае бібліятэканістка. Актыўна займаецца краязнаўствам. Друкуюцца ў рэспубліканскай і абласнай перыёдышы, мае кніжку вершаў «Свой». Сябра СБП.

МАЦЯШ НІНА (20.09.1943, в. Нівы Бярозаўскага р-на). Паэтка, перакладчыца, эсэістка. Звыш двух дзесяткаў паэтычных кніг, у тым ліку і для дзяцей, 15 кніг перакладаў з французскай, німецкай, польскай, украінскай ды іншых славянскіх моў. Шэраг выбраных твораў Н. Мацяш перакладаліся на рускую, («Неутоленность») ды ўкраінскую («Вічний корінь душі») мовы, а паасобныя — на англійскую, французскую, німецкую, польскую, балгарскую, армянскую, хіндзі, эсперанта.

«Берасцейская зорка-1998», лаўрэат Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова, Міжнароднай прэміі імя Г. Скаварады, заслужаны дзеяч мастацтваў РБ. Сябра СБП. З 2004 г. старшыня Берасцейскай абласной філіі СБП. Жыве ў Белаазёрску.

МЕЛЬНІЧУК ІВАН (15.09.1939, с. Носава каля Белай Падляскі, Польша). Паэт і празаік. Выдаў кнігі для дзяцей «*Кто разбудил солнце*», «*Сами диво сотворим*», «*Добрый лучик*», «*Как муравьишка Ишка себя наказал*», «*Сказки — добрые подсказки*». Сябра СБП. З 2006 г. намеснік старшыні Берасцейскай абласной філіі СБП. Жыве ў Берасці.

НЕФІДОВІЧ СЦЯПАН (3.01.1941, в. Лахаўка Лунінецкага р-на). Працаўштаб паліводам і раҳункаводам у калгасе «Новае Палессе», масавіком і бібліятэкарам у Любанскам сельскім клубе, настаўнікам мовы і літаратуры Любанская СШ. Скончыў Пінская педвучылішча і філфак БДУ. Аўтар зборнікаў паэзіі і прозы «*Дзень добры!*», «*Парушынкі ў воку*» (сумесна з В. Філатавым), «*Свято бяроз*», «*Свой жыцця*», «*Спей берасцянкі*», а таксама шматлікіх публікацый па краязнаўству і фальклоры Луніеччыны ў перыядычным друку і альманаху «*Луніецкі сшытак*». Жыве ў Луніцы.

ОСІПАВА ВАЛЯНЦІНА (22.10.1959, в. Абакумы Лоеўскага р-на). Паэтка. Аўтар кніг паэзіі «*Навстречу разлукам*», «*Разноголосица*», «*Блики*». Сябра СБП. Жыве і працуе ў Бярозе.

ПАПЕКА МІКОЛА (28.12.1961, в. Турная Івацэвіцкага р-на). Паэт, перакладчык, краязнавец. Друкаваўся ў рэспубліканскай і рэгіянальнай перыёдышы, выдаў кнігу паэзіі «*Чарнавікі*». Лаўрэат прэміі «Гліняны Вялес» (2000). Сябра СБП. Жыве ў в. Лінава на Пружаншчыне, пчалляр.

ПАПЛАЎСКІ АЛЕСЬ (4.06.1958, в. Мазуры Кобрынскага р-на). Паэт, празаік, крытык. Аўтар кніг паэзіі «*Спынены лістапад*», «*Незваротнасць*» і прозы «*Тэрыторыя скразнякоў*». Сябра СБП. Жыве ў Берасці.

ПРАКАПОВІЧ МІКОЛА (01.11.1948, в. Пугачова Брэсцкага р-на). Паэт, перакладчык, нарысіст, выступае з крытычнымі артыкуламі, аўтар і вядоўца тэлепраграмы «*Край*» на абласным тэлебачанні. Аўтар зборнікаў вершаў «*Неад'емнае*», «*На кругу свае*», «*Мяжса надзеі*». Сябра СБП. З 1984 па 1990 гг. узнічальваў Берасцейскую абласную філію СБП. Уганараваны медалём Т. Б. Касцюшкі. Лаўрэат Мядовай прэміі, «Берасцейская зорка». Жыве ў Берасці.

РУНЬ (сапр. Аксёнчык) НІНА (1961, в. Аячын Жыткавіцкага р-на). Паэтка, мастачка. Скончыла Мазырскі педінстытут, аспірантуру пры кафедры Мінскага педінстытута. Выкладала ў Мазырскім педінстытуце. Кандыдат філалагічных навук. Актыўна друкавалася ў рэгіянальным і рэспубліканскім друку. Аўтар кніг вершаў «*Споведзь арабіны*», «*Беларусь на крыжы*». Сябар СБП. Жыве ў Празе.

САХАРЧУК ВАСІЛЬ (10.06.1953, в. Свадзьбічы Бярозаўскага р-на). Скончыў філфак БДУ, настаўнічаў у Высокавіцкай СШ, потым на Любашчыне. Паэт, перакладчык. Аўтар паэтычных кніг «*Даніна*», «*Мой вечны бор*». Перакладаў на беларускую вершы ўкраінскіх, рускіх, балгарскіх паэтаў. Жыве ў Жабінцы. Самаволій пайшоў з гэтага свету 26 студзеня 2003 г., пахаваны ў Жабінцы.

СЯНКЕВІЧ МІКОЛА (20.02.1957, в. Асіпавічы Драгічынскага р-на). Паэт і празаік. Скончыў філфак Брэсцкага педінстытута, цягам трынаццаці гадоў працаўштаб пачатковых класаў у школах абласнога цэнтра. З 1995 г. — асістэнт, старши выкладчык кафедры беларускай і рускай моў з методыкай выкладання БДУ. Аўтар навуковай манаграфіі, вучэбнага дапаможніка і шэрагу артыкулаў па проблемах наўчання малодшых школьнікаў. Аўтар зборнікаў прозы «*Усё як было*», «*Хутар Паянтрый*» і вершаў «*Мае пракосы*». «Берасцейская зорка-2007». Сябар СБП. Жыве ў Берасці.

СЦЯЦКО ІЛОНА (26.03.1976, Тбілісі). Вершы пачала пісаць пад час вучобы ў школе, калі бацькі вярнуліся на сваю радзіму ў Беларусь. Як і ўсе дзеяці вайскоўцаў, яна была вызвана

лена ад вывучання роднай мовы. Але, быўшчы навучэнкай Мінскага фінансава-эканамічнага каледжа, адчула, што душа прагне менавіта беларускага слова. Аўтар зборніка вершаў «Нябёсныя карункі». Жыве ў Баранавічах, працуе ва універсітэце.

ФІЛАТАЎ АЛЯКСЕЙ (13.05.1939, в. Бабінічы Аршанскага р-на). Празаік. Аўтар 8 кніг, у тым ліку «Ляхавецкая торба», «Чый бэз», «Дарога», «Жывая зямля», «Адарваць ад сэ-рца», «Асколкі болю», «Страна жыцця». Лаўрэат прэміі імя У. А. Калесніка Берасцейскай абласной філіі СБП (2007). Сябра СБП. Жыве ў пас. Мухавец Брэсцкага р-на.

ФІЛАТАЎ ВІКТАР (сапр. Карповіч, 14.01.1954, г. Пінск). Скончыў Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут, працаваў у сферах будаўніцтва, адукациі. З 1999 г. кіруе творчым клубам «Муз» Лунінецкага ГДК. Аўтар зборнікаў паэзіі, эсэ, гумару, афарызмаў «Страна чудес», «Тревога и надежда», «Парушынкі ў воку» (з С. Нефідовічам), «Права на пошуку» (з В. Жылком), «Великое и смешное», укладальнік зборніка афарызмаў «Крупіцы мудrosti» і «Чаша терпения». Жыве ў Лунінцы.

ТЭЛЫЧКО МЫКОЛА (20.02.1923, хут. Олэксійшчына на Чарнігаўшчыне). Паэт, піша па-руску і па-ўкраінску. З краставіка 1943 пачалася яго афіцэрская франтавая біяграфія. Вайну закончыў у 22 гады ў званні капітана. Цяпер падпалкоўнік, інвалід вайны II групы. У мірны час завочна скончыў Брэсцкі і Маскоўскі педінстытуты. З прафесіі філолог і дэфектолаг. Шмат гадоў настаўнічаў. Аўтар 10 паэтычных зборнікаў, у тым ліку «Добрый ливень», «Дерево в бору», «Вечный свет», «Соль на касках», «Следы времен», «Рубеж сорок первого», «Стихи из полевой сумки» (усе па-руску), і двух украінскамоўных зборнікаў — «Стежина додому» і «Солдатське серце», выданых адным томам. Сябра СБП. Зараз пенсіянер, жыве ў Берасці.

ЧЫКВІН ЯН, ён жа — Янка Дубіцкі, Павел Бельскі і інш. (18.05.1940, в. Дубічы Царкоўныя). Паэт, празаік, пераклад-

чык, даследчык рускай і беларускай літаратуры. Рэдактар штогодніка «Тэрманілы» (выдаецца з 1989 г.). Скончыў Інстытут рускай філалогіі Варшаўскага універсітэта. Прафесар. Сябра Саюза польскіх пісьменнікаў і ганаровы сябра СБП. Сябра Пэн-клуба (Беларускі аддзел). Аўтар паэтычных зборнікаў «Іду», «Святая студня», «Неспакой», «Светлы міг», «Кругавая чара», «Свет першы і апошні», «Крэйдавае кола». У перакладзе на польскую мову выйшли кнігі паэзіі «Na progu świata» (Варшава 1983), «Splot słoneczny» (Ольштын, 1988), «Odpoczynek przy wyschniętym źródle» (Беласток, 1996). Жыве ў Бельску Падляскім.

ЯНІШЧЫЦ ЯЎГЕНІЯ (20.11.1948, в. Рудка Пінскага р-на). Паэтка. Скончыла філфак БДУ. Працавала ў бібліятэцы ЦК ЛКСМБ, літкансультантам «Сельской газеты», загадчыкам аддзела паэзіі часопіса «Маладосць». Удзельнічала ў рабоце XXXVI сесіі Генеральнай Асамбліі ААН. Сябра СП СССР. Аўтар кніг вершаў «Снежныя грамніцы», «Дзень вечаровы» (прэмія ЛКСМБ), «Ясельда», «На беразе пляча», «Пара любові і жалю» (Дзяржаўная прэмія імя Янкі Купалы), «Каліна зімы», «У шуме жытняга святла», «Пачынаецца ўсё з любові». Трагічна загінула, вылецеўшы з акна, 25 лістапада 1988 г. Пахавана ў Мінску на Маскоўскіх могілках.

ЗМЕСТ

ПАМЯЦЬ

| | |
|---|----|
| Мікола Засім | 5 |
| Анатоль Гарай | 5 |
| Ралля, узараная вершам | 5 |
| Аляксей Філатаў | 13 |
| І радасна, і балюча | 13 |
| Мыкола Тэльгчко | 16 |
| Сапраўдны народны паэт | 16 |
| Яўгенія Янішчыц | 19 |
| Васіль Жуковіч | 19 |
| Заварожаная словам | 19 |
| Яўгенія Янішчыц | 22 |
| Прыйгаршчы святла | 22 |
| * * * Баюся я нявыказаных слоў | 23 |
| * * * Смутна выблісне шлях, нібы зорка | 23 |
| Васіль Сахарчук | 25 |
| Песня вандроўніка | 25 |
| Мяжка | 26 |
| Залатая пячынка | 27 |
| Зорка | 27 |
| Васіль Гадулька | 29 |
| Маё паходжанне | 29 |
| * * * Па-над хатамі, па-над гумнамі | 30 |
| * * * Стаміўся сэрцам я ў бясконцай варажбе | 31 |
| Песня | 31 |
| Вялікдзень | 32 |
| НАШЫЯ ЮБІЛЯРЫ | |
| Мікола Пракаповіч | 34 |
| Там | 34 |
| Чаканне | 36 |

| | |
|--|----|
| * * * Загарну касу ў транспарант | 37 |
| Спадарыня Вікторыя | 38 |
| * * * Сплывае пясочкам падмурак у хаце | 39 |
| Мікола Теличко | 40 |
| На баштані | 40 |
| * * * В час тихой печалі | 40 |
| Осінній мотив | 41 |
| Земля | 42 |
| Ніна Мацяш | 44 |
| Поўх | 44 |
| Буся | 45 |
| Яшчарка | 46 |
| Дарога | 47 |
| Алесь Зайка | 48 |
| Песні і ластаўкі | 48 |
| Валун | 49 |
| Самотны хутар | 50 |
| Крывая сасонка | 50 |
| Спутаны конь | 50 |
| Усмешка | 51 |
| Чаканне | 51 |
| Аляксей Белы | 52 |
| Правінцыя | 52 |
| На могілках у Міхнавічах | 53 |
| Поўдзень | 55 |
| * * * ...Знак вяртання — лёгкі сум і асалода | 55 |
| Наіў | 56 |
| * * * Пад засенню хваёвых шат | 57 |
| Алесь Паплаўскі | 58 |
| * * * Пакорлівасцю атрутнай | 58 |
| * * * Упэўненасць мінае, як і ўсё | 59 |
| * * * Ля падмуркаў былой сінагогі | 59 |
| * * * Вар'яцтва мрояў | 60 |
| * * * Непазбежнасць воляю багоў | 61 |

| | | | |
|---|----|--|-----|
| * * * Свято ў нераспрамененым святле... | 62 | * * * Там, у пера- шкода- ўстойлівым небыцці... | 82 |
| Александр Антикан | 63 | * * * Мне балюча, як ты сыходзіш за мой парог... | 83 |
| Жертва Кампанеллы | 63 | * * * Хварэю пад небам Мінска..... | 83 |
| Мікола Аляхновіч | 69 | Тварцу | 84 |
| Цісканіна..... | 69 | Зінаіда Дудзюк | 86 |
| Асенняе..... | 69 | Кайданы | 86 |
| Магчымасць | 70 | Зорны паляўнічы | 87 |
| Жывём у доўг | 71 | * * * Ходзіць па садзе... | 88 |
| Мы | | | |
| Іван Арабейка | 72 | Вадим Жилко | 90 |
| * * * Нізінны край, мой кут абраны... | 72 | * * * Зачем планировать судьбу..... | 90 |
| Запавет | 73 | * * * Не клянітесь «твёрдым словом»..... | 91 |
| Курапатка | 73 | * * * На победу — слетяцца стаями..... | 92 |
| * * * Ў акне..... | 74 | Транспортная история (пародия) | 93 |
| Віктар Вабішчэвіч | 75 | Моя твоя не понимай (пародия) | 94 |
| * * * Раскошныя кветкі трапічныя... | 75 | Кастусь Жмінько | 95 |
| * * * Прыгажосці не бывае лішняй..... | 76 | Былія | 95 |
| Ляўон Валасюк | 77 | Ісціна | 96 |
| Восень патрыярха..... | 77 | Палаяванне зграі | 97 |
| * * * Сніўся мне сон красавіцкі..... | 78 | * * * На беразе, дзе ніцая вярба..... | 97 |
| Вяртанне на радзіму | 78 | Алена Ігнацюк | 98 |
| * * * Над роднай зямлёю..... | 78 | Пачатак..... | 98 |
| * * * Ля брамы аселяя..... | 78 | Жыццёвы смак | 99 |
| * * * У двор прыляцеў..... | 79 | Культура | 100 |
| * * * Аслепая ціша..... | 79 | Алесь Каско | 102 |
| * * * Праз шыбіну..... | 79 | Фрагменты | 102 |
| * * * Месяц плыве..... | 79 | Валянціна Кукса | 105 |
| Аляксей Галасюк | 80 | З «Пляёсткаў памяці»..... | 105 |
| Плача каня | 80 | Іван Лагвіновіч | 108 |
| * * * Сёння восень на майм двары... | 81 | * * * Багатыя паплавамі..... | 108 |
| Ярына Дашина | 82 | Песьня для голасу зь мяцелічнай скрыпкай | 109 |
| | | Накцюрон бабыля | 110 |
| | | Высокі | 110 |
| | | Рэалістычныя эцюды | 111 |

| | |
|--|-----|
| Павел Ляхновіч | 112 |
| Помста | 112 |
| Ірина Ляшкевіч..... | 119 |
| Трыялет | 119 |
| * * * Я блукала па ўсіх раздарожжах..... | 119 |
| * * * Недзе за вёскаю статак..... | 120 |
| * * * Вярбовая дарога да сяла..... | 120 |
| * * * Не ад шчасця паятка пяе..... | 121 |
| Іван Мельничук | 122 |
| Таинство..... | 122 |
| Первенець весны..... | 122 |
| Корни..... | 123 |
| В автобусе | 123 |
| Покаяние..... | 124 |
| Валентина Осипова..... | 125 |
| Кузнечик | 125 |
| Свобода..... | 126 |
| Мы | 127 |
| Одиночество | 127 |
| Музей современности..... | 128 |
| Максим Богданович | 128 |
| Мікола Папека | 130 |
| Празаізмы..... | 130 |
| Элегія..... | 131 |
| * * * Я ўспомніў мастака Трыгуба..... | 131 |
| * * * Съвеціць сонца..... | 131 |
| Мікола Сянкевіч | 134 |
| Заступніца..... | 134 |
| Умець патрапіць | 134 |
| Не прыдурувайся..... | 135 |
| Калі ён ёсць..... | 136 |
| Добрая людзі..... | 133 |

| | |
|---|-----|
| Аляксей Філатаў..... | 138 |
| Лягчэй стане | 138 |
| Сустрэліся | 138 |
| Заплач..... | 139 |
| Маці..... | 140 |
| З НАМИ | |
| Сяргей Амяльчук | 141 |
| Хайку..... | 141 |
| Святлана Варонік..... | 144 |
| * * * Куплю табе ляльку з ільну..... | 144 |
| * * * Ці першы квет, ці жоўтая лістота..... | 144 |
| * * * Нечаканая графіка..... | 145 |
| * * * У старой нашай хаце..... | 145 |
| * * * У буслінім гняздзе..... | 145 |
| * * * Ізноў вяртаюся..... | 146 |
| * * * Са мной жальбою дзеліцца..... | 146 |
| * * * Вечар просіцца вершам называща..... | 146 |
| * * * Давай не будзем больш вяртацца..... | 147 |
| Аляксей Ганчук | 148 |
| Сустрэча | 148 |
| Журавы над горадам | 149 |
| * * * Прыадчынім маленькія сенцы..... | 149 |
| 50 | 150 |
| * * * Дзень за днём патанае ў гульбе і нудзе..... | 150 |
| Два слова | 151 |
| Маргарита Горовая..... | 152 |
| Это жизнь | 152 |
| Свеча..... | 153 |
| Душа поэта..... | 153 |
| Мікола Ільючык..... | 155 |
| Скруха і надзяя | 155 |
| Кропелькі | 157 |

| | |
|---|-----|
| Ніколай Ковалевич | 158 |
| * * * Вдруг вынырнут из дали вишни..... | 158 |
| * * * Разно-..... | 159 |
| Брату Ивану | 159 |
| * * * Не ходите в рай чужой..... | 160 |
| * * * Покажется, что больше никогда..... | 160 |
| Сцяпан Нефідовіч..... | 161 |
| Радавод..... | 161 |
| Дудары..... | 162 |
| На світанні | 162 |
| Матчыны песні | 163 |
| «Лябедзянты» | 163 |
| Вадзяны гармонік | 164 |
| Вера Прокопович..... | 165 |
| Голубка..... | 165 |
| * * * Ты встречала меня после долгой разлуки..... | 166 |
| * * * Я крылья сложила..... | 167 |
| * * * Я тебя не звала, не ждала..... | 167 |
| Ілона Сцяцко | 168 |
| * * * На тым баку сонца..... | 168 |
| * * * Калі ты мяне не кахаў..... | 169 |
| * * * І нават твой верш не ажывіць мяне | 169 |
| * * * Дараваны пачатак вярнуцца да промняў..... | 170 |
| Віктар Філатаў | 171 |
| Рачулка | 171 |
| * * * Ці многа чалавеку трэба?.. | 171 |
| * * * Ці прыжывецца дэмакратыя ў краіне..... | 172 |
| НАШЫЯ ГОСЦІ | |
| Юры Баена..... | 173 |
| * * * Край мой — крык дзікай ружы..... | 173 |
| * * * Паэзія — жменька матчыных слоў..... | 174 |

| | |
|---|-----|
| * * * У краіне маўклівага каменя..... | 175 |
| * * * Кожная рана..... | 175 |
| Ідзэм па шчасце | 176 |
| Ніна Рунь | 177 |
| * * * Птушкі мілья..... | 177 |
| * * * Сонца съятло — дух жыцьцядайны..... | 178 |
| * * * О, якія белалозы..... | 178 |
| * * * Наталялася шчасьцем..... | 179 |
| * * * Не заснуць ад прызнан'я-гаворак..... | 179 |
| * * * Ходзім мы па Зямлі | 179 |
| Ян Чыквін | 180 |
| * * * Гадоў мінае новых чарада..... | 180 |
| * * * Сёння вечны на свеце аўторак..... | 180 |
| * * * Мы ўехалі ў балотны Беласток..... | 181 |
| * * * «Бярнар штурнуў, — напісаў Мапасан..... | 182 |
| * * * І вось канчаецца жыццё..... | 183 |
| * * * Вечар — гарачае сэрца..... | 183 |
| * * * Сонца згінае ў дугу вялікае неба..... | 184 |
| Зьніч..... | 185 |
| * * * ...пад завірухай кроў ліеща..... | 185 |
| * * * ...няўпynна, жорстка , зь веку ў век..... | 186 |
| ПАД НЕБАМ АДЗІНЫМ | |
| Атанаc Далчаў | 187 |
| Камень | 187 |
| Здраўка Кісёў | 188 |
| Трохрадкоў | 188 |
| Давіd Самойлаў | 189 |
| * * * Пра перажытае — нікуму..... | 189 |
| М. Ю. Лермантаў | 190 |
| Ветразь | 190 |

| | |
|--|-----|
| Аляксандра Кавалёва..... | 191 |
| Птахі месяцовой ночы | 191 |
| Песня пра незнішчальнасьць голасу | 191 |
| * * * I гэты сон сказаў: ты — з таго краю..... | 192 |
| * * * Мне ўсё вядома, скажаш, я — мудрэц!.. | 193 |

ЛІТПОКАЗКІ

| | |
|-------------------------|-----|
| Расцілаў Бензярук..... | 194 |
| Забыты аўтограф | 194 |
| Каско ці Казка? | 195 |
| Чага ад Купрэева | 196 |
| Інтэрнацыяналісты | 197 |
| Сямейнае імя | 198 |

ДЛЯ ДЗЕТАК-МАЛАЛЕТАК

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Алена Ігнацюк | 200 |
| Танец і мышы | 200 |
| Іван Мельнічук | 201 |
| Баравічок | 201 |
| Нічыйны кот | 201 |
| Я пяю | 202 |
| Дзедавы штучкі..... | 202 |
| Жэня размаўляе — сэрцы ўвесяляе | 203 |
| Лявон Валасюк | 204 |
| Прыгажуня | 204 |
| Вежа | 205 |
| Букет..... | 205 |
| Аляксей Галасюк | 205 |
| Певень | 205 |
| Загадкі | 206 |
| Расцілаў Бензярук..... | 207 |
| Арэлі (казка)..... | 207 |

СКАРБЫ

| | |
|---|-----|
| Мікола Папека | 210 |
| Мастацтва міліфіёры Пружаншчыны | 210 |
| Марфа Шчурко | 215 |
| Чаму на зямлі добрыя і ўсякія людзі жывуць (легенда) | 215 |
| Чаму паны называлі сялян хамамі (легенда) | 216 |
| Алесь Зайка | 217 |
| Аб паходжанні людзей па-беларуску..... | 217 |

УСMIXНЕМСЯ!

| | |
|-------------------------------|-----|
| Васіль Гадулька | 219 |
| Упарты гаспадар (байка)..... | 219 |
| Няпісаны закон (байка)..... | 220 |
| Мікітава хвароба (байка)..... | 221 |
| Вясновы жарт-экспромт..... | 222 |
| Аляксей Галасюк | 222 |
| Грыбнікі..... | 222 |
| Дыялог | 223 |
| Аброзанне | 224 |
| НАШЯЯ АЎТАРЫ..... | 225 |

Літаратурна-мастацкае выданне

ЖЫРАНДОЛЯ

*Літаратурны альманах
Брэсцкага абласнога аддзялення
Саюза беларускіх пісьменнікаў,
№ 1, 2008*

Адказны за выпуск *Генадзь Вінтарскі*
Укладальнік і рэдактар *Ніна Мацяш*
Дызайн вокладки *Лявона Валасюка*
Камп'ютэрны набор *Ніны Мацяш*
Вёрстка *Ларысы Ваўчок*
Карэктары *Ніна Мацяш, Валянціна Аскерка*

Падпісана да друку 4.04.2008. Фармат 60x90 $\frac{1}{16}$.

Папера афсетная. Друк афсетны.

Гарнітура Academy. Ум. друк. 15,5 арк.

Ул.-выд. 7,43 арк. Наклад 300 асобнікаў. Зак. .

ПУП «Кнігазбор».

Ліцэнзія ЛВ № 02330/0131712 ад 12.05.06.

220112, Мінск, вул. Я. Лучыны, 38-93.

Тэл./факс (017) 204-86-97, тэл. (029) 772-19-14, 912-83-86.

E-mail: bknihha@tut.by

Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка ў друкарні

ПУП «Ходр» ГА «БелТІЗ».

ЛП № 02330/0056661 ад 29.03.04.

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 9.